


# МАЛАДНЯК

ШТОМЕСЯЧНАЯ  
ЛІТАРАТУРНА - МАСТАЦКАЯ, ГРАМАДЗКА-  
ПОЛІТИЧНА ЧАСОПІСЬ



1928



Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

# МАЛАДНЯК

Літаратурна - мастацкая і грамадзка-  
політычная часопіс — орган ЦБ Усе-  
беларускага аб'яднання пісьменнікаў  
і поэтаў „Маладняк“

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —

Іл. Баражкі, П. Галавача, А. Звонака,  
В. Каваля, Я. Ліманоўскага, А. Моркаўкі

Год выданья шосты

Сшытак адзінаццаты  
ЛІСТА ПАД

1923—1928

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА“  
МЕНСК — 1928

Друкарня Беларускага Дэяр-  
— жаўнага Выдавецтва —  
Галоўлітбел № 169.  
У ліку 1000 экз.  
Заказ № 407.

## Платон Галавач

### **Пяць наших год**

Пяць год маладой беларускай пролетарскай літаратуры! Пяць год съмелых замыслаў, прыгожых дасягненняў, ідэёвых боек! Пяць год пэўных перамог, заваёў позыцый на фронце пролетарскае культуры.

Беларуская літаратура наогул маладая. Але „старэйшая“ беларуская літаратура пачала сваё існаванье яшчэ ў дарэволюцыйныя часы, і за перажыты час яна дала Беларусі такіх волатаў слова, як Янка Купала і Якуб Колас.

Маладая беларуская пролетарская літаратура налічвае за сабой толькі пяць год. Яна яшчэ не ўзрасціла ў сваіх шэрагах сваіх Купалу і Коласу, дый съмешна-б было патрабаваць гэтага; яна яшчэ ня можа сёньня супроцьпаставіць традыцыям старой літаратуры такіх-жа сваіх традыцый (у сэнсе фармальна-мастацкіх дасягненняў), але яна сёньня можа съмела дэмантраваць свае дасягненіні. „Моладасць заўсёды бядней старасці, але ёй належыць будучыня“. Творчых дасягненняў „Маладняка“ ня бачыць сёньня толькі той, хто ня хоча бачыць расткоў новае літаратуры, у каго замест сталага разважанья — беспрынцыповая крыклівасць па адресу творчасці маладых, хто, не жадаючы заглянуць у гэтую творчасць, уяўляе сябе „увышшам“ беларускае літаратуры і ні за што ня хоча прызнаць ані малейшага дасягнення за маладой пролетарской літаратурай.

Кастрычнікавая рэвалюцыя расчыніла шырокія прасторы для разьвіцця беларускай літаратуры. Але першыя гады рэвалюцыі на Беларусі былі цалкам запоўнены жорсткаю барацьбою працоўных за сваё вызваленне.

„Калі грыміць гарматы — маўчаць ліры“.

І толькі з пачаткам мінага будаўніцтва пачынаецца рост, разьвіццё літаратуры.

Беларуская літаратура не магла грунтавацца толькі на старых. Яна павінна была перажыць пэрыяд выяўлення, зьбірання новых

літаратурных сіл, якія выходзілі з гушч працоўных. Пачаткам гэтага зьбіраньня сіл новай літаратуры з'яўляецца заснаванье ў лістападзе 1923 г. „Маладняка“. „Маладняк“ стаў асяродкам беларускай рэволюцыйнай літаратуры.

І калі мы сёньня аглядаемся на шлях, пройдзены „Маладняком“, мы павінны адзначыць, што, узросшы і ўзмацніўшыся за пяць год свайго існаваньня, „Маладняк“ правёў вялізную працу па організацыі і згуртаваньні беларускіх рэволюцыйных пісьменнікаў з рабочых і сялян, па іх ідэолёгічнаму і мастацкаму выхаванью. Разгарнуўшы сваю дзейнасць у выглядзе шырокай літаратурнай організацыі, цесна звязанай з усёй грамадzkай працай комсамолу і партыі, „Маладняк“ адыграў значную ролю і ў справе прыцягнення да ўдзелу ў культурным будаўніцтве Беларусі, пад кірауніцтвам кампартыі, слaeў маладой беларускай інтэлігенцыі.

Першы пэрыяд існаваньня „Маладняка“—гэта першы пэрыяд літаратурнай рэволюцыі на Беларусі, гэта пэрыяд перанясення ў сфэры ідэолёгіі тае непасрэднае барацьбы, якую вялі рабочыя і сяляне ў політычнай і эканомічнай сферах. Аб гэтым съведчыць той факт, што „Маладняк“ вызначыў перш усяго сваю політычную і ідэолёгічную пляцформы, узяўшы ў аснову свае працы барацьбу за пляцформу комуністычнае партыі, за ідэолёгію пролетарыяту.

Першыя часы існаваньня „Маладняка“—гэта слова аб зусім яшчэ сувежай жорсткай клясавай барацьбе, гэта энтузіазм рэволюцыі. „Маладняк“ з'явіўся як організацыя літаратурных сіл пролетарыяту і працоўнага сялянства, якая напаўняла крою і жыццём беларускую літаратуру і пачала пракладаць новыя шляхі літаратурнай творчасці. Толькі ў такія часы магла з'яўіцца поэма Чарота аб „Босых на вогнішчы“.

Хай гэты пэрыяд існаваньня „Маладняка“ завуць пэрыядам „агітацыі“, „барабаннага бою“, хай ён ня даў нам пэrlаў мастацкае творчасці, але гэты пэрыяд съведчыў, што ў літаратуру йдзе новая, рэволюцыйная сіла, у словах якой упяршыню прагучэў завод, счуўся пафос пролетарскага рэволюцыі, палкая вера ў яе прамому, у блізкасць сусветнай рэволюцыі.

На гэтым этапе свайго разьвіцця, узросшы з рэволюцыйнай барацьбы рабочых і сялян Беларусі за сваё соцыяльна-політычнае і нацыянальнае вызваленне, „Маладняк“ увабраў у сябе не адноўкавыя, па соцыяльнай прыродзе, элементы, спаяныя суб'ектыўнай рэволюцыйнасцю, натхнёныя рамантыкай рэволюцыйнай барацьбы. Зусім зразумела, што гэткі склад „Маладняка“ хаваў у сабе потэнцыяльныя магчымасці соцыяльнага, на клясавых позы-

шыях, разъмежаваньня ў далейшым. Гэта разъмежаваньне з цягам часу і адбылося.

Уступаючы ў другі пэрыяд свайго існаваньня (1926 год), „Маладняк“ павінен быў зрабіць некаторае перагрупаваньне сіл, пераход да больш сур'ёзнае, упартасе працы па стварэнню беларускай пролетарскай літаратуры, яскравей вызначыць сваю політычную і ідэолёгічную пляцформы, што вымушалася больш акрэсьленым процэсам клясавага разъмежаваньня ў горадзе і вёсцы, узрастаючай цяжкасцю вырашэнья паўстаючых перад літаратурай задач. Надышла эпоха рэалізму, суро~~б~~ых будняў, урачыстасці быту, пафосу будаўніцтва паступовага, упартага, эпоха, калі сусветную рэвалюцыю трэба шукаць за кожнай дробязьлю.

Узрост матэрыяльнага стану і культурнага ўзроўню мас, павялічэнье іх актыўнасці, няўхільнае разъвіцьцё клясавага разъмежаваньня і клясавай барацьбы, як у горадзе, так і ў вёсцы, адыгралі рашающую ролю ў разъвіцьці і азначэнні момантаў разъмежаваньня літаратурных сіл. Вынікам гэтага быў адыход ад „Маладняка“ групы пісьменнікаў „Узвышша“.

Ці ёсьць адыход „Узвышша“, як гэта яны самі і некаторыя інш. тлумачаць, толькі фармальная зъява? Па словах „узвышаўцаў“, яны выйшлі з „Маладняка“ таму, што: час зьбіраньня сіл прайшоў, што, моў, зъяніліся патрабаваныні чытача, які, апроч формы, пачаў вымагаць ад мастацкага твору і зъместу; што ўмацаваньне Савецкіх Рэспублік, канчатковое выяўленыне сымпатый працоўнае інтэлігенцыі—дазваляе літаратурным організацыям спыніць *айтацию* за пролетарскую літаратуру і перайсьці да *пропаганды*, а пропаганда вымагае ад кожнага паасобнага таварыща належнае падрыхтоўкі і сталай працы над сваёй творчасцю, над якасцю мастацкае працу; што наладжанасць працы політасьветных установ пазбаўляе літаратурныя організацыі неабходнасці займацца політасьветнай справай і, урэшце, што ў звязку з гэтым адпадае курс на *масавыя* літаратурныя арганізацыі, а паўстае патрэба ў працы *стальных* літаратурных арганізацый, у працы якіх удзел павінны прымаць сапраўды таленавітая адзінкі (?!) і да г. п. (з лісту гэтася группы ў ЦК КПБ—1926 г.).

Ня гледзячы на ўсё гэта абраўтаваньне, мы заяўляем, што адыход ад „Маладняка“ групы „Узвышша“ мае пад сабой глыбокія падставы соцыяльнага, клясавага парадку. Аб гэтым съведчыць творчасць „Узвышша“ і „Маладняка“.

Соцыяльна-клясавы аналіз літаратурнай працу, „узвышаўцаў“ і „маладнякоўцаў“ яскрава паказвае дзіве тэндэнцыі.

Творчасць „Узвышша“, пры ўсёй суб'ектыўнай шчырасці зяйў, якія яно рабіла, працаваць над узмацненнем справы пролетарскае дыктатуры і працаваць пад кірауніцтвам комуністычнае партыі, на справе, замест пратварэння суб'ектыўнай рэвалюцыінасці ў сувядомую пролетарскую ідэолёгію, паказвае аддаленне ад лініі рабочае клясы ў літаратуре \*) (а асобныя з іх часамі даюць яскравыя пэрлы антыпролетарскае ідэолёгіі).

Найбольш яскрава гэта знаходзіць свой выраз у адмаўленіі таварышоў звязаваць працу літгрупы з непасрэдным узделам у грамадзкай працы. Як-бы ні абронтоўвалася гэтае адмоўленіе неабходнасці пасілення выхаваўчай і самаадукацыйнай працы, яно азначае тэндэнцыю адыходу ад клясавай лініі, ад задач пролетарскае дыктатуры.

З другога боку, аналіз творчасці „Маладнякоўца“ паказвае ўсё большае, паступовае набліжэнне да ўяўлення клясава-пролетарскае ідэолёгіі, элемэнты якой становяцца ўсё больш выразнымі і глыбокімі ў творчасці. Творчасць „Маладняка“ носіць рэалістычны напрамак, блізкі разуменню працоўных мас. Праца „Маладняка“ ідзе і ўяўляеца нам і ў далейшым зусім натуральний у сувязі з працай комсамолу, пад кірауніцтвам партыі ў масах рабочых і сялян. Аб гэтым съведчыць масавая літаратурная праца, праробленая „Маладняком“ пасля лютайскай конфэрэнцыі. Аб гэтым съведчыць і той факт, што ў сваёй рэволюцыі па дакладу прадстаўніка „ВАПП“ конфэрэнцыя „Маладняка“ (люты 1928 г.) адзначыла адсутнасць жадных прынцыповых разыходжанняў між „Маладняком“ і „ВАПП“, і, зыходзячы з неабходнасці ўстанаўлення адзінага фронту пролетарскае літаратуры СССР і з таго значэння, якое набывае ў сучасны момант адзінай інтэрнацыянальнай організацый пролетарскай літаратуры СССР,—ухваліла ўступіць у „ВАПП“.

Гэта зусім не азначае адмаўлення, а, наадварот, вымагае ад „Маладняка“ аддаць галоўную ўвагу творчай працы, павышэнню якасці літаратурнай продукцыі. Аб гэтым сказала сваё слова і конфэрэнцыя.

Аднак, калі мы гаворым аб разъмежаваныні літаратурных сіл, мы ні ў якім разе ня можам браць „Узвышшу“, як нешта ідэолёгічна аднароднае, цэлае. Магчымасці далейшага разъмежавання за-кладзены і ў сучасным складзе „Узвышша“; гэта ў роўнай меры адносіцца да „Маладняка“ і інш. літаб'яднаньняў. Эз далейшым аформленнем „Маладняка“, як пролетарскага літаратурнага аўяд-

\*) Бязумоўна, сказанае ні ў якім разе нельга аднесці да ўсіх т. т. з групы „Узвышша“, але нерэагаванье аўяднання ў часопісі, рэцензіях на звязуленыне такіх твораў, замаўчванье іх гаворыць аб тым, што інтарэсы групы ў даным выпадку пераважаюць усякія гаворкі аў пролетарскасці творчасці (П. Г.).

наньня, мы пэўна будзе мець выхады з аўтаданьня тых, каму будзе цесна ў рамках пролетарскае ідэолёгіі, гэткае адсейваньне будзе праходзіць і ў парадку вывучэння творчасці асобных сяброў аўтаданьня, гэтак сама як і факты далучэння да „Маладняка“ лепшага, эдаровага, што ёсьць у іншых арганізацыях. Аб гэтым гаворачы факты прыходу ў „Маладняк“ б. аўтаданьня „Пробліск“ і большасці сяброў „Літаратурнай Камуны“.

Зараз „Маладняк“ увайшоў у трэці пэрыяд свайго існаваньня. Пачатак гэтага пэрыяду ёсьць сканчэнне крыйзісу, які аўтаданьне перажыло на працягу 1927 году, і ўступленыне „Маладняка“ ў „ВАПП“. Гэтым актам конфэрэнцыя „Маладняка“ паклала пачатак сувязі беларускае літаратуры з братнімі літаратурамі народаў СССР. „Маладняк“ стаў цывёрда на позыцыі барацьбы за дыктатуру пролетарыяту, імкнучыся зрабіць сваю творчасць зброяй пролетарыяту.

Апошнія гады разьвіцца нашае краіны праходзіць у ўмовах абастрэння клясавае барацьбы. Гэта зьяўляецца вынікам росту соцыялістычных позыцый у краіне і пасілення соцыялістычнага наступленыня на нэпмана—у горадзе і кулака—у вёсцы. Клясавая барацьба ўсё ў большай меры пераносіцца ў сферы ідэолёгіі. Нашай, „Маладняк“, у сувязі з гэтым задачай зьяўляецца барацьба за пролетарскую ідэолёгію, за соцыялістычныя позыцыі на фронце культуры будаўніцтва. Ні на хвіліну не здаючы позыцій комунізма, не адступаючы ні на юту ад пролетарскае ідэолёгіі, аўтактыўна ўскрываючы клясавы сэнс літаратурных твораў, няшчадна змагацца супроты праяў анты-пролетарскае, дробна-буржуазнае ідэолёгіі ў літаратуры, імкнучыся заваяваць на бок пролетарыяту ўсё лепшае, што ёсьць у беларускай сучаснай літаратуры.

Наша задача—пасіліць тэорэтычную вучобу, марксыцкае выхаванье сяброў аўтаданьня, узьняць культурны ўзровень маладнякоўцаў. Наша задача—узьняць якасць творчай продукцыі маладнякоўцаў, больш часу аддаць творчай працы, выкарыстоўваючы гіганцкія матар'ялы сучаснасці.

Наша задача—бліжэй да пролетарскіх мас і мас працоўнага сялянства, бліжэй да практичнае працы партыі і комсамолу па соцыялістычнаму будаўніцтву, памятаючы, што наша мэта—зброяй літаратурнага слова змагацца за дыктатуру пролетарыяту,—працаваць усюды і заўсёды з комсамолам, пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі.

„Маладняку“ толькі пяць год. Але і за гэтыя пяць год „Маладняк“ мае свае традыцыі барацьбы за пролетарскую літаратуру. Гэта дае нам права съмела казаць, што будучыня беларускай пролетарскай літаратуры за намі, за „Маладняком“!

Міхась Лынъкоў

## Андрэй Лятун

(Апавяданьне)

— Эх, Андрэй, Андрэй, да чаго-ж ты дажыў, да чаго-ж дастукаўся: ні раздоллья табе, ні жазлоў, ні пущёвак... Стой, гібей сваёй „кукушкай-свістушкай“, чакай гнілых шпал, пляцформу—адвязеш за паўсоткі сажняў... Ня жыцьцё, а масъёнка мазутная. І ні пары табе наддаць, ані поўны ход, ні табе семафоры крылатыя, а ні вёрсты, а ні рэйкі бліскучыя, што блішчаць-сакацяць пад гримучымі коламі... Так, браце Андрэй, сядзі цяпер і ня рыбайся. А чаму? Таму слабыя мы сталі, а віною ўсяму: гады точачь падшыпнік, не разгонімся цяпер, не разъедземся... А іначай ка-жулы—старасьць ня радасьць. Баста! Годзе! Ад'езьдзіўся!

Так разважае часам сам з сабой стары машыністы Андрэй Сапун, калісці вадзіўшы дзесяткі год кур'ерскія цягнікі і калісці меўши славу адважнага, съмелага машыністага. І звалі яго тады не Андрэй Сапун, а Андрэй Лятун, бо яго цягнікі не хадзілі, а лёталі. Ён любіў пад'яжджаць да кожнай станцыі з уласціваю толькі яму пыхаю і съмеласцю. Заўсёды стрэлачнікі ўхадных стрэлак закрывалі вочы, калі праносіліся каля іх віхрам шалёныя вагоны ня меней шалёнага цягніку. Вот, вот, здаецца, шыбане пад адшыб паравоз, пашчэпіца колы на крэставінах ці ў пух разъляццца стрэлкі.

Але неяк абыходзілася добра; цягнік віхрам падлятаў да станцыі і раптам становіўся, як укопаны.

Праўда, калі нейкая важная асоба набіла гуз на ілбу пры такой астаноўцы—Андрэю давялося крута. Яго звяялі з высокай будкі пасажырскага паравозу, і цэлых поўгода ён прымушаны быў праезьдзіць з таварнымі цягнікамі. Але толькі паўгода. Потым ізноў—пасажырскі і, урэшце, кур'ерскі, на якім праезьдзіў Андрэй палаўну год свайго жыцця.

Гэта ня мала. Не жалезныя вочы, не сталёвыя рукі чалавек мае, а звычайнія вочы, звычайныя рукі чалавечыя. А агнёў на пущі ня зьлічыш: і белыя, і зялёныя, і чырвоныя. Зязяюць яны на стрэлках,

зіхаяць на семафорах високіх, мільгациць на далёкім пущі. Паспрабуй, углядайся ў марозную ноч—у вятры, у завеі—на мігценне агней, углядайся ня ноч, і ня год, а цэлія годы,—праміргаеш зоркія вочы, пагасыне бліск іхні, пагасыне іхні позірк: прымеш „бэкер“ за „бендзэр“\*), і зялёнае стане чырвоным. І ня толькі вочы. Бачыш высаходлі грудзі—на іх дыхае чудзішча-печ, песьціць холадам сънежная замець—горача і моразна.

Вось чаму на „кукушцы“ Андрэй. Старасць. Немач. К таму вочы ня зоркі, вуши ня чуткі, слабая рука—трасецца на рэгулятары. І ня дзіва, калі сдэпшчык Іван, двойчы прасвісцеўшы сыгнал: „падавай паравоз пад вагоны“ лаецца гучна:

— Ня чуе, панчоха старая, ходзь ты яму съвішчы, ні съвішчы. Пайсьці і падштурхнуць хіба, заснуў мо’...

Сдэпшчык брыдзе да паравоза, лезе на прыступкі і пранізьліва гучна съвішчыць-верашчыць над самым Андрэевым вухам.

Задрамаўшы над топкай, Андрэй падхватваецца з пераполаху, працірае вочы і, агледзіўшыся, падступае з кулаком пад Іванаў нос.

— Ты глядзі ў мяне, блыха крэставінная. Ужо я табе пакажу, як над вухам гудзець, людзей непакоіць. Калі-ні-калі пападзешся, гад, прышчамлю буфярамі, як жабу,—ня пісьнеш...

— „Кукушкай“ прышчэміш?

Андрэй не адказвае. Дый ці можна адказваць чалавеку, які так зьняважліва адносіцца да паравоза. Ходзь гэта й паравоз не паравоз, а так сабе, непаразуменне нейкае, але ўсё-ж ткі машина, і павінна яна павагу мець і пашану належную. А то, на табе, куку-у-шка.

Андрэй моўкі кладзе руку на рэгулятар і пагардліва пытае, гледзячы зверху ўніз на Івана:

— Куды?

— Айда на чацверты путь, прыцэпка вагонаў.

— Ну?

— Што ну? Да транзытнага. Гружаныя. Падбаў у свой самагрэй пары.

— Ну, гэта ўжо мая справа.

Іван маўчыць. Андрэй дзёргае гудок, моўкі паварачвае рэгулятар. Іржавы манэўравачны паравоз пачынае дрыжэць усім сваім старым нутром, акутваецца, як воблакамі, парай, і раптоўна, забуксаваўшы і забразгатаўшы на ўсе свае жалезіны і жалезінкі, краецацца з месца.

\*) Чыгуначныя стрэлачныя літары.

— Змазаў-бы хоць, вуши праскрыпіш,—ня съцерпіць сцэпшчык.

— Вось я ўжо калі-небудзь ды змажу, ну і змажу, месца жывога на табе не пакіну.

— Ну, годзе, чаго там, глядзі, куды едзеш...

Можна падумадзь, што стары машинысты і сцэпшчык злуюць адзін на другога, што яны лютыя ворагі, што яны толькі й думаюць аб помсьце, крыўдах і іншых падобных рэчах.

Не, гэта старыя сябры, пракавечныя дружакі, якіх не разальлеш вадой, не разгоніш парай. Многа рэек пасыцёрлася за доўгія гады, пагнуліся кастылі, тысячы буксаў перагарэлі, пазъежданы сотні паравозаў, а чалавечас жыцьцё—крамень: ні яму сонца, ні золь, ні вятры, ні завеі. Кулдыкненца паравоз пад адышыб, тут яму й крышка. А глядзіш, машинысты выбярэцца цэлы з-пад ращэпленых колаў, і праз дзень, праз другі зноў вядзе паравоз. Чалавек жывучы, а дружба яшчэ жывучай. Сцэпшчык Іван быў калісці качагарам на паравозе і ў старыя гады ездзіў разам з Андрэем. Таму і дружакі старыя. Вось і цяпер, калі сцэпшчык блыжай шынтарыць паміж буфяроў, Андрэй, назіраючы за ім са свае будкі, крычыць:

— Глядзі, раздаўлю, беражыся!

І ў той-жа час думае:

— Трэба асьцярожней, а то, чаго добрага, цісканеш зьнянацку, съпячэш з чалавека блінец. А ці-ж гэта доўга: стары і Іван, не такі ўжо ёмкі, як раней, спазыніца, не патратіць у час прасклізнуць між талерак, а то пасклізньеца часам.

І асьцярожна націскаючы рэгулятар, Андрэй прымушае сваю „кукушку“ плаўна прыстаць да вагонаў, бяз штыршкоў, бяз дзёрганаў. Нават тады, калі сцэпшчык прасвірчыць у свой сьвісток, што „гатова, давай ўперад“, Андрэй чакае, пакуль вылезе з-пад вагонаў Іван і толькі тады дае ход сваёй „кукушцы“; прауда, Іван злее часам:

— Нешта ты съпіш занадта; раз съвішчу—паяжджай!

Як-жа, ён стары сцэпшчык, ён прывык усё рабіць на хаду: на хаду прычапляць, на хаду выскакваць з-пад вагонаў, на хаду хапацца за вагонныя ці паравозныя прыступкі, на хаду скакаць каля стрэлак. Усё на хаду.

Але ня ўвесь-жа дзень на хаду. Станцыя невялікая. Манэўры ў большасці ўдзень. І калі замігціца семафоры за станцыяй і абалльле месяц рэйкі сярэбраным съятлом—тады адпачынак. У апошні раз прабраскочыць „кукушка“, забярэцца ў тупік і стаіць там спакойна да раніцы.

Тады стары Андрэй дастае з прамазучанага куфэрку, што стаіць за тормазам, шчарбаты чайнік, налівае яго вадой з тэндэру, і калі гараш яшчэ дровы, прымайстроўвае чайнік ля топкі. Потым дастае паклю, старанна выцірае ёй упэцканыя мазутай руки, дастае з куфэрку рушнік і пракопчаны абмылак—і йдзе да вадакачкі. Там ён старанна наводзіць „туалет“.

— Без туалету нельга. Адразу пашкарэпяцца руки, і нос аблупіцца, дый твар не халіва—яму мазутнага бліску ня трэба,—так кажа заўсёды Андрэй, калі, памыўшыся старанна, расчесваў перад разьбітым люстрам свае рэдкія рудыя космы. Барады ў Андрэя няма.

— Э барадой ля машины ня зручна: і ў мазуту ўмажаш, дый яшчэ абсмыліць часам, а ў дадатак і баба не паважае: што ты, кажа, з памялом прэшся.

Прывёўшы ўсё да парадку, Андрэй садзіцца на сукаваты цюльпах перад топкай і моўчкі чакае вячэры. Хутка шчарбаты чайнік пачынае выказваць адзнакі непакойства і падскаквае крышка, нос пускае гарачыя пырскі, увесь чайнік пачынае трымцець, як у той ліхаманцы. Ледзь прыкметная ўсьмешка прабягае па шчасцістаму твару Андрэя.

— Пазлуй у мяне, пазлуй і вось я ўжо зьніму цябе, ды як запару... ну і чай-жа важнечкі будзе.

Такім-жа манерам, як чайнік, прымайстроўваецца патэльня з салам. Тут ужо Андрэй робіцца весялейшым, бо больш работы: трэба крудзіць, трэба пераварачваць, бо не дагледзіш—перасмажыцца

— Непакойны-ж элемэнт гэта сала, да чаго трашчыць, да чаго верашчыць, нібыта той начальнік станцыі—вось-жа кіпучы.

Ад смажанага сала па ўсіх пущах разносіцца прыемны пах. Да таго прыемны, што дэяжурны стрэлачнік, крутнуўшы некалькі раз носам, памкнуўся было даць лататы да хаты, але, успомніўшы, што да зьмены яшчэ далёка, нехаця паклыпаў да будкі. Там ён так старанна ўзяўся праціраць ліхтарнае шкло, што ад яго засталіся адны аскялёнкі.

— То-ж спакуса, прасьці ты божа, вячэраў-бы дзе-небудзь у хаце, а то, на табе, узапрэцца на паравоз і пачынае ўтвараць яешні.

Пах ад сала непакойць ня толькі стрэлачніка. Вось некалькі рабочых—рамонтшчыкаў, якія начуюць звычайна летам на станцыі, таксама, як па камандзе, павялі насамі і настырчыліх на паравоз.

— Вячэрае... Айда хлопцы, класыціся яшчэ рана, а там і чаю пап'ём.

У госьці да Андрэя зьбіраецца цэляя хэўра моладзі. Андрэй чынна вячэрае і частую хлапцоў чаэм. Хутка да кампанііх

далучаецца стрэлачнік, забрыдзе на аганёк пудзявы стораж Антон, які ходзіць заўсёды падвязаны хустачкай. Бразнуўшы молатам і падсумкам з кастылямі і памацаўшы шчаку, ён лезе на прыступкі і, скрыўшы твар, кажа „дзень добры“.

— Каму як, а ў цябе нябось нядобры. Балаяць?

— Балаяць, каб на іх нарад,—і Антон зноў мацае шчаку, нібы хоча лішні раз упэўніць усіх у прычынах свае хваробы.

— Дай-ка я пагляджу, а мо' вылечу,—і стрэлачнік цягнеца рукою да хворай шчакі.

— Ну, ну, адвяжыся, гультай. Табе што, стаіш, як дуда на стрэлцы, да цябе і ніякая трасца ня прыстане... Вось паходзіўбы з маё...

— Ну й рабацяга знайшоўся! Толькі й ведае—кастыль ды гайкі, дый молат для фасону носіць, з гады ў рады стукне дзе, а яшчэ, на табе, гультай...

— Годзэ там, не падзялі чаго, ці што?—наводзіць парадак Андрэй.

— А чаго-ж ён—гультай... Бач, разбэхаў шчаку, наспаў у будынкі сваёй... Дык гультай.

— Вядома, гультай. Вунь стрэлкі нячышчаныя, а ён бадзяеца дзе.

— А ты што мне: начальнік станцыі, ці што? Дзе тваё месца? Гэта так пузъ даглядаюць?

— А так стрэлкі пільнуюць?

— Штопка ты няпуштёвая...

— Дуда ты маляваная...

— Пацук ты лінейны! Э кім раўняешся. Я стрэлачнік, а ты? Хто ты, я цябе запытаю? Ключ ты гаечны... Я стрэлачнік, у мяне спэцыяльнасць; на стрэлку, дык на стрэлку, на сцэпку, айда на сцэпку. Захочу ў... захочу... адным словам, куды ні захачу—калі ласка, Астап Гаўрылавіч, наша вам пашана... А ты, чаго ты варт, хіба-ж рэйкі пільнаваць толькі ад каго?

— Ну, ну, годзе... Бач, разышоўся, спэцыяльшчык які,—умешвающа рамонтныя, гатовыя заўсёды гарой пастаяць за свайго брата—лінейнага чалавека.

Астап Гаўрылавіч чмыхает носам і, пакрыўданы, злазіць з парвозу. І чутна, як ідзе ён да стрэлак, мармочучы себе нешта пад нос. „Як-жа, вадзі тут з імі кампанію, ці-ж яны разумеюць што...“

На хвіліну на паравозе апанаўвае ўсімі прыкрае маўчанье і, каб разагнаць яго, усе круцяць цыгаркі. Андрэй корпаеца ў топцы, дастае вугаль, кідае яго з далоні на далонь, абдувае попел, і ўсе прыкурваюць.

— Бач, гарачы,—устаўляе нехта слова. І не пазнаць, ці гэта аб стрэлачніку, ці аб вугалі.

Прыкурваюць і маўчачу і паглядваюць, як мітусяцца на праржаўленых паравозных съценках мяккія водбліскі ад цыгарак. А за паравозам ціхая ноч, дзесяці там, калі штабелі шпал стрыкоча цвыркун, над пузямі струменіц пах палыну і мазуты. І пахне яшчэ перагарам вугалю і газавай копадыцю. А там, дзе мігціц сваім вокам чорнакрылы ўначы сёмафор, блішчаць пад месяцам рэйкі-істужкі. На іх любіць глядзець Андрэй, і заўсёды, калі глядзіць, на сэрца кладзецца пеляна лёгкага нявыразнага смутку. На міг, на хвіліну сэрца нібы памкнецца ўперад, нібы хоча дагнаць, перагнаць гэтых съветлых рэйкі, гэтых нязъмераных дарогі чалавечыя. Але толькі на міг. Сэрца на скочыць, яно старое, яно пракопчана агнём і мазутай, яно праржаўлена, як праржаўлена машына старога паравозу. Таму на сэрцы толькі ціхі сум—аб дарогах пройдзеных, аб пуцях папраежджаных. І скіляеца галава і коцяцца думкі-словы ў начную цемразь, дзе пахне палыном і мазутай, дзе пах вугалю і дыму.

— Так вось заўсёды мы... За дробязь, за глупства—у сварку. А ты-б падумаў вось часам. Ты, скажам, стрэлачнік, на стрэлцы стаіш, пільнуеш рэйкі свае... Ты рамонтны—табе рэйкі і шпалы... Ты—пуцявы: і твой клопат—кастылі ды гайкі і зноў-жа рэйкі... Я машыністы—па рэйках хаджу, з іх не зварочваю. І выходзіць—усе мы паны аднолькавыя, усе мы па рэйках ходзім, жывём на іх... бяз іх ня можам. І памерці нам калі рэйкі прыдзецца, а мо' і на рэйках... Што я—ніпраўду кажу? Не, браткі... Зачым-жа гэтых сваркі...

Дзесяці далёка-далёка, ледзь чутна прагудзеў паравоз.

— Мусіць, Каўтун едзе, на сваім шчукінскім. Яго паравоза голас за дваццаць вёрст чуваць, не мая кукушка... А што Каўтун—даезьдзіцца і да майго: стары ўжо, ды на сэрца гарачы, не шкадуе паравозаў, толькі ё ведае: наддай пары, наддай. А так і дабяды можна хутка. А чаму не шкадуе? За сына помсту мае, за сына злуе на машыну. А з сынам яго, бач, такая гісторыя вышла. Даўно ўжо, яшчэ да таго, як качагарыў у мяне Іван—сцэпчык наш,—вадзіў я паравозы з Каўтуновым сынам, Пятру—сём звалі. Качагар быў адмennы. Малады, здаровы, руکі, што гэтых качэргі жалезнія, пару наганяў у момант. Дый ня толькі пару—усю машыну яму даручыць было можна, таму меў хлапец здольнасць на ўсё і дасціпнасць. І вышаў-бы з яго машыністы на славу. Ды лёс, браткі, ад яго не ўцячэш. І на рэйках наш лёс, усю дарогу так і бяжыць за табой па рэйках, адстаць бацца.

Увесень справа была. Вялі мы ноччу цягнік з Пятрусём. Даўгі цягнік быў і гружаны. Памятаю, жартаваў з Пятрусём я, кпіў над ім—ці хутка на вясельле пакліча і чаму так марудзіць. А прызнацца, добрая дзяўчына была ў яго—сьлесара Рыгора дачка. Не дзяўчына—любасць адна. Асабліва-ж—каса па калені, а вочы, што агні на далёкім пулі: маніць цябе, прывабляюць—пад'едзь бліжэй: падыйдзі, падзівіся. І калі думаў я аб іх, аб Пятрусу, значыцца, і аб яго кахранцы, дык ведаецце—ног ня чуў пад сабой і так лёгка было весьці паравоз тады, падганяць яго, пускаць у перагонкі з ветрам спадарожным.

Дык вось, ехалі мы. Ішлі з уклону. Паравоз пусыцілі ва ўсю, таму пад'ём уперадзе, ды закругленыне—трэба разагнаць машыну як сълед. Пятрусь падкідаў вугальле ў топку, каб паравоз не астыг часам. Я стаяў ля вакенца, углядаяючыся ў цемрань начы, якая ля-цела насустреч нам, глытаючы паравозныя іскры, кідаючы на съятло ліхтароў матылёў начных і казюрак.

Пятрусь падкідаў вугальле і ціха ўголас распіываў нейкую песьню. Якая—ня памятаю, дыі справа ня ў словах, а ў песьні. А ад песьні заўсёды сум на сэрцы і жаль, мо' аб tym, што жонка далёка, мо' аб tym, што моладасць праляцела калісьці бяз пущёвак і станций. А Пятрусь малады, маладая і кахранка. Чаму-ж не пазайздросціць чужому шчасцю, асабліва, калі гэтае шчасце на парог ляціць.

Але шчасце шчасцем, а закругленыня ў пулі ня мінеш. І ўспомніў я, што пясочніцы ў мяне няспраўны, а закругленыне вялікае, а пад'ём круты. Трэба праверыць. Вышаў я з будкі уперад на пляцоўку. Цёмна там, хоць вока выкалі. А вечер напірае на грудзі, надувае кашулю парусам, нібы хоча ўзыняць цябе, перакінуць це раз дрыжачыя парэнхынкі. І толькі ступіў я крок, а мо' два, як раптам нібы падхапіў мяне хто пад рукі і кінуў уперад. Колькі ля-цеў я—ня памятаю. А калі ачуваўся і адчыніў вочы, убачыў я, што ляжу на броўцы. Паспрабаваў узыняцца, але так кальнула ў назе, што лёдзь ня страціў прытомнасць. Нага была пераломлена. Ледзь, ледзь злаўчыўшыся, зірнуў я назад—аж у ваччу пацымнела: ляжыць паравоз мой, прыкленчыўшы на пярэднія калёсы, цэндзэр у бок скліўся і сплюшчыўся ў блін, а за цэндзерам груда вагонаў, адзін над адным, адзін ледзь ліпіць, стаўшы старчаком над самым цэндзерам. А іншыя ў трэскі, адны рабравіны тырчачы пагнутыя.

— З чаго-б гэта сталася,—падумаў я.

— Няйначай рэйка лопнула, але дзе разъбярэшся тут, калі зъмешаны ў кашу і рэйкі і шпалы.

Узялі мяне пасьля ў бальніцу, быў ужо няпрытомны. І толькі на другі дзень успомніў я аб Пятрусу: дзе ён і што з ім. Наведвалі таварыши, у іх распытваў, але кажуць: ня бачылі і ня чулі. І толькі на трэці дзень знашлі майго качагара ў топцы. Адны косьці засталіся, да й тыя парассыпаліся, калі выцягвалі яго з прадчаснай магілы. Як падкладваў ён вугальле, так і шугануў у топку, калі паравоз зарыў зямлю носам.

Андрэй маўчиць, скіліўшы голаў, зацягваеца акуркам, дакураным аж да самых пальцаў, сплёўвае яго і затаптвае нагой.

— А вы вось кажаце... Таму лёс, каму як... Ці думаў, ці гадаў Пятрусь аб гэтым. І што-б са мной было, калі-б не пясочніцы гэтыя самыя. І трэба-ж было час выбраць.

— А многа вы, мусіць, дэядзька Андрэй, і людзей парэзалі на сваім вяку?—пытае малады рамонтны, як відаць, з навічкоў.

— Дурных машына парэзала, а ня я...

Андрэй, як і кожны машыністы, ня любіць гаварыць аб сваіх афірах, ня прынята, дый нашто: сябе ганьбаваць, сказаць аб сваім недаглядзе. Не, аб гэтым Андрэй расказваць ня будзе.

— Папытайцеся ў паравозаў, яны лепей ведаюць. А мне што... зачым-жа гэта людзей рэзаць. Я вось вылечыў некаторых... дык гэта іншая справа.

— Як гэта вылечыў?

— А вось і вылечыў... І ня чым іншым, як паравозам. Рамонтчыка Саўку ведаець? Кульгавага? Ну, дык вось... Быў ён калісьці кульгавы крыху, садануў, мусіць, молатам па калену, а мо' каствылём. Ну і кульгаў. Ні тое каб занадта, а ўсё-ж кульгавы, так і празвалі ўжо: Саўка Кульгавы. Добра. Еду я раз з пасажырскім, пад'яжджаю да стрэлак. Усё як сълед, і стрэлачнік, бачу, на месцы, пущі вольныя, нават дэяжурнага ўбачыў здалёк, вышаў і ён жазло прымаць. Потым, зірк гэта я бліжэй—і што-ж вы сабе думаеце: перад самымі буфарамі чалавек мільгануўся, цераз крэставіну скочыў. У мяне-ж у думках маланкай:

— Царства яму нябеснае... дай божа хоць без пакут...

А сам за рэгулятар, качагар за тормаз. Сталі. З паравозу зълезьлі. Глядзім, ляжыць наш чалавечча цалёханькі, белы толькі, як дэйска тая, і не варушыцца. Стукнула яго крыху білам, да ў самую тулю нагу кульгавую. Стукнула і адкінула. Ён сабе і ляжыць. Ну, мы худенькі яго пад кран, ды вадой, а там на паравоз, ды на станцыю, ды ў пакой прыёмны... Эдалі і паехалі сабе. А праз месяц сустракаю яго гэтага Саўку, значыцца, на зъменцы

шпал. Ехаў я прыцішаным ходам, і гляджу, кланяеща мне чалавечка ды съмыецца яшчэ.

— Здароў, кажа, дзядзька Андрэй, вялікае табе дзякую за нагу маю пакалечаную, цяпер, бач, як з кузьні, ні крывіцца, ні кульгае.

Мяне аж жах узяў. Але гляджу і ўсамдзеле: ходзіць чалавечка і нішто, нібы яму й паравоз ня брат. А вы кажаце—рэжам... На ўсё свой лёс.

— А кінь ты ўжо са сваім лёсам, даўся ён табе ў знакі. Расскажы-ка лепей, як бандытаў вазіў ты.

— Ну, што-ж, вазіў. Чаму і не правезьці часам...

Андрэй гаворыць, а рукой мімаволі маdae за левую кішэню замазучанай кашулі. Там у яго ў съвяточныя дні вісіць заусёды ордэн Чырвонага Сцягу. У буднія дні ордэн у скрынцы, бо нязручна з ім, яшчэ ў мазуту упляміш, ды щі мала што ля работы. Але ўспомні толькі яму пра бандытаў, як рука па прывычцы падымаецца да левай кішэні. І сам ён увесь падцягваецца, выпростае плечы і цярэбіць рукой выцьвіўшыся рудыя вусы.

— Так вазіў. Усяго было, браткі, на нашым вяку. Што цяпер... Паравоз ідзе, як па маслу, у вагонах праваднікі завяліся; глядзяць, каб і блыха бяз білету не праехала. Вы вось, скажам, рамонтшчыкі, ведаеце хваробу кожнае шпалы. Чудзь захварэе—даёш новую, тое-ж самае і кастыль, і рэйка табе, і замок, і гайка, скажам, кожная ў вас не застарыцца. Дый самі вы... Што вам... Скажаце хіба—кепска, праца ваць нельга... Ого! Вы паспрабавалі-б вось папраца ваць у дзесятніцатым, у дваццатым, даведаліся-б пачым фунт гаек... Але што казаць! Ты-ж, Гаўрыла, ведаеш, ты-ж і тады служыў. Так. Дык ехаў я раз з пасажырскім (гэта год шэсьць таму назад, а то і сем). Былі мы ўжо на перагоне перад Ясным Лесам. Дровы былі тады, і распакуднія—хочь ты сам заместа іх у топку лажыся. Сяк-так гаравалі, але з пары паравоз ня спушчалі ніколі. Маладыя катормя, дык тыя маяліся з дрывамі гэтymі самымі. Я-ж не маладзён.

І толькі гэта мы пераяжджаєм Крыбулінскі мост, як бачу я—уперадзе аганёк мітусіцца. І каб які-небудзь там, дык не, самы што ні ёсьць чырвоны. Я за гудок—бачу, моў, ня сплю—а сам сабе здагадкі раблю: чаго гэта самае, з якое прычыны? Прыцішыў ход, пад'яжджаєм. А ноч цёмная, людзей,—хочь-бы чалавечка ўбачыў, толькі й мітусіцца аганёк, то ўніз, то ўгору. Бачу—справа сур'ёзная, націснулі на тармазы, пад'ехалі, сталі. І толькі гэта я галаву з

вакенца высунуў—тут мне дула пад нос, а на прыступках ужо чалавекі са два і ў поўнай гэта, значыцца, амуніцыі. Ну, на амуніцыю яно мала было падобна, але-ж ружжи там, бонбы розныя і ўсякія іншыя там прычындалы, усё як сълед. Прауда, ня было мне там часу прыглядца асабліва, бо другім клопатам галава была поўна.

Заб'юць, думаю, ды душы-ж не памілууюць.

А па вагонах, чую гам, калатнечка. Застаўся з намі на паравозе адзін часавы толькі, усе з цягніком распраўляюцца, па вагонах шынапараць. А паравоз у мяне, як конь стаенны, дрыжыць пад парамі, чухае насосам... Дый у мяне сэрца ўсхадзілася—ня суняць. І жаль тут узяў. Эірнуў я гэта скоса на часавога, ат саплівец нейкі, да яшчэ з ліхтаром чырвоным. І зло мяне ўзяло. І ні то, каб на сапліўца гэтага, а галоўнае за тое, што погань такая ліхтар чырвоны трymае, да яшчэ над табой камандуе, ні за што, ні пра што машыну ў пущі ў прастой угняне. А часавы гэты самы, узяўшыся за поручні і нахіліўшыся з паравозу, глядзіць усьцяж вагону: нецярп'ёж чалавеку... І ня ведаю, як тут вышла, але-ж садануў я нагой, ды проста паміж лапатах гэтаму самаму часавому. Заенчыў толькі, паляцеўши потырч з прыступак. А я нагой у хрыбет, а рукой на рэгулятар, ды бяз усякага гэта, значыцца, сыгналу як дзерганем уперад, ды поўны ход, ды як паехалі, ды як паляцелі—нічагусенькі ня чуваць, што там па вагонах дзеецца. Бачу ўжо, і семафор уперадзе зялёным вокам мігае: „калі ласка, моў, чакаем“. Семафор адкрыты, а я на поўных парах, адкрыў гудок, закаціў трывогу на ўсе застаўкі. Пасъля расказвалі на станцыі, перапалашыліся там усе—начальства, варта: з чаго, моў, шалее—семафор адкрыты, а ён у трывогу ўкінуўся...

Пакуль яшчэ пад'ехаў пазъбегліся ўсе. Пад'яджаю, трублю і крычу ўжо на станцыі: братцы, бандытаў хутчэй хапайце! І што-ж вы думалі—усіх пабралі, як міленькіх. Адзін толькі й саскочыў, да той небарака аб сотнік чарапянку зламаў. Бач, калі дзергануў гэта я паравозам, ашаломелі яны ўсе. Некаторыя лататы хацелі даць, ды пасажыры скемілі, у чым справа, да за каўнер, ды за аружжа.

І пацехі-ж было пасъля, бо я обэра лаяў, чаму за білеты ня ўзяў з бязьбілетнікаў гэтых самых... А ён мяне крый:

— Ня меў, кажа, ты анікага поўнага права без майго сьвістку шалёны ход пачынаць...

— А навошта-ж згубіў ты, кажу, сьвісток гэты, пад лаўку хаваўшыся...

Съмяхоцьце, браткі, было... Ну, а пасъля некалькіх месяцаў мne і ордэн гэты чырвоны.

І Андрэй зноў мацае сябе за кішэню і, не знашоўшы там патрэбнага, вінавата апусціў руку.

— Ня варта насіць цяпер, навошта...

На станцыю, запыхаўшыся, прыбывае таварны цягнік. Хутка моцны шчукінскі паравоз параўняўся з нашай кукушкай. З паравознай будкі высунулася ўскудлачаная галава, углядзіўшая нас.

— Здароў, Каўтун!

— А, Андрэй, вось не пазнаў, браце, цемень, бачыш. Ну, як кукуеш?

— Кукую, голуб, нічога, браток, не папіша...

— Кукуй, кукуй. А да жонкі калі?

— У панядзелак зъежджу. Калі ўбачыш часам, скажы, хутка прыеду.

— Даё ёй сумаваць там. Нябось, маладога знайшла, ці ты-ж ёй паравоз...

— Ну, ты ўжо пачаў. Табе-б толькі-б зубы лупіць. Хадзі вось шклянку чаю перахваці...

Калі таварны, заскрыгатаўшы коламі, забуксаваўшы магутным паравозам, крануўся ўперад,—Андрэй замоўк. Нават выгляд яго зрабіўся шэрым, бескаляровым.

— Расказаў-бы ты нам яшчэ пра браняпоезд, дэядзька!

— Не, браткі, годзе. Другім разам ужо. А цяпер спаць. Бо і ў мяне ўжо косьці нынць і пазяха-а-ецца-ж, здаецца, праглынуў-бы і кукушку сваю, да таго-ж спаць ахвота. Дый вам час. Нябось, зайдраўшы а шостай гадзіне на путь. Ну, дык і трэба вылежацца крыху, а то і штопка з рук выпадзе, калі гэта, значыцца, ня выспацца.

— Што ты, дэядзька, каб у нас да выпала!

— А яно і ўзапраўды: ці мне-ж раўнавацца з вамі. Калі-б то мне вады гады, здаецца-б, плячом паравоз з дэпо выштурхнуў. Стары, браткі, недалугай раблюся. Што год, то хужэй. Але не шкада, сваё адгуляў, сваё адмазоліў...

Сям'я Андрэя жыве на другой станцыі. Дый не сям'я, а так адна толькі жонка. Кожны тыдзень Андрэй ездзіць да яе на патрэбу. І заўсёды ён садзіцца да якога-небудзь знаёмага машыністага на пасажырскі паравоз. Іначай ня можа.

— Душа ня прымае. Ці можна-ж мне ехаць у вагоне: занудзіцца там, змарнееш.

І калі цягнік адыходзіць ад станцыі, Андрэй заўсёды просам просіць машыністага:

— Родненъкі, галубчык мой, дай-жа я правяду трохі.

Яму не адмаўляюць.

Дрыжачай рукой націскае Андрэй на бліскучы рэгулятар, напружваеца сам, як магутны паравоз, і, радасны, прыслухоўваеца, як хліпіць гарачая пара ў шырокіх паравозных трубах, як ляскочуць усё шыбчэй і шыбчэй гарэзныя высокія колы паравоза, як пыхкае пара з-пад бліскучых, гарачых поршняў цыліндра.

І перагнуўшыся ў вакенца шырокімі грудзямі, удыхае Андрэй пах пальну і мазуты, мерна пакачваеца на сядзеньні і ў тахт усяму дрыжачаму паравознаму целу прыгаварвае часам:

— І ляцім-жа, браткі, э-эх ляцім!.. Даганяй—не дагоніш...

А. Звонак

## З а г а й

(Паэма)

Яшчэ лісткі з запісной кніжкі Загая

### I

Кавалачак неба  
сіні

Дрыжыць  
над маёй галавой...  
На ўзълесці  
шапоча асінънік  
Таемна  
густою ліствой...

Валежнік хрушчыць  
пад нагамі,  
Галіны  
па твару б'юць...  
Заўсёды ў трывозе  
з наганам  
Пільнуеш  
падманную муць...

А чорт яго знае,  
дзе вораг!—  
У пушчах  
прытулак банд.  
Таемнасьць  
ў лісьцьвяных убёрах  
І строгая  
ў змроках журба.  
Ужо колькі  
па пушчах гуляем

З атрадамі  
слайных хлапцоў  
Пад шэпты  
бярозавых гаяў,  
Пад шум  
непраходных лясоў...

Я чую,  
як глуха ўздыхае,  
Як грудзі  
ўздымает зямля...  
Учора  
загадам Загая  
Прышлося  
пяцёх расстраляць...

Кружыся,  
земля, бязустанья,  
Навалай  
ліхой ветравой!—  
Пракоцяцца  
заравай раньню  
Каскады  
падзеі і трывог.

Далёка  
цяжкая ростань,  
Цяпер  
не разъмерваю крок.  
Я чую,  
што сэрца так праста  
Ня съціснеш  
тугую ў камок.

Раз трэба ахвяры,  
дышк трэба,  
Крывёю акроплен  
наш шлях...  
... Сінег  
кавалачак неба,  
Ўздыхае стамлёна  
земля...

І тут,  
дзе дыміца порах,  
Пад часты  
віntovачны гул  
Усё-ж вобраз далёкі  
мне дораг  
З усьмешкаю  
яркіх губ...

Як быццам  
сапраўдны я лірык,  
Дзе банды,  
трывогі  
тут,  
Як быццам  
тут месца для лірык,  
Дзе ворагам—  
кожны куст...

І часта,  
у сядле,  
у паходах,  
У агні перастрэлак,  
баёў—  
У вачох  
гэткі блізкі  
і родны  
Вобраз  
далёкай маёй...

Галіна—  
прыгожае слова,  
Галіна—  
пяшчоты імя...

А коні  
імчацца стралою,  
Паводзьдзямі  
іх ня стрымаць...

Паходы,  
прывалы,  
пагоні...

Бай,  
перастрэлкі,  
лясы...  
Такія дзянькі,  
як сягоныя—  
Кашмарныя,  
страшныя сны...

... Далёкая,  
слаўная,  
дзе ты?

Эдалёку  
вітаньне маё...

Ша...  
Чую страляюць дэесьці,  
Увесь на нагах  
батальён...

Скrozъ нетры,  
скrozъ дзікія зарасьлі,  
Скrozъ лес,  
скrozъ балотную гаць  
Памчымся ватагаю  
зараз мы...

Канчаю пісаць...

## II

Эноў пішу,  
Для каго—ня знаю.  
Бо й пісаць мне  
Німа каму...

Ноч ланы  
Цемнатой агартae,  
Ўсё хаваючы  
Ў цымянную муць.

Вымер съвет...  
Цішыня...  
Ні гука...  
Поўнач вокал—  
Чорнай съянай.

Толькі грунтам дарожным гулка  
 Разълягаеща стук  
 Конскіх ног...

Ў полі вецер  
 Бяжыць шалёны,  
 Калыхаючы  
 Шызую муць,  
 І стамлённыя бегам коні  
 Пенай брызгаюць  
 І  
 Храпуць...

— Конь мой гнеды,  
 Скачы шпарчэй ты!  
 Сябра лепшы—  
 Салдату конь...  
 Вунь і зоркі  
 На ўсходзе чэзнуць  
 І бялее туман  
 Над ракой...

Я адзін...  
 Навакол нікога...  
 — Конь мой гнеды,  
 Скачы, скачы!..  
 Толькі ляскаюць  
 Гулка падковы  
 І разносіца гук  
 Уначы...

Гляну ў неба:  
 Скацілася зынічка...  
 Гляну ўперад:  
 Вецер у твар...  
 І ня сплю,  
 А далёкае сыніца  
 Навяваючы  
 Слодычы мар...

Мары?—К чорту!  
 Пад вашай аховай,  
 Не знасіць  
 На пляcoh галавы...

Разгуляўся Булак-Балаховіч  
 Па дарогах лясных,  
 Крыжавых...  
 Хмурыць бровы  
 Суворая поўнач...  
 Скача конь...  
 Недалёка і полк...  
 Будзе сёньня  
 Рэзьбіт Балаховіч—  
 Беларускіх лясоў  
 Люты воўк...  
 Ардынарац—  
 Татарын скуласты  
 Аб татарцы пяе маладой...  
 — Ты скажы, Тамерланавіч,  
 Часта  
 Ўспамінаеш радзіму і дом?  
 — За Казанню,  
 За Волгай шырокай  
 Загубіўся у стэпах  
 Мой дом...  
 Трэші год  
 Ад радзімы далёка,  
 Ад каханкі маёй маладой...  
 І замоўк ардынарац,  
 І вокал  
Ціш нямая  
 Ахутала змрок...  
 Уздыхнуў ардынарац  
 Глыбока...  
 Уздыхнуў...  
 Засьвістаў...  
 І змоўк...  
 Вунь і хутар  
 Стайць за гаем...  
 Адпачнем, а далей—  
 Дзяржыся!  
 . . . . .  
 І на гэтых радкох у Загая  
 Абрываюцца ў кніжцы запіскі.

## Адзін кадр

Не храпіце, коні,  
гэтак не храпіце!

На ўздымайце цяжка  
ўпалыя бакі!

...Штосьці зашуршэла  
у густым ракіцьці,  
Ці то веџер дунуў  
свежасцю з ракі?..

Зоркі залатыя  
ноч кідала ў воду,  
Капыты зьбівалі  
росы на траве...  
Паўз раку скакалі,—  
йшчэ вярсту  
да броду...

За ракой, за бродам,—  
тамака свае...

Коні ў пенным мыле—  
прыскакаць  
да рання!..

І стамлённым коням—  
шпоры у бакі...

...Пабялелі срэбрам  
над ракой туманы,  
Паплылі туманы  
з быстрае ракі...

Ша!..

А гэта што там?  
Гэта што за дзіва?

Ці то можа коні?  
Ці то сена стог?  
І раптоўна голас  
дзіка-праразълівы:

— Гэ-э-эй!  
Хто та-а-ам?  
Сто-о-ой!

Шпар назад, таварыш!  
Шпар назад кар'ерам!

Давяэзі паперы  
     мёртвым ці жывым...

... Засьвісталі кулі,  
     затрашчэлі стрэлы...

— Ў рэку, Тамерланавіч,  
     кідайся й плыві...

Скокнуў Тамерланавіч  
     у раку з разъбегу...

З карабінаў з берагу  
     адкрылі агонь...

Выплыў Тамерланавіч  
     і—наўскач ад берагу,

Стрэлы і пракляцьці  
     несъліся ўздағон...

Не ўдалася справа,—  
     съцяміла пагоня:

За Загаем съледам  
     коньнікі кар'ерам.

— Выратоўвай, гнеды,  
     выратоўвай, коню!

Ці жывы ці мёртвы  
     давязу паперы.

Блізка вораг люты,—  
     не ўдячы Загаю.

За съпіною чуден  
     жаркі конскі храп...

— Э-эх, разок апошні  
     пагадаю!

І з крутога берагу  
     ў воду

    р-раз!

Стрэлы, крыкі з берагу  
     ашалелай зграй...

Зачапіла куля...

І схавалі хвалі  
     съмелага Загая,

Паплылі съпіралямі  
     у бакі кругі...

### Лірычнае адступлен'не

Я стаю ў задуменъні глыбокім  
На закаце ліпнёвага дня...  
О, таемныя шэрыя змрокі!  
О, вячэрняя цішыня!

Як дзяўчыніны чорныя косы,  
Абвілі мяне змрокі вакол...  
О, замоўкні души адгалосак!  
О, прыдзі ты жаданы спакой!

Я стаю...

Загараецца горад  
Бляскам тысячным перада мной...  
Сколькі тамака бачана гора!  
Сколькі там лятуценена сноў!

Я стаю...

Бы кагосьці ў чаканьні...  
— Друг жаданы, прыдзі хутчэй,  
Я табе раскажу аб каханьні  
І аб здрадзе чорных вачэй.

Раскажу я табе нібы казку,—  
Хочаш—съмейся, а хочаш—маўчы...  
Былі вочы—рубіnavы бляскі,  
Іх ня часта спаткаеш ў жанчын...

І яшчэ была ўсьмешка такая,  
За якую—душу аддай.  
Вось такую, калі пакахаеш—  
Съмех і песні і шум—прападай.

І яшчэ былі губы—такія  
Цалаваць, цалаваць, цалаваць...  
І забыцца ў гады маладыя,  
Што на плечах тваіх галава.

То было у часы галадоўкі,  
У часы грамадзянскай вайны,  
Калі громы над краем ня моўклі,  
І калі вар'яцелі дні...

Ён тады непакойны і грозны  
Бараніў успажараны край.  
І аднойчы у вечар марозны  
Чорнавокую напаткаў...

О, жыцьцё! Твая жорсткасьць і съюжнасьць  
Многіх з нас пазьбівала з ног.  
Толькі той, ў кім трымалася мужнасьць,  
Ў тыя дні усъміхацца мог.

О, жыцьцё! Твая горач і слодыч,  
За атруту часамі гарчэй.  
Пакахаў ён у гэныя годы  
Прыгажосьць нязвычайных вачэй...

Ён такі непакойны і грозны,  
Усхвалёваны віхрам падзей,  
Разгадаў асалоду крозаў  
У адзін нязвычайны дзень...

Ўвечар той завіруха шумела,  
Як шумела ў разъбегу аўто.  
Ён убачыў яе на панелі,  
А навокал—людзкі натоўп.

І калі ў няпрытоме адвозіў,  
З жалем бачыў стамлёны твар,  
Пабялелы на колкім марозе...  
І ў трывозе крычаў:

— Шофэр, шпар!

І пасъля закружыла каханыне,  
Біла ў голаву хмельным віном...  
Ён заўсёды съпяшыў на спатканыне,  
Дзе над рэчкай зялёны дом...

Слухай далей... Ён зваўся Загаем,  
Грозным быў, а ў душы поэт...  
Быў чэкістам... Калі над краем  
Палыхаў пажаравы съвет...

А яе называлі Галінай.  
Вось такую—да съмерці кахаць.  
Ўзбунтавала Загая дзяўчына,  
Каб пасъля асъмляць...

Слухай далей... Жыцьцё не згадае,  
І на радасцьць і боль маўчыць...

І заўсёды пакута чужая  
Не закране пачуцьцяў ніць...

Дні шумелі тады нясьціханна,  
Дні грымелі шалёнай пальбой...  
І Загай ў захапленыні змаганьнем  
Захаваў у душы сваю боль.

Як шалёны ад краю да краю,  
Па краіне насіўся тады...  
Пракліналі бандыты Загая  
У суворыя тыя гады...

А Галіна? Жыцьцё не чакае—  
Падхапіла, панесла з сабой...  
Толькі вобраз прыгожы Загая  
Нечакана прыходзіў парой...

І цнатлівасцьць у кожнай усьмешцы,  
Сарамлівасцьць дзяячай красы  
Пагубляла па пройдзеных съежках,  
Як і съмуху зывіячы рассып...

І іначай кармінныя губы  
Рассыпалі усьмешкамі съмех...  
Не адзін называў сваёй любай,  
Выпіваючы шчасця ця хмель...

Ў гэтым п'яным і вабным чадзе  
Воч агні заблішчэлі ярчэй...  
Слухай... Слухай аб жорсткай здрадзе,  
Аб здрадзе чарнявых вачэй...

Слухай, дружа!..

Я глянуў навокал  
І ніякага друга са мной.  
Я стаяў ў задуменыні глыбокім,  
А вакол уздыхала нач...

І дарэмна я друга клікаў—  
Друг ня прыдзее—яго няма...  
... Неба сыпала зор бяз ліку,  
Белым шалем ўздымаўся туман...

**Бура съдіхае**

— Што гэта?

Скуль гэта?

Дзе я?

— Ціха, таварыш,  
ляжыце.

Мы ўжо былі  
без надзея,  
Думалі:  
вам ня жыць...

**Зараз**  
вы будзьце спакойны,

Потым  
раскажам усё...

Стан мільгануў  
стройны,

Энік за дзьвярмі...  
— Гэта сон?

Белая съцены  
у хаце,

У вокны  
глядзяць сады....

— Чорт!  
Не магу здагадацца,  
Як я папаў  
сюды...

І паплылі  
успаміны,

І абарваліся  
ўраз...

Помніцца:  
крык, страляніна,

Эброі сталёвы лязг...

Потым  
рака і бераг,

Потым  
холад і кроў...

... Эноў адчыніліся дзьверы,  
Белая постадь

іэноў...

Што гэта?—  
 Яў ці казка?—  
 Думак парвалася ніць...  
 Зіркам прабег—  
                                  павязка.  
 Боль у плячы  
                                  смыліць...

Голас,  
                                  як быццам аднекуль  
 Ціхі й пяшчотны  
                                  такі...  
 — Як вам, таварыш,  
                                  лепей?  
 Даіце  
                                  папраўлю бінты...

Тыдні са два  
                                  ўжо мінула...  
 Вас прывязылі  
                                  сюды...  
 Шкода памерці  
                                  ад кулі  
 Ў ваншы гады.

Ночкаю тэю  
                                  жахлівай  
 Атрад  
                                  ардынарац прывёў.  
 Параненым цяжка—  
                                  нашлі вас,  
 На беразе  
                                  сьцёкшым крывей...

І ночкаю тэю  
                                  суровай  
 Грымелі лясы  
                                  пальбой...  
 У Польшчу  
                                  уцёк Балаховіч,  
 Ратуючы  
                                  лёс свой...

Ну, досыць.

Цяпер засыніце.—

Найлепши для вас

загад...

... і белая постаць

зънікла

і ў съне

забыўся Загай.

(Канец будзе).

М. Нікановіч

## Кацярина

З самага паўдня ішоў дробны дождж з сырым і сіверным ветрам. Зусім нізка, над ўёмна-шэрай вёскай, нанізваліся адна на другую рэдкія, съюздёныя хмары. Часамі апускаліся яны за далёкім гумнамі, потым як-бы зачэпліваліся за іх чорныя й мокрыя крыши, і тады-ж плакалі дробнымі і халоднымі съязьмі. У той час маўчала вёска, глыбока захаваўшы ў сябе вялікія чалавечыя радасці, мізарнела перад усім вялікім, што ёсьць у прыродзе, і рабілася ненормальна съцілай, песенна-журботнай...

У той дзень густа пахла съвежым бульбянікам, недазрэлымі аўсамі, а за старымі гумнамі—мокрымі палыном і лапухамі.

А к вечару густы сіверны вецер адагнаў хмары к сінеючай заалешнікам далі, абсушыў трохі сырый абросшыя трывутнікам і дзятлікам дарогі і выгнаў на яскрава-сінеючае поле неба паміраючае сонца...

Яно слаба ўсьміхнулася гэтаму ліпеньскому дню, тысяччу дыямантных зор адбілася ў расе на мокрых кустах адцвітаючых руж і залацістай фіранкай павісла на даўгіх косах заплаканых на мяжы бяроз.

Тады съмяяліся бярозы, і сълёзы іх былі съязьмі діхай радасці і маладых уцех.

Мо' яшчэ затым съмяялася сонца і віхрастыя красуні-бярозы, што вёска з дальняга свайго канца песьній дзівоснай захліпнулася, скаланула празрыста-самлеўшыя далі на сырых сялянскіх загонах, перасыпала іх слайнымі пачуцьцямі сённешняга перажытага і з съветлымі надзеямі панесла ў ружовае заўтра...

Мо' таму яно так ціха-любоўна склілася над сінеочым аксамітам старога бору, каб разагнаць сённешні сум, глыбокую журбу і стварыць новая песьні з' новымі радаснымі словамі...

Трубіў пастух.

У сырым, наскроў прапахнутым далёкімі палімі паветры чулася прыгожая мэлёдыйя скрыпкі.

З паплавоў іржаў запаздалы конь.

На бліжэйшым палетку дзед з унукам абганялі бульбу, і свежая зямля пахла востра ды нагадвала яшчэ нейкі асаблівы пах, які быве ад ворыва ўвосень на аўсянны.

Далёка за вёскай залацілася іржышча. Яшчэ дальш—мокрым вароньнім крылом чарнеў узараны папар.

Цывілі запаздалыя ружы.

А каля пахілага гумна, далёка за плячыма хаты, на агародзе заросшым густой і высокай лебядой, пырнікам і едкімі палынамі—палолі дзьве жанчыны.

Яны палолі моўкі, ціха, як-бы засердаваўшы адна на другую нават не падымалі галоў, нават ні разу не аддыхнулі. Гледзячы на іх, думалася, што вось яны надзвычайна рады, што дарваліся да любай ім работы і кожная стараецца як найболш зрабіць за гэты кароткі вечар, ці то сабраўшыся на адну работу кожная з сваімі вялікімі і глыбокімі пачудцямі перажытага, з сваімі несканчонымі, як палявыя дарогі, думамі, па якіх улаена іші ўяўленыню бяз границ і меж, аж пакуль не захочацца думаць,—кожная ня хоча парушыць маўчанкі, каб не абрывала пярэста-ружовай істужкі думак...

Худымі рукамі калупаліся ў градах жанчыны, пеў жаваранак, пахла восецыю, а ў канцы агароду, пад сланечнікам, перабірала нейкія цацкі малое дзіцё...

Я сяджу пад зжатай бабкай жыта і неўзаметку наглядаю за іх працай. Я тут сеў выпадкова, каб прачытаць некалькі лісткоў кніжкі, і толькі потым, калі пачала глуха і захліпаючыся ды бяручыся аберучкі за свае сухія грудзі, пакутна кашляць старэйшая жанчына—я загадаўся, што ў суседнім ад мяне агародзе полюць грады.

Па сіпавата-сухотнай гутарцы, па нячутным для вуха съмеху і кашлю я спазнаў сваю знаёмую. Гэта яшчэ маладая, гадоў дваццаціпяці жанчына—ジョンка шаўца прышла (ці мо' хутчэй усяго ўцякла ад п'янага свайго мужа) к маладой незамужнай дзяяўчыне-сіраце Марысі дапамагаць у поліве.

Перабіраючы абрыйкі думак, я адыходжу ў памяці на некалькі год назад і бачу перад сабою гэтую Кацярыну, жонку шаўца, зусім маладой, прыгожай, з вялікімі карымі вачыма і з слайным грудным альтам... Кожным вечарам у хату шаўца сыходзілася ўся моладзь вёскі паслухаць песень прыгожай Кацярыны. Здаволена ўсьміхаючыся ў даўно нябрывую штаціну сваёй барады, весела і ганарыста цягаў дратву яе мужык Сыцяпан, слухаючы, як яго прыгожая, стройная жонка чаруе ўсіх сваімі надзвычайна мілымі съпевамі...

Здавалася, што і Кацярына ведае цану ня толькі сілы свайго голасу, але яшчэ і свайму хараству, бо не ў аднаго з хлопцаў блішчэлі вочы і, нават, не тады, калі яна съпявала, але калі й маўчыць.

Зайздросцьціла ўся вёска. Але нядоўга. Піць пачаў Сыцяпан.

А потым і біць сваю красуню-Кацярыну. Не паshanаваў ні красы дзяячай, ні тых слайных песенъ, ад якіх заўсёды ў яго на вуснах грала ўсьмешка пагарды.

Прабавала яна кідаць свайго мужыка-п'яніцу, думала разво-дзіцца, а потым чамусьці прымірылася і засталася так жыць і на-далей...

Толькі ўжо ня стала тэй ранейшай Кацярыны-песеньніцы...

Пратаў голас, асёкся. Мо' таму, што ад частых боек, ад голаду, ад частых дзяцей і цэлых начэй увосень праспаных у сырых пунях, каб схавацца ад разьюшанага свайго мужыка,—можа і ад гэтага так востра-глыбока кашаль убіўся у грудзі, ссушыў іх і пераеў такі прыемна-высокі даўнейшы альт.

Вочы глыбока ўпалі, зрабіліся яшчэ большыя, ды толькі згубілі сваю ранейшую жыцьцярадасць, съмех і чистату пачуцця... Замест усяго гэтага ў іх цяпер адзін востра-хваравіты і гарачы бляск ды навокала разъбегліся дробныя дарожкі змаршчакоў...

Няма і тых даўнейшых вуснаў-вішань. Замест іх—хваравіта-сашчэпленыя, пасінелыя...

Ад гаркаты пражытых дзён—твар яе памяўся, зъялеў ды яшчэ распаўзлася па ім нейкая тонкая жаўціна.

Усё-ж ткі калі не застаўся той ранейшы моцна-чаруючы голас, дык засталася нейкая мяккасць у ім з мінорнымі нотамі, ціхая журба і глыбокая туга пакрыўданай беларускай кабеты.

Мне здаецца, што Марыя пазвалала Кацярыну для таго, каб ад яе навучыцца тым песням, якія так прыгожа пела яна ў часы шчасльвага свайго замужжа.

Можа яна хоча адзін-на-дзін паслушаць песень Кацярыны, каб потым, слухаючы іх, успомніць сваё нярадаснае жыцьцё, перапледе-нае з съмерцю яе бацькоў заўсягдашнай службай у наймітках, пабоі і ўсё дзяяцтва без мацярынскай ласкі, пяшчот і парад.

А калі падрасла ды сталай сымпатычнай, поўнагрудай з мяк-кімі блакітнымі вачыма-саракоўкамі, дзяўчынай—дык адразу-ж палю-біла гэтак сама маладога шаўца, ужо адведаўшага за свой кароткі век усе якасці распуснага жыцьця.

Палюбілі Язэпа ня разум з глыбокімі разрахункамі на жыцьцё (да гэтага Марыя ніколі не даходзіла)—палюбілі яго глыбокія Ма-рысі пачуцці, сэрца і душа...

І зусім невінавата ў гэтым Марыся, што кожным вечарам яна чакала яго, заўсёды трохі п'янаватага, на сваім ганку хаты і ў доўгім чаканьні, гледзячы бліскучымі вачымі на зоры,—пела несканчоная песні аб каханьні, аб разъбітым сэрцы; аб супольным шчасльівым жыцьці; невінавата яна і ў тым, што так міла, пакідаючи на ружовых шчочках ямачкі ад усьмешкі, прыветна ўсьміхаўся яе твар з яго прыходам; невінавата яна, што так парыўчата рвалася яе маладое сэрца да гарачых абнімкаў, а поўныя сакавітія вусны да засмаглых пацалункаў!..

Можа невінавата Марыся ў тым, што неўзабаве кінуў яе п'яніца-шавец, знайшоўши сабе багацейшую і аставіўши ёй толькі гаркату начных сълёз ды нейкае прыемна-балючае адчуцьцё пад сэрцам...

Невінавата ў гэтым Марыся так, як невінавата і ў тым, што прыгожая яе маці аставіла дачцы пасъля сваёй съмерці—пудоўныя вочы, соўнечны твар, усьмешку і такія глыбокія пачуцьці душы!..

Былі бяssonныя ночы, былі сълёзы, былі шаптухі, і... нарэшце бальніца...

Цераз некалькі дзён выйшла адтуль Марыся схудала, з патухшым агнём уваччу, маўклівая... З тых часоў нікто ніколі ня бачыў яе ні на вечарынцы, ні на аніякіх зборышчах... Замкнулася, глыбока ўвайшла ў свае адчуваньні і перажытае, і, аналізуочы мінулае, зусім крытычна пачала адносіцца к сучаснаму: здавалася ёй, што кожны чалавек нясе з сабою для яе няпраўдў, зъдзек і пасъмешышча...

Хто яго ведае, можа кожны дзень, абдумваючи і перабіраючи ў памяці мінулае, Марысі хочацца чым-небудзь загаіць свае съвежыя раны душы,—таму так заўсёды і слухае яна ціхія, поўныя горачых песні Кацярыны.

Пад сланечнікамі заплакала дзіця, накалоўшы свой палец на ягрэставы куст.

— Ідзі, Віначка, дамоў, ідзі, мае дзіцятка!..—устаючи ды атрапаючи ад пяску сваю спадніцу і на хаду сарваўши пару красак-адналетак, кінула дзіцяці Кацярыну.

Дзіця глядзела на свой пакалечаны палец і ня ўнімалася. Ня ўнімалася і тады, калі маці, даючы цацкі, цалавала яго і, адараўшы ад свайго падолу кавалак істужкі, бярэжліва перавязала яму хворы палец.

— Ды згарыце вы ад мае галавы!.. Пропасыці на вас няма?!— загарэўшыся сухотнымі плямамі, крикнула Кацярына, выпхнула дзіця за вешніцы агароду і сама пашла на сваё месца.

Некаторы час моўчкі ўсе палолі.

— Чаму ты, Кацярынка, так кажаш на сваіх дзяцей?!.—парушыла маўчанку Марыся.

Тая адказала не адразу.

— Ды і ты сама была-б ня лепшай!.. Ты думаеш, што мне ні-колькі ня шкода сваіх дзяцей, калі я на іх гэтак кажу?.. Ты думаеш, я ня маці ім?.. Але ты ня ведаеш, што робіцца ў мяне на душы, калі я гляджу на іх!.. Ніхай-бы яны лепш на съвет не раджаліся, каб потым гараваць за такім п'яніцам-бацькам!..

— Ён-жа, кажуць, ня піў раней?..

— Хто, Сыцяпан?..

— Ну, але!..

— Ня піў, а потым стаў піць, хай ён смалы нап'еца!..—і памаў-чаўшы дабавіла.—Ведаеш, усе шаўцы п'юцы!..

— Праўду ты кажаш, сястрыца!..—не падымаючи ад поліва свайго твару, ціха сказала Марыся.

— Дык што-ж табе за жыцьцё з ім, з п'яніцам такім, разбойнікам... Кінула-б яго... Развялялася!..—доўга над гэтым думаючи, падала Марыся.

Кацярына засымлялася сухім нездаровым съмехам і закашлялася. У гэтым съмеху адчуvalася гіронія, съмех над словамі і думкамі Марысі, якая яшчэ мала пражыла і добра ня ведае ўсіх законau жыцьця...

Яна кінула палоць, а́дсунула асьцярожна двумя пальцамі левай рукі і страху наехаўшай ёй на вочы хусткі, цяжка ўздыхнула і, хваравіта пабліскваючи вачыма, сказала:

— Усе вы ўмееце толькі гаварыць: развяздзіся, развяздзіся!.. А ці падумаў хто, як жыць і дзе жыць раззвёўшыся?!. Вас каторую, дык хоць бацька свой за служанку прыме з хлеба, а мяне хто, калі я бежанка і бацькі мае, можа, дзе даўно ужо зьмёрлі, а калі і не—дык ці дабярэшся цяпер да іх, к палякам?!

А што з дзецьмі буду рабіць?.. Старцоў цяпер няма ды ніхто і ня дасыць ні кавалка хлеба... Дык паслья гэтага ведаеш куды мне дарога?.. Га?..

— Ведаю!..—яшчэ цішэй сказала Марыся, ніжэй нахінулася над полівам і, ня гледзячы на яе, кінула.—Зрабіцца вулічнай!..

— Ну, вот!..—як-бы з радасцю кінула Кацярына, паднялася з баразны на граду і загаварыла скора, са злосцю, з перахватамі кашля, які душыў яе ужо даўно.—Вот ты сама гаворыш!..

А падумай толькі, як добра гэта „выйсьці на вуліцу“?! Як лёгка згубіць сумленыне і сваю чыстату?!.. Ох, сястрыца мая родная, не гавары!.. Не гавары, бо мяне нешта душыць у грудзях, цісьне да сэрца!..

І ўзноў, не дасказаўши сваёй думкі, яна скапілася за свае плоскія грудзі, прылягла імі к градзе і зайшлася сіпатым кашлем...

Я маўчаў і ня мог займацца тым, для чаго я прышоў сюды яшчэ раней. Я міжвольна слухаў іх гутарку, заходзіў няпрошаны і непатрэбны ў іх складаную і чулую душу, адбіраў там усё, што ёсьць толькі лепшае, і гэтае ўзятае ўзвевшваў з іх перажытым, і думаў. Думаў шмат над долай жаночай, над горам іх, над іх пачуцьцямі. І ў працэсе думак перада мною як-бы адчынялася новая кніга, цікавая, гістарычная, ніколі мною яшчэ ня бачаная, і, упіваючыся ёю, я чытаў толькі адзін першы радок:

— Трэба шанаваць жанчыну як чалавека, перанёшага ў сваім мінулым вялікія зьдзекі і гора, зробленыя тым-же чалавекам, дужэйшым за яе...

Раптам абарвалася нітка маіх думак і ўяўленняў дзіўнай мэлёдыйяй песні... Нібы я прачнуўся.

Пела Кацярына.

Пела так, як пле кожная беларуская жанчына, агорнутая вялікім і гострымі думамі перажытага, як пле чалавек, які ў песні знаходзіць усю душэйную асалоду.

Акрамя гэтага, у Кацярыны была яшчэ адна неўлавімая асаблівасць, якая адрознівае яе песню ад других съпявачак. Асаблівасць гэта ў тым, што Кацярына, здаецца, не пле, а плача ўсімі фібркамі сваёй души, усім стомленым сэрдцам...

Яна пела нежным, залаціста-ціхім, як гэты летні вечар, дагэтуль мною ня чутым, мотывам.

У голосе было шмат сълёз, горачы і, між іншым, нявер'я ў праўду.

Словы яе ціха гаварылі аб любым-ненаглядным, аб начох, праведзеных разам, аб тым щасці, якое асталося у дзяўчыны пасля таго, як той пабраўся з ёю...

Я падняўся з свайго месца і глянуў на жанчын. Кацярына, не адрываячыся, палола, а Марыся моўчкі і нярухома, апусціўши нізка галаву, сядзела на градзе, сашчаміўши на каленах свае чорныя ад пляску і худыя руки.

Навокала было ціха-ціха.

Дзіўнай музыкай разьлівалася песня.

Раптам Марыся падняла галаву і глянула на зусім заходзячае сонца—і ў вялікіх васільковых вачох яе дарагімі самацьветамі гарэлі пацеркі-сълёзы...

Гэтая сълёзы ціха спаўзалі па ўпалых шчаках на вышываныя грудзі сарочкі...

Здавалася, што Марыся, бачыўшая ў сваім жыцьці столькі няпраўды, маны і зньяваг,—цяпер толькі ў песніх жыве тым, чым трэба было ёй жыць у рэчаістасці, і ведаючы, што гэта толькі песня далёкая ад сапраўднасці,—яна цераз прызму сваіх успамінаў ачышчае пачуцьці, каб даць пасля месца сапраўднай жыцьцёвой радасці...

І таму ў яе з дна душы капалі  
сълёзы...

17-VIII—28 г. Чабаток.

В. Гараўскі

## Дэлегат

Грукае глуха конь парай накормлены, стогне і грукае цяжкім ўздрыгамі, лязгам напруджаным, рвецца наперад бяз стомы, зьнямогі. Пыхкае глуха, асіпла ўсхліпвае, цяжка ўздыхае па нечым наведамым. Зынізу дарожанька роўная, вузкая, коціца ціханька, сунеца, съцелеща. З боку слупы прабягаюць радочкамі, дзесяці губляюцца, дзесяці зынікаюць. Поле наустрач бяжыць, спатыкаецца, кусьцікі куця гоняцца-гоняцца...

А ў памяці ўзбуранай, стомленай, зморанай, бледны ўспамін сонца-кветнымі ўзорамі, з дна перажытага ціха наверх выплывае. Помніцца раніцы сувежыя, цёплыя, помніцца поле, даліны шырокія, съмелы размах далячынъ неабмераных.

Лета было.

Было цёпла і радасна. Сонца з-за хмар паглядала румянае, вусны складала ў усьмешку шчасльівую. Сінія далі купаліся ў во́зеры бляску праменіння яскравых, росы срабрыстыя—сълёзы нявінныя тлелі агнямі сталёва-задорнымі, а радасць бязъмежна вялікая сонцу яскраваму слала пяшчоты вясны.

Днямі, гадамі даліны шырокія, кусты прыбярэжныя чулі, як рэха рыкала ў бары стагадовым; бачылі дзеда старога з торбай вялікай, пугай сырыйчай, трубой берасьцянай. Бачылі стада пакорліва ціхі і рабых, і белых, і чорных, і рыжых. Песьні цягучыя хвоі сипявалі ў бары стагадовым, сумныя песьні скаргі адвечнай.

А дзед свае думы цягучыя думаў. Съмелыя думы глыбока-глыбокія. Толькі людзям здаваліся марамі дзіўнымі, недасяжна-далекімі, і людаі баяліся дзедавых съмелых жаданьняў. Толькі бор стагадовы і стада пакорліва-ціхае слухалі дум недасяжных хаценьне.

Днямі, гадамі, як колісъ, даліны шырокія; кусты прыбярэжныя слухаюць ціха, як рэха рыкае ў бары стагадовым. Вольна, як колісъ, спакойнае стада і чорных, і белых, і рабых, і рыжых пасеца ў кустох прыбярэжных, пад сувежай страхой самарослай, зялёной. А дзеда з трубой берасьцянай, пугай сырыйчай, дзеда няма.

— Дае ён?

Мо', стомлены цяжкімі съмелымі думамі, змогся на съдечках заблытых?

— Не! Ён ня змогся, бо съмелая думы глыбока-глыбокія, мары далёкія праўдаю сталі. Дзіўнаю казачнай праўдай-праўдзай, аб якой нават бор не адважыўся песень съпяваш.

Грукае глуха конь парай накормлены, ціха ўздыхае. А дзедава сэрца напоўнена радасцю; рытмы машины і сэрца—адны. Дні перажытыя бледнуць адцвіўшымі кветкамі. Чырвань яскравая далі нязъведенай цёплым агнём палыхае наперадзе.

Раніцай съвежай стада рыкала.

Раніцай съвежай бор стагадовы складаў свае сумныя песні.

Раніцай съвежай пастуху-дэлегату съпеваюць стазонныя песні сырэны сталёвых машин!

Ал. Салагуб

## Восень у вастрозе

Ня сьвіргочукъ ластаўкі над вакном вастрожным,  
Пошчак салаўіны змоўк, прыціх, замёр...  
Толькі ліст пажоўклы зашуміць трывожна,—  
Дроту тэлеграфнага чуцен перабор...  
Лета адкацілася дзесь у даль, у прочкі,  
Да вясны замкнулася вузкае вакно.  
Я адзін самотны буду цёмнай ночкай  
Аб краіне роднай прасыці думак лён.  
Не забыць мне волю, сенажаць, пакосы,  
Каласоў нашэпты, песьні верацён...  
Як забыць мне цяжка маці роднай сълёзы,  
Першае каханыне маладняцкіх дзён.  
Ня сьвіргочукъ ластаўкі над вакном вастрожным...  
Лета ўлятнілася, адплыло ў нябыт.  
Толькі сэрца б'еща радасцю трывожнай.  
Веру. Засымяецца мне вясной блакіт.  
Нас ня зломіць цемра, сіла капитала,  
Мы гартуем волю на граніт і сталь,  
Каб істота наша харастром зіяла,  
Каб штодзень съятлейшы быў наш ідэал.  
У грудзёх іскрацца, пыхкаюць праменіні  
Веры і надзеі ў сонца і съятло.  
Веру, не змарозяць краты і каменьні  
Сэрца, што так верыць ў праўду і дабро.

Лукішкі,  
21/VIII—27 г.

Валеры Маракоў

\* \* \*

Адсумаваўшы маладосьць сваю,  
І ён прышоў к краіне лістапада...  
Стамлёны клён абсыпваў галаву  
За залатую клетку  
Раненага саду...  
У блакітным возераў ўсёй сусветнай  
Разьбіты месяц горда патапаў,  
І хтось з зямлі пужліва,  
Няпрыкметна  
Яму рукой,  
Як з берага махаў!..  
Давай, мой друг далёкі і нязнаны,  
Бярэм чаўнок юнацкіх пачуцьцёў.  
У нас ў грудзёх  
Адны і тыя-ж раны,  
Адзін і той-же ўспыхвае касыцё.  
Хутчэй адсюль,  
З краіны лістапада.  
Хутчэй к цяплу і к людзям і к зямлі;  
Хай наш чаўнок  
Нясе нас ў дзіверы сада,  
Дзе зоры з кветкамі на градах дэён ўзышли.

Янка Бобрык

## Ноч над Менскам

(Імпрэсія)

...А ноч харошая такая...

аnoch—

і ціш наўкол.

Чудзь чутна ліст з бярозы ападае,  
то сълёзы лета капаюць на дол...

А ноч харошая такая,

аnoch—

ня съпіцца мне.

Над Менскам меркнуць зоры, дагараюць,  
Як у маёй далёкай старане.

А ноч харошая такая,

аnoch—

вазёрнай сіні гладзь.

Там дзесяці лес ў таемнасці змаўкае,  
тут камяніцы хмурасцю глядзяць.

А ночь харошая такая,

а ночь—

краса мая!

Паволі бурны горад заціхае,  
а з ім і я.

14-X—28 г.

Менск.

Барыс Мікуліч

## Тэма і варыяцый

Ой доля людскай, чом ти не правдива,  
Що до іншых дуже гречна, а до нас спесива.  
*Іван Котляревскій*

\* \* \*

Дні за днямі. Падаюць у нябыццё зёркамі. Адны съветлыя,  
з васільковасцю ўсъмешак, другія—шэрэя, нудныя і жалобныя  
часам...

Іх было трое.

Яны разам сышлі з вакзальнага перону, утрох праціскаліся праз  
дзіверы станцыйнага будынку і апынуліся ў сталіцы.

Усім тром, напэўна, кінулася ў очы аграмадная шыльда:

„Піва—Беларусь—лепшы гатунак“.

Разгортвалася раніне.

Гаспадар змываў з попельніцы-неба дробныя кавалачкі попелу.

Гаспадар наладжваў парадак, бо любіў працеваць у чыстаце.

Узыходзіла гэта сонца.

Брук Міхайлаўскай вуліцы пачынаў жаўцець пад яго прамені-  
нямі, малюочы сылуэты будынін.

Усё гэта ўбачылі прыежджыя.

Ня ведаю добра, ці паехаў хто-небудзь з іх на ізвозчыку, але  
відаць усе троє папалі ў „Мэбліраваныя пакоі“ на Ленінградскай.

Прыехалі яны ў сталіцу з розных куткоў Беларусі, прыехалі  
шукати шчасця. Усе троє былі маладымі хлапцамі, і съвет уяў-  
ляўся ім ружовым.

Маладосьць вірлівая, неспакойная, прымушае рушыць у нязьве-  
данае.

Маладосьць—яна зносіць усё, яна праходзіць і праз съветлыя  
дні, з васільковасцю ўсъмешак, і праз дні шэрэя, нудныя і жа-  
лобныя часам. Маладосьць—яна пераафарбоўвае саматканыя съвіткі  
ў аксамітныя і парчавыя рызы, яна павольнае шлёнданье будняў  
пераўтварае ў марш-паход па залатое руна.

Маладосьць—бяз хмелю хмельная.

Юнаком можна бачыць далёка-далёка, за шэрасць жыцьцёвых заслонаў, за буры і навальніцы, за цемру і агністае съятло.

Іх было троє.

Троє маладых і бадзёрых, якіх шмат на нашай зямельцы. Яны імкнуліся ў сталіцу. Іх вабіла да сябе грукачко вуліц, іх вабіла да сябе і вежа з манатонным і нудным бомам гадзінніка...

Сталіца кінула іх у „Мэбліраваныя пакоі“, дзе за сорак капеек увоч атрымаеш усё: і ложак, і кашмарны сон, і маленьких жывёлінак з розных зоолагічных ступеняў... *Задзялічны*

Гэтак сустрэла сталіца.

### 1. Варыяцый лірычная

Янка прачнуўся позна.

Праз шчэліну дзвіярэй праціскаўся промень съятла, узбураючы плойму пылі ў паветры.

За тонкай съяной нехта моцна лаяўся, бо яго ашукалі на некалькі капеек.

Уставаць не хацелася—ахапіла ўсё цела нейкая млявасць.

Праносіліся ў галаве знаёмыя вобразы:

роднае Зарэчча,  
хлопцы вясковыя,  
яе твар...

Усплыў у памяці вечар, хмельны вечар ад павеваў аleshnіка на беразе ракі. Недзе, як часта бывае, мільгацела зараніца, зъмяняючы ледзьве бачныя абрсы неба.

Спявалі пад гармонік дзяўчата ў канцы Зарэчча,—песьні, адна за адной, з прыгожымі пералівамі, несьліся да ракі, узбураючы хмельнасць аleshnіка.

Ён, Янка, аднай нагой стаяў на кладцы, другой непакоіў хвалькі, што дробнымі маністамі апляталі бераг.

Яна падышла да яго ззаду, ціхутка дакранулася да пляча. Ён зірнуў на яе: вочы гарэлі непакойлівымі аганькамі, лён валос выбіўся з-пад белае хусцінкі, уздымаліся грудзі. Ён узяў яе за руку, працяглым <sup>но</sup> зіркам глянуну ёй у вочы. Сказаў:

— Апошні, Танечка, вечарок... А?..

Яна нічога не адказала, толькі трахнула галавой, адгнянюючы, відаць, агідныя думкі. Села на кладку, спусціўши ногі ў воду.

— Ну, апошні,—адказала раптам.

А песьня, песьня чулася вясёлая, як агнявая маладосць, як жыцьцё хлапечасе, вольнае і гульбівае...

„І што яно хавае—жыцьцё?“—падумалася яму.

... Бразгалі за сцяной дэўверы; недалёка, на станцыі, гудзелі паравозы цягучымі і нейкімі нязвычайнымі гудамі....

Янка парашыў усташь.

Адзеўшыся і памыўшыся, накіраваўся ён у горад.

Усё здавалася надзвычайным. Гэткім, якім ён ніколі ня бачыў. Тыя-ж будынкі, што і ў іншых гарадох, набывалі ў яго вачох нейкую асаблівую пекнату і вышыню. Чырвань аўтабусаў спачатку яго зацікаўіла, але тая мешаніна, што адбывалася ля іх на астаноўках, яму не спадабалася.

Янка вандраваў па вуліцах.

Навокал бегалі людзі, сіпяшаючыся на работу, дадому, у магазіны.

Лётаі аўтабусы і чарапахамі поўзалі конкі. На саборнай званіцы адбіваліся гадзіны, а гучнагаварыцель рабіў спробу, лічучы лікі: адзін, два, трох, чатыры, трох, два, адзін...

Гуло жыцьцё.

## 2. Варыяцый трагічная

Садовіч апынуўся на Савецкай вечарам.

Пры электрычным асвятленні магазіны рабіліся бутафорскі-празрыстымі, конкі яшчэ мацней нагадвалі пахавальны катафалак.

Ужо суткі, як жыве Садовіч у Менску, але ніяк ня можа з ім звязкіціся.

Прыехаў ён сюды адшукаць сабе заняткаў, бо родны горад, як здавалася яму, у гэткай адмовіў. Жывучы ў маленькім сваім гарадку, ён думаў, што толькі трэба прыехаць і праца звярвіцца адразу.

Сённяня раніцай, узяўшы свой скарб (два сініх сышткі з двумя дзесяткамі вершоў і поэмай), накіраваўся ён у адну з рэдакцый.

Дачакаўшыся рэдактара, сунуў Садовіч яму вершы.

Чалавек у капялюшы (г. зн. рэдактар), не адчыняючы сышткаў, запытаўся:

— Гэта вершы?

І, атрымаўшы дадатны адказ нахілам галавы долу, дадаў:

— Прачытайце лепшы...

Дрыжачымі пальцамі Садовіч адгарнуў поэму.

Яна была эпогэем яго поэтычнай дзейнасці, якая глынула шмат вечароў.

Казалася ў поэме пра дзяўчыну, што шукала шчасція ў жыцці,  
а жыццё жорсткае гэткае абырталася да дзяўчыны грубымі бакамі.

Праслухаўшы поэмы, рэдактар праказаў:

— Поэма, ведаеце, нішто... Я вам  
дам параду... Кін'це пісаць вершы  
і займёцца справамі...

Садовіч калыхнуўся постаццю.

— Як гэта зразумеец?— запыталіся вусны.

Рэдактар, запаліўшы цыгарку, глядзеў на сцяну. Што ў да-  
зены момант зацікавіла на ёй рэдактара—сказаць цяжка. Садовіч  
схаваў у кішэню сінія сышткі, павярнуўся да дз'вярэй і сказаў:

— Мой настаўнік—Сяргей Ясенін.

Разумеец?

А ў српні адказ:

— Парады, таварыш, не забывайце...

Стайць вось зараз Садовіч на Савецкай.

Лагоднымі і пяшчотнымі гукамі нясецца вальс з расчыненых  
вокан супроцьстаячага дому. Вокны гардзеньня электрычнасцю, і ўяў-  
ляе сабе Садовіч: стромкія дзяўчыны пад гукі рояля вальсуюць там.

Бегаюць думкі:

„Як туды папасці?.. Гэта, напэўна, тое...

Нуу... Богема... Прыгожая...“

І Богема, аб якой марыў столькі, жывучы ў раённым гарадку  
на Базарнай вуліцы, устасе прад вачыма яшчэ прыгажэйшай, яшчэ  
больш прывабнай, яшчэ больш жаданай і незразумелай, як гэтыя  
гукі матыльковага вальсу...

— Я ўсё-ж такі поэт! Гэта вы  
разумеец?!! Той баўся  
конкурэнцыі... Я гэта ведаю,—ледзьве  
ня крычыць Садовіч.

А вуліца звініца.

Вальсуючы, пралятаюць аўто і съмех людзей на панэлі пера-  
платаецца з агульным гудам вячэрняе вуліцы...

І пяе рояль...

### 3. Варыяцый патэтычная

Раманчук прыехаў вучыцца.

Жаданыне яго, глубокае і бязъмежнае, пачынала пераўтварацца з  
мароў у рэчаістасць. Ён атрымаў камандыроўку на рабфак. Гэткая  
акадэмічнасць асабліва акрыліла яго: недасяжнае вучэнье, што праз  
вэлюм немагчымага клікала да сябе Раманчука і раптам наблізілася.

4. „Маладняк“ № 11.

Менск не спадабаўся яму.

Мо' ад таго, што пасёль пасёлкаўскага жыцьця горад уявіўся яму непакойлівым муравейнікам, мо' ад таго, што палі і лес адбегаўся тутака далёка, мо' і ад таго, што цагляныя будыніны відаўочна ціснуць маленькія абшарпаныя хаткі.

Да пачатку заняткаў заставалася шмат часу, і парашыў Раманчук прыглядзеца лепей да гораду, у якім прыдзеца жыць доўгія месцы, а можа і гады... У рабфакаўскім інтарнаце з паловы дню рабілася ціха. Хлопцы разыходзіліся па гораду: хто пасядзеў у скверы, хто пачытаць газэту, а хто праста павалэндаца па вуліцах.

Вышаўши на вуліцу, пастаяў і падумаў, куды ісьці. Улева, на рагу вуліцы, халодны і шэры стаяў Карл Маркс. Пяцёра рабочых наладжвалі ля яго брук. Раманчук паглядзеў на іх і, прашоўши ў парк ля тэатру, сеў на лаўку.

Насцільстваў песьню.

~~а~~ Песьні на было,—былі толькі кавалачкі складанага недзе чутага мотыву.

Крычалі на дрэвах галкі, заходзіла сонца, фарбуючы корпус тэатру сурмой.

Побач з Раманчуком села дзяўчына.

Ен краем вачэй агледаі ёе і сівісъцеў.

Праз хвілю ўчу́ю раптам, што дзяўчына ледзьве чутна запела той самы мотыв.

Тады Раманчук павярнуўся да яе.

— Даа... Гм... Паслухайце.

Дзяўчына пела: тра... та, та, та... там... та, та...

— Адкуль вы, а?..

Дзяўчына ў сваю чаргу зірнула на яго і адказала:

— Прыйехала вучыцца ды, здаецца, таго...

— Што таго?

Дзяўчына неазначальна кіёнула галавой.

— Эээ,—працянула яна:—Бяз нас хопіць... На адно месца дзеяць чалавек. Гэта табе на жартачкі...

Размова завязалася.

Яна расказала, што прыйехала паступаць у ВНУ, але там гэтакі наплыў, што надзеяй на паступленне няма.

Тымчасам сонца пачало сыходзіць ніжэй, і цені ад дрэў паслаўся ўдоўж дарожак.

Дрэвы былі старыя, і цені ад іх таму рабіліся кур'ёзнымі.

Раманчук і дзяўчына пашлі побач.

#### 4. Рэалізацыя лірычнай варыяцый

Некалькі дзён бадзяўся без работы Янка, але калі моцна дамагаешся чаго-небудзь—атрымаеш.

Работа знайшлася.

Біржа накіравала Янку з групай рамонтных рабочых рамантаваць напалову згарэўшы будынак.

Прывыкшага да работы Янку гэткая акалічнасць ні зьдзівіла, і ён без асаблівых цяжкасцяў стаў з ёю спраўляцца.

Раньнем прыходзіў ён на месца работы адным з першых і, дацягнуўшы да гадзіны дню, змораны плёўся да дому.

Знёмых Янка ні меў ды пільнай патрэбы ў іх ні было.

Атрымаў з Зарэчча ліст, у якім яна пісала, што без яго тутака жыцьцё ні жыцьцё, што яна яго яшчэ мацней кахае і аднёй уzechай для яе будзе ліст.

Янка адказаў ёй, што парашыў ён кінуць зямлю, што ён застаецца ў горадзе і будзе дабівацца нечага лепшага.

Сам Янка добра ні ўцяміў, што яно—за „лепшае“, але інстынкт падказваў яму, што ў вёсцы добра ні будзе, што прыдзецца век цэлы калупацца на неўрадлівых палосках.

Палова дню была вольная.

Янка адпачываў троху пасъля работы, браўся за кніжку і чытаў.

А калі-ж вечар незнарок абаўе горад і вуліцы пераапрануцца ў начное сваё адзеніне—выйдзе Янка на вуліцу, пройдзецца некалькі разоў, а потым заверне ў сад або клуб глядзець кіно.

Раньнем, калі жнівень расквечвае зямлю, калі горад яшчэ сыпіць, калі толькі гудкі на акраінах вітаюць сонейка гудам сваім—ізноў ідзе на работу.

У мазгу неадлучная думка: працеваць. І вучыцца і маладосцю разам з крывёю цячэ па жылах.

#### 5. У трагічнай варыяцый чуецца фальш

Падышоў да яго чалавек.

Падышоў і глянуў у вочы.

— Паслухайце, вам ні трэба... какайну...

Толькі цішэй, калі ласка...

Садовіч ўздрыгнуў.

— У мяне няма грошай... Лепей дайце кавалак хлеба.

Чалавек шмаргануў носам. Садовіч адчуў—было цёмна—што на яго твары зьбеглася ўсьмешка.

— Хлеба-а кажаце? А чаго вы тутака, як сатыр, блукаеце?— запытаяўся ён.

— Мне няма куды ісъці... Я поэт і прыехаў шукаць жаданага, а яно фруюю... паляцела...

Чалавек зэдзівўся:

— Дык вы таксама поэт?

Садовіч пытаўся разглядзець яго твар.

— Ведаецце,—растлумачыў той,—аднойчы вось я дапамог гэткаму, як вы. Ён стаў майм кампаньёнам і, зразумела, пайшчыкам.

Замаўчаў. І потым:

— Давайце пройдземся... Гэтакі пекны вечар, што аб справах і думаць нельга...

Садовіч пайшоў за ім.

Ісъці не хацелася, ногі быццам адвінціліся ад цела,—толькі іх злучалі нэрвы і яны нылі.

Мільганула думка: нябесная манна...

Яны прайшлі моўчкі зевінёўшую Леніскую і апнуліся ў цёмным прымку. *правуку*.

— Што вы можаце даць у залог? Я вам дам работу... Некалькі бутэлек у тыдзень і вывучка...

Садовіч з радасцю згадзіўся.

— Толькі што я вам дам?—з сумам запытаўся ён.—У мяне ёсьць бацькаў гадзіннік... Можа падыдзе?

Чалавек зарагатаў. Тонкім фальцэтам сыпаліся кольцы рогату. Потым сур'ёзна і ціха:

— Мне патрэбна ваша сумленье і... жыцьцё... Згодны?

... Паволі, апошнімі ўздрыгамі, грукоучы, гінуў шум гарадзкі і бляднелі электрычныя ліхтары на цымнейшым небасхіле.

Надыходзіў золак.

## 6. Патэтычная варыяцый даходзіць да найвышэйшага пункту

„Бомм... Бомм... Бомм...“

Нудна, аднатонна адбівае гадзіннік бомы-гадзіны і, ліучы іх, Раманчук яшчэ мацней адчувае, як нешта рвецца балюча ў сярэдзіне і рвецца, напэўна, у апошні раз...

А пад правай лапаткай зудзіць боль,—гэта гадзіну назад шпрыц упіўся ў яго цела і выціснуў некалькі грамаў ртуці...

А сустрэча была пекная, гэткая, як здавалася Раманчуку, поэтичная. І праз тры дні пасля яе расквітнелі кветкі сустрэчы і прышлося, перамагаючы агіданасць і сорам, звярнуцца да ўрача.

Цяпер вось пацягнуцца дні за днямі, шэрыя і нудныя, з чаргамі ў амбуляторы і страхам зірнуць у очы людзям...

На прыёме сёняня доктар сказаў:

— Стараіцся, як-небудзь, адмежавацца на кароткі хоць тэрмін  
ад людзей... І галоўнае, устрыманье... Хвароба загіне...

Праклінае Раманчук увесль съвет, дзяяучыну тую, сваю неасця-  
рожнасць, бомы гадзінніка, што ня лічыцца з ім...

Ён вышаў з парку.

Ногі пляліся самі-са-сабе і ён ні нашто не зважаў.

Праціскаўся з апушчанымі долу вачыма празнатоўп.

Дашоўшы да маста, супыніўся.

Паглядзеў на ваду, брудную, зялёную ваду ракі. Вачыма нашчу-  
паў калы, што тарчалі ў дне яе. Зразумеў—мелка.

Калі кінешся, утапіцца на'т не пасъпееш ды людзей многа,  
потым сораму не абяраёшся.

Падбег газетчык.

— Маскоўскі газэт! Но-васць!

Маскоўскі...

Раманчук прайшоў далей.

На плоце віслі афішы і вочы яго прабеглі па іх.

„Восходжение на Эльбрус“.

„Гибель смельчаков. Выпуск Совкино“.

Прачытаў уважлівей. Стала сорамна ад жаданнія паміріцца.  
Падумалася:

— За што ж гінуць? Яны вось за науку, а я?..

Павярнуўся і пайшоў.

## 7. Апошні акорд драматычнай

Прайшоў час.

Пісаліся вершы, поэмы і романы, композитары стваралі ўсё  
новыя і новыя вальсы, танго і фокстроты, недзе дажывала апошнія  
дні недасяжная Богема—

А Садовіч гандляваў қакаінам.

Чароўнай Богемы ня было, але быў маленькі сямейны гурток  
чалавека, што прыстроў Садовіча. І была Адэлаіда Тодараўна,  
жанчына пад сорак, што магла прыгадацца ўсім і хто жадаў...  
Быў какаін і моцны канъяк, былі лішнія гроши—і жыцьцё здавалася  
вартым і добрым.

Аднойчы, калі вочы Садовіча пачалі павялічвацца ад выпітага,  
калі Адэлаіда Тодараўна брынчэла на гітары „Таску“,—стукнулі  
дзъверы і ўвайшлі агенты.

Хоць і быў Садовіч хмельны, але адразу зразумеў: амба!..

Гітара зъехала з калена Адэлайды Тодарайны, і зазъвінелі апошнімі акордамі струны. Гэткія акорды бываюць пры словах вядомае песні:

„Задрыжалі струны гучныя  
і з рыданьнем парваліся...“

Садовіч усхапіўся, кінуўся да свайго пальто, што вісела ля дзъвярэй. У кішэні там была поўная бутэлька з чалавечым чэрапам на наклейцы. Але яго перапынілі і асунуўся ён долу, бо задрыжелі ногі.

— Значыща, мы, таварыш начальнік, акурат набрылі,—зъвярнуўся адзін да начальніка.

Пачалі рабіць вобышск.

Праз поўгадзіны арыштаваных дапытвалі ў Кабінэце начальніка Акрывшуку.

На запытаньні Садовіч плёў нешта, ад чаго рабілася страшна іншым арыштаваным, а пад канец зваліўся на падлогу і захрыпей.

За вакном быў вечар, прыгожы з хмельным водарам, вечар. Недасяжнымі зданнямі мільгацела зарніца, набліжаліся хмары.

### *Чініш* 8. Finis першай варыяцыі

У пачатку верасьня Янка пісаў дадому:

„У мяне ўсё добра. Спачатку спужаўся я гэткага вялікага гораду, але зараз ніштавата ўжо. Працую і рыхтуюся ў тэхнікум, калі не пападу ў гэтым годзе—у Зарэчча зъвяртатца на думаю. Буду працеваць. Для мяне працы тутака хопіць. А ў хаце рабіць няма чаго. Скора атрымаецца там „Беларускую вёску“ (гэта я выпісаў), зъбірайце суседзяў і чытайце. У ёй пра ўсё ёсць. І пра жыцьцё-быцьцё нашае, і пра гаспадарку, і пра законы розныя.

Пішэце, як у вас ураджай там, як разъмеркавалі зямлю, ці добрая яна? А галоўнае—ці хопіць да вясны хлеба.

Усім хлопцам і дзяўчынам—маё прывітанье.

Янка.

Пачаліся першыя замаразкі.

Усё часыцей і часыцей гандляркі на базары грэлі руکі над кацялкамі з гарачым вуголем.

Ноччу стаяў мароз, а сонца днём агравала зямлю, але тая, як халодней была, гэтак і заставалася.

Янка ішоў на першы залік.

Сэрца маленьком маторчыкам пульсавала такты і разам з трывогай передавала па целе  
радасьць.  
Яна была ад маладосыці:

### 9. Патэтычная варыяцый вальнэе

Марозныя ночы.

Маладзік рагацінай чапляеца за хмурынкі і яны на ўёным аблшары былой блакіці съвецяцца жырнымі плямамі. Раманчук, хутаючыся ў кожушок, крычыць на анямелай вуліцы.

Рашэніне не пакідае яго—ён не начуе ў інтэрнаце.

Праўда, глядзяць хлопцы на начныя яго адлукі падазрона.

Яшчэ ўчора быстравокі Пінчук пытаўся:

— Нештачка ты, Раманчук, ад нас уцякаеш...

Выкладвай, братка, сакрэт твой...

У адказ атрымаў:

— Ёсьць справа... Дровы грузіць хаджу на станцыю...

І, каб захаваць чырвань твару, хутчэй вышаў.

На прыёме жаліўся Раманчук, што немагчыма болей хавацца, што ад хваробы ледзьве непрытомным не зрабіўся.

А доктар супакоіў:

— Праз тыдзень спартанства можна будзе зіняць.

Хвароба робіцца не апаснай для абкружаючых.

Толькі шляхам прамога заражэння...

Учу́шы слова доктара, нешта нарадзілася раптоўнае ў Раманчuka. Раствумачыць зяявы гэтай ён бы ня змог, бо ёсьць у чалавека нейкія іншыя, нутраныя, самой істотай разуменіні і пачуцьці, якія съядома не асоцыіруюцца ў чалавечым мазгу, але чалавек іх адчувае, чалавек ведае аб іх, чалавек живе імі.

Ужо шмат начэй Раманчук праводзіць на вуліцы або ў „Мэбліраваных пакоях“.

Раныне сустракае за горадам.

Пачынае съятлець небасхіл, ружавеюць пласты аблакоў і ападаюць рубінавыя сълёзы на іней, на пажоўклае ад марозу лісці, на горад.

Далёкім і гэтакім блізкім адначасова здаецца сонца.

І разам з прыродай, што гатова сустрэць пацалункі сіберае зімы—Раманчук вітае рань і сонца.

І глыбокая радасьць, апавітая, праўда, яшчэ маленечкай крыўдай, апаноўвае ім.

\* \* \*

Поэты пішуць:

жыцьцё—гэта безбярэжнае мора, гэта  
бурныя хвалі прыбою, гэта глыбокі і  
крутарлівы вір, гэта, нарэшце, шлях з  
ухабамі і калдобінамі...

Мне ўяўляецца жыцьцё іначай.

✓ Адэнкі поэтаў вельмі суб'ектыўныя, заўжды аднабочныя.

Жыцьцё сустракае чалавека на першым яго кроку,  
прымушае жыць, сумаваць і радавацца, змагацца і  
шукаць лёсу. З першай жа хвіліны жыцьця чалавека  
прагна шукае съмерць...

Жыцьцё—гэта вузел нітак рознай велічыні і афарбоўкі. Гэта,  
калі хочаце, Гордыёў вузел, які расцягваецца сканчэннем усёй  
такі не развязаным.

Жыцьцё асобных людзей—гэта шматлікія варыяцыі  
аднай усё тэмы—

жыцьця!

І, розныя па зъместу, яны гучаць акордамі розных-жа адценняў  
і абрываюць.

Верасень 1928 г.

M. Хведаровіч

\* \* \*

Ты сънішся мне часьцей—

І вось

Такая бедная, старая

На крыжавых стаіш чагось,

Бяздомца-сына ўсё чакаеш.

І вочы так глядзяць з жальбой,

А вусны крыяўца ад болю.

І цень далёка за табой

Паўстала сымболем на полі.

Прабач, каханая, прабач,

Прабач за слова праўды чыстай,

Хоць цяжка, родная, ня плач,

У асеньнюю ўрачыстасцю.

Я ня прыду, твой любы сын,

І прастаіш ты так да ночы,

І кроплі буйнае расы—

На дол уроняць твае вочы.

А ў цёмнай хаце—чорны лік,

Глядзіць з капцелае бажніцы,

Усе людзі спаць ужо ляглі,

А ты ня думала лажыцца.

Я веру, веру! Шчырасць ёсьць,

Яна-ж у маці так вяліка.

І я, твой сын і любы госьць,

Паклікан, грамадой паклікан.

Ў жыцьці шырокі берагі,

І ім нарэшце раз сышіся.

Ня лій-жа сълёз ты дарагіх

І позна ноччу не маліся.

## Ізраіль Плаўнік

### **Вячэрнія мэлёды**

#### **I. Гэта вечар...**

Гэта вечар раскінуў шатры у прасторы,—  
І застыглі вандроўніцы-хмары...  
Хараство і жаданьне рассыпалі зоры,  
Хараство і каханье, і чары...

Лятуценъні, як цені, плывуць-пралятаюць,  
Лятуценъні зынікаюць, як зынічкі...  
Можа быць, маладосьці рука залатая  
Чарпанула нектару крыніцы...

Можа быць, гэта шчасьце, як лебедзь, успыла,—  
Распрасьцёрла блявыя крылья...  
Пырскі золата, срэбра—на сінь небасхілу...  
Павуціньне нябёсны пакрыла.

Гэта вечар раскінуў шатры у прасторы,—  
І застыглі вандроўніцы-хмары...  
Гэта сэрца трывоніць, крыніцы уторыць  
І зьбірае прыгоршчамі чары...

#### **II. Змрокі...**

Змрокі паціху вэлюмам чорным  
Вёскі, палеткі зьевіваюць...  
Вее пяшчотна вецер і горне  
Шэпты задумнага гаю...

Дрэвы-музыкі шэлесты ночы  
Ловяць лістотаю вецьце...  
Вусны бярозкі квола шапочуць...  
Мо' гэта песніяй завецца?..

Зоры у сіні звзяюць, як вочы,  
Вочы—гаручыя зоры...  
Сэрца ня съіхне!.. Сэрца ня змоўчыцы!..  
Песьнямі рвецца ў прасторы.

Птушкай імкненца ў сінь небасхілу,  
Зоркай—у далеч-зъмярканьне...  
Туліца вецер да хвоі пахілай,  
Туліца ў щасці, каханьні!..

### III. Паўночны час...

Паўночны час дрымотнай цішай вее,  
Губляе сны самотнасць навакол...  
І зноў цвітуць натхненъня, кроз лілеі!..  
І песні зноў зывіваюцца вянком!

Адзін... Адзін... А ноч таемна кліча:  
У гуках-шэптах музыка крыніц.  
Адзін... Адзін... Каханай здань-аблічча  
Ўсплывае ў шэрарні... Хілюся моўчкі ніц.

\* \* \*

Блакіты возера люструюць мілай вочы...  
Пшанічным золатам—каскады пышных кос...  
Дрыжачым голасам, як ружа, штось шапоча—  
І слова сыплюцца—брыльянты срэбных рос.

А грудзі белая хвалююцца жаданьнем,  
Пахучай мятаю дурманяць валасы...  
Так хвалі жытнія у ціхі час зъмярканьня  
Калыша ветрык і цалуе каласы.

\* \* \*

Гадамі, вечнасцю здалося мне чаканьне  
Спаканьня з любаю і вогненных хвілін...  
Ахоплен радасцю да мілай прынікаю—  
І вусны палкія мне вусны апяклі...

Яшчэ, каханая!.. Яшчэ адну хвіліну!..  
Празрытай хмаркаю мінае нач вясны...

Славольна, радасна рассыпаў звон гадзіннік...  
Міргае раніца... Эльнікаюць мары, сны.

З. Бандарына

## Шуміць тайга

(Урыўкі з дзенініку 1927—28 г.)

22-VII—27 г.

### У Сібір

... Поезд імчыцца: кілёмэтры, мілі. Новыя, новыя...

І жыцьцё невядомае—новае.

Мой знаёмы—мускулісты, эдаровы—пільна прыглядзеўся і раптам праказаў:

— Крыўдзіўся бацька, адзіная дачка ў Сібір уцякае, крыўдзіўся незнаёмаму. Цяжка яму. Шкада мне яго, шкада.

Нехая ўзыняліся змораныя павекі—зірнула:

— Навошта!?

А з суседній лаўкі паглядаў спагадлівы строгі твар, падалі каменьнямі словаў:

„Сурова, няпрыхільна спатыкае Сібір беларуса. Глуха вые тайга ў непагоду, безыліч жальбы, безыліч сълёз у ляманце глухім. Блудзяць там за шчасьцем у пагоні—золата шукаюць...

Слухала,—у грудзёх сэрца спала, ходзь і білася—аб вёсцы Гарадзенскай, што за паўстаньне 63 году цалкам у Сібір на Лену выслалі: „Плакалі, галасілі гаротныя сяляне. Белыя глыбіны—могілкі ледзяныя засталіся... І пра мяне казаў:

— „Гэта маці—Беларусь кліча. Гэта за тым імкнемся мы, каб долю краіне сваёй прыдбаць. Гора, нядоля пякельная спаткаюць вас там, дзяўчына... Зноўку з'вернешся на Беларусь і тугу нязьменную і балочную прывязіцё. Бо калі на энайдзеце братоў сваіх, могілкі пабачыце ды палын, съязьмі і крывёю ўзгадаваны. Бо ё мала сълёз з потам і крывёю арасілі зямлю Сібірскую? Да апошніх часоў помніў народ наш бацькаўшчыну, імкнуўся, жыў толькі марамі аб ёй, толькі романтыкай мінуўшчыны.

А зараз цешыцца збалелае сэрца Беларусі, бо ёсьць яшчэ людзі, якія зракаюцца шчасьця і долі і съпяшаюцца туды, куды кліча іх маці—Беларусь.

І заўсёды памятайце, як-бы цяжка ні было, што мы жывём для роднай Беларусі. Напішаце вы, шмат раскажаце—абліеща сэрца крыўёю братоў родных, пачуюць заклік ваш і вялікую справу зробіце!!.

Воршы... Не съпяшаючыся падняўся і, пагорблены, задумны, пажадаў посьпехаў і вышаў...

— Хто гэта, адкуль?!

Засталася зьдзіўленая. Змагаліся смутак і радасць...

Радасць съветлая, лілейная!

— Край мой, край!

— „Я-ж біля тебе, я тільки тобі“...

25.VIII

### За Москвою

О не, я не шкадую! Сумна: хата па-над Сьвіслаччу ўспомнілася. Пуста, маркотна там.

Доўгая дарога. Хутчэй, хутчэй, я напаткаю родных.

У майм купэ чатыры пасажыры, я—пятая. Насупраць дружная вельмі інтэлігентная сям'я, тут-же малады вайсковы доктар.

Мне ня съпіцца. У вакне мільгае чароўная Волга з міліядамі бліскучых аганькоў. Я ніколі ня бачыла яе дагэтуль. І гэтыя неабдымныя чорныя хвалі і далёкія прывабныя аганькі нагадалі мне жыццё прывабнае і ласковае—эдалёку, жорсткае і бязылітаснае ў рэчаістасці...

А вось і Яраслаўль: мора электрыкі, цёмныя сілуэты фабрычных будынкаў. Вось бліснулі-дагарэлі агні. Ізноў далей, далей... Навокала ціха, і толькі аднастойны, павольны грукат колаў нібы люляе, вартуе непакойную плынь думак.

Вось зноў апавіда іх шэрэя хмарка-трывога і на душы зрабілася сумна, маркотна.

— Ці даеду?

29.VIII.

### „Вітайце Азію!..“

Праехалі імшыстыя скалы Уралу. Дзесяці далёка застаўся Съярдлоўск.

— Вітайце Азію!..—спагадліва жартаваў доктар. А я задумная і маўклівая не магла адхінуцца ад акна.

— „Ну, тут уж и матушка Сибирь начинается“,—імкнуўся ён крыху развеселяць мяне. Толькі не, ці магла я быць вясёлай? Вось так-жа глядзелі яны на гэты пахілы імшарнік.

Любия мае! Аб чым думалі, марылі вы, едуры ў далёкую чу-  
жыну! І ці спраўдзіліся, ці зацьвілі, закрасавалі вашы надзеі?..

— „Тюмень!! Позвольте билетики!“...—нечакана зрушыў цішыню  
бязудзельны голас правадніка.

— „Послезавтрого к вечару будете на месце“,—ветліва зъяр-  
нуўся да мяне.

А ў вакно пазіраў няпрытульны цагляны будынак, у зацьвілых  
плямінах пляцформа і надпіс „Переселенческий участок“. Каля  
яго таўклася гурма народу. Хто гэта? Мо‘ змораныя, бяздольныя  
перасяленцы сабраліся сюды, каб зноў успомніць, зноў разьвітацца  
з хаханай краінай?

Вось адзін, клапатліва зірнуўшы на ногі, падвязываў аборы лап-  
ций. І, падвязываючы, нібы думаў, думаў аб будучыне. Бо ці пры-  
дзеца калі яшчэ таптаць гэнняя лапці? Мо‘ здаволеныя і сътыя,  
яны з лапцямі забудуць спрадвечную спадарожніцу—нядолю і не-  
дахоп...

— Дзядзька!..—ня ўстрымалася я, каб ня спытаць,—адкуль вы?!

— З Меншчыны, з-пад Бабруйску...—нібы нехадзя адказаў ён і,  
памаўчаўшы крыху, дадаў:

— А вы мо‘ чулі, ведаецце?!

— Так дзедка, і я адтуль!

— Адтуль?! Дык зямлякі значыцца...—і тады шэрыя вочы щёла-  
і ласкава бліснулі пад сівымі бровямі. У нас завязалася жавая гу-  
тарка, далучыўся яшчэ і сусед украінец, каб крышку „пагаманіті  
про ридну Украіну“. Я даведалася, што мой зямляк едзе да сына,  
а сын дваццаць год у Сібіры жыве.

— Цяжка было мне пад старасцьцю з родным кутком разьвітацца.  
Слабы, нядужы я. Хацелася ходзіць съмерці там прычакаць. Ды вось  
дачка апошняя ў загавіны памёра, зяць ажаніўся—няма пры кім  
жыць. А сыны з Сібіры лісты шлюць, абяцалі дагледзець, шанаваць,  
на спакой клічуць. Наняўся я было ўвесну мінулу плыты па Бя-  
розе ганяць—плытагоншчыкам, а потым бачу—сілы нямашака.  
Прыслалі сын гроши на дарогу. Разьвітаўся я з усімі, разьвітаўся  
з зямелькаю роднай. Набраў крыху ў ладанку—усё паміраць ляг-  
чэй будзе. Пакланіўся ва ўсе чатыры бакі. Зяць на чыгунку завёз—  
білет купіў. Сумна, ой сумна было, бо чуе сэрца—не зъярнуся  
дадому. Сеў я і паехаў“.

Скончыў дзед. Абцёр рукавом дакучную съязінку. Празьвіні  
другі званок... Заклапаціліся пасажыры. Голосна загрукатаў, загу-  
дзеў цягнік. Мы разышліся па вагонах, кожны з сваімі думкамі  
настроямі.

Пацягнула съюжай...

— „Сибирь себя знать дает“, — гаманілі ў купә. А ў запыленым вакенцы мільгаў убогі сібірскі краявід, цягнуліся нязылічоныя стэпы і балоты.

Вечарам праехалі Іртыш.

Зноў чарнела неабдумная шыр і дзесьці далёка мігцелі маякі.

А наша будучына, наш маяк?

Ці блізіцца, ці скора?!

31-VIII.

### Прыехалі

Апошні раз моцна съціснула зубы, баючыся прыкусіць язык, уздыргваючыся на кожнай купіне. Мой возчык раптам затрымаў каня.

— „Прыехалі..“

Узрадваная, выпрастала постадь і з цікавасцю зірнула наўкол. І сапрауды, хто зьведаў на сабе ўсю слодыч доўгага пераезду Барбінск-Каіжу, калі зыліпающа вочы ад шэрага пылу і няма чым дыхаць, а на кожнай купіне кашоўка пагражае перакуліцца,—той напэўна спачувае маёй міжвольнай радасці. Напалову каменны, двухпавярховы будынак здаваўся брудным і няпрытульным і зусім адпавядыаў агульнаму выглядзу гарадка. Маленькая, ледзь прыкметная шыльда—„Клинское Окроно“, а блізка, амаль насупроць, бліщчэлі пярэстыя літары—„Продажа вин и водочных изделий“.

Ля дзьвярэй шэраг таўстых кабецин з пыльнымі цукеркамі і сланечнікамі пільна ўпіліся вачыма.

— „Скажите, тут Отдел Народного Образования“.

— Туточка,—во на гору подняться—только сегодня празничак-то—воскресенье,—адказала адна з іх. І, падымаючыся на вузкіх сходках, чула ўсьлед:

— „Прыезжая виши, акцёрка можую...“

Нэрвова адчыняю дэйверы: ўёмны калідор, дзесьці ляскаве рабункавод. Хвіліна нерашучасці—і я стала перад столом, дзе з-за папераў выглядае кругленыкі чалавечак у акулярах, за вухам аловак. На вакне вялізная чэцьверць... мо' з вадой? Проста зірнуў на мяне, у вачох агоньчыкі.

— „Вам ково-с?“

А калі растлумачыла па якой справе, зноў зрабіўся шэрым і звычайнім. Кісла прыказаў:

— „Завтра доловите, после 10-ти часов прием начинается“.

Хмурая, сыходзячы, лічыла сходы і мімаволі думала:—что рабіць, дзе застанавіцца?.. Падыходзячы пад возчыка, запыталася:

— Ты мо' ведаеш, дзе пераначаваць?

— „Садітесь...“ Зноў застукала каламайка, узьнімаючы слупы пылу.

Белы домік, лавачка, па-над ганкам надпіс „Мебелированные комнаты“. Рахманы хлопчык зацягнуў рэчы. Насустрач з тварам, як сонца, выкацілася кабеціна.

— У вас комнату можно?

— Заходите, угловая свободна...

Вузенькі пакой у вочы б'е: шырокая пасьцель, люстэрка ў пля-  
мах, на вокнах фіранкі і чырвоная гэраль. Развілічылася з возчыкам.  
Гаспадыня, бразгаючы ключыкамі, вышла, і нешта паяўрэйску рас-  
пытвалася ў яго.

Потым усё съціхла. Я засталася адна. Навокала было глуха і  
ніяпрытульна. Міжвольна ўспомніліся Гогалеўскія „Мертвые души“  
з провінцыяльнымі „заежджымі дамамі“ і характэрнай асаблівасцю іх.  
Жахліва азірнулася... Адчувала сябе нязъмерна стомленай, хацелася  
забыцца, уцячы ад дакучлівых думак... Лягла. Ніхто не дакучаў, ня пы-  
таўся, ня стукаў. Усюды была нязрушная глухая цішыня. Успомніла,  
што бывае гэтак: калі нізка, нізка зывісаюць чорныя хмары, калі  
змораны вечер пакідае змагашца і з кожнай хвілінай набліжаецца  
навальніца. Успомніла... бо любіла з дзяцінства гэтыя хвіліны, бо  
адчувала роднае, сваё ў моцных ударах пяруна, у бяздонных пера-  
ліўных бліскавіцах. Успомніла... і кволая млявасць атуліла моцным  
сном, сном зморанага, усхвалёванага чалавека.

А калі прачнулася, сонца спонам раскідала залатыя праменіні,  
за вакном зывінелі пераліўныя маладыя галасы газэтчыкаў:

— „Советская Сибирь“, „Советская Сибирь“!! Первый номер на  
почин, кому пожалуйте, „Со-вет-с-кая Си-би-рь“!!

### 3.IX.

### Зноў у дарозе

На трэці дзень пад вечар мы былі зноў у дарозе. Эдалёку да-  
неслася рэха гудкоў... там поезд.

Краіна мая дарагая!

На заходзе чароўнай сеткаю зывіліся ірдзістыя промені. Ля возера  
шалясьцеў чарот...

І ўсё ніжэй, ніжэй нахіляўся небасхіл, і, здавалася, смаглыя вусны  
яго ўпіліся ў люстэрную вадзяністую гладзь.

І здавалася, што недзе на заходзе ўзрасталі чароўныя, празры-  
стыя замкі, зацьвіталі лілавата-ружовыя лілеі надзей...

І хацелася марыць бясконца, хацелася кудысьці ляцець... Ляцець  
на зваблівых крыльях сваіх лятуценяньяў.

Але вось зъявіліся першыя хмурынкі і съцені начныя гусьцей спляліся, гусьцей атулі зямлю.

Вось апошні дагарэў прамен. Бліснула ірдзістая стужка. Даљнасьць і бязъмежжа, прага і адчай, мо' яны змагаюцца ў гэты час, і за кім перамога?..

А промені, пераліўныя промені, мо' ў бліскучым прадоньні бяскраінага возера, вы, загубіўшыся, знайшлі салодкае забыцьцё, а мо'?..

Тут мой гаспадар энэргічна вылайу кабылу:

— А, язьві цябе... — затрымаў яе, — падцягнуўшы лейцы, і пачаў рабіць „накідку“ — нешта падобнае да звычайных будак слуцкага балагола. Коні рвануліся... І тады, пад аднастойны грукат колаў і щіхе пасъвістванье пугі, мне сънліся лепшыя хвіліны чалавечага жыцця, мне сънліся далёкія дні майго дзеянства.

9-IX.

### У раёне

Мой раён — Купіна, звычайнае сяло. Пераважная большасць насе́льніцтва украінцы, гавораць пасвойму. Атрымала прызначэньце ў п. Медзякова. Адносіны настаўніцтва варожы; лічаць, што ніякіх беларусоў няма, а гэта пустая выдумка, і тут-же на конфэрэнцыі:

— „Поразительно, но дети, кончая четырехлетки, пишут и по-русски читают совершенно безграмотно, а говорят между собой — хоть уши затыкай“...

Паступова выяўляецца, што скардзяцца тыя, якія працуюць у пасёлках не старожыльскіх, а ў украінскіх або беларускіх. І кіргізы і немцы хоць і ня зусім добра, але ўсё-ж такі абслугоўваюцца нацпрацаўнікамі. Прыдзецца змагацца, але:

„Варожасць шляху не зачыніць,  
У перашкодах дух расце“.

### Мой раён

На гэты раз скарыстаю для характарыстыкі сваёй мясцовасці чават нялюбия лічбіны. Купінскі раён, дзе знаходзіцца п. Медзякова, мае тэрыторыю ў 7045 км., лічыцца адным з багацейшых раёнаў Барабінскай акругі. Усяго пасеву ў 27 г. 58747 дзесяцін. Па падліку налагавых камісій за 26 і 27 год гэты пасеў мусіў даць 2 м. 200 т. руб.

Усяго жыхароў 24137 ч., з іх па перапісу 25 г. беларусоў 3224 ч. Але паводле гутарак з мясцовымі працаўнікамі, весткі ня зусім дакладныя, бо нібыта перапішчыкі часамі ня былі падрыхтаваны,

беларусоў запісвалі расейцамі. Адлегласць раёну ад акруговага асяродку 264 км.

Культурны ўзровень: 56 школ (да рэвалюцыі ўсяго 13) і 9 хат-чыталені, сельсаветаў 46, вёсак 117, з іх 8 амаль выключна беларускія, часта сустракаюцца украінска-беларускія пасёлкі.

Беларускіх школ 1 (Медзякова), бел. хат-чыталені і іншых устаноў зусім няма.

### Прырода

Шэрыя, нібы попелам усыпаныя стэпы. Дзе-ні-дзе маленькія—карлікавыя бярозкі. Чароўным оазысам сінеюць горка-салёныя вазёры і дыміца адцвілі кавыль. А ў стэпах няспынны сібірскі вецер узынімае, кружыць вялізныя слупы пылу і калыша вялічэзны палын.

Шэрая, бескаляровая прырода. У пасёлку амаль ніводнага дрэўца. Доўгім колам расцягнулася нязграбныя саламянія пласцінкі.

Чамусьці сумна і жудасна. Шэры пыл, а мо' попел зруйнаваных мар і надзей.

### Медзякова

Пасёлак Медзякова—жыхароў 644; з іх 485 зусім няпісьменных а рэшта—малапісьменныя. Школа існуе з 1927 году, штодня аблугувае звыш 130 чалавек. Наставніца адна. Памяшканье—вузенькі пакой з чаднаю зялезнай, без усялякіх прыбудовак, распраналені і г. д. І там, у шэрым, пыльным пакой бязустанку зьвіняць маладыя бадзёрыя галасы, узрасте імкненіе да съятла—навукі.

Матар'яльны стан насельніцтва кепскі—большасць беднякі. Скардзяцца на прадналогі і маразы. І сапрауды, страшэнны недарод апошніх гадоў, суровыя зімы і няўменыні карыстства зямлі,—прымушаюць у Сібіры амаль галадаваць, ды бясконца сварыцца за кавалачак „новай зямлі“.

Шмат разоў многія распрадаваліся, ехалі на Амур, у Самару. Праходзіла год, два...

Зъяднелы, змораны вяртаўся вандрайнік. Вяртаўся, бо цягнүй родны народ, бо сурова і няпрыхільна спатыкалі чалдоны (старыя жыхары) новых прышэльцаў.

— „Многа нашага брата-хадакоў па калодзежах пагніла“, часта скардзяцца сівенкія дзядкі“.

— Вось Іван Мітраў—чалдон сам прызнаваўся:

„Бывала жана ў міня п'ёт чай да вспомніт: „Чай-та, пара, пара—на кочетов пострелять, и стреляем без щоту“.

„Дый маразы прыцікалі здорава. Кожную зімку зноў выбіраліся мы на радзіму, але потым падыходзіла вясна—пачыналася праца ў

стэпу. І гэтак цалюткае лета, аж да прымаразкаў: і дзень і ноч на полі. А потым зноў зіма, маразы“...

Доўгія зімовыя вечары са звыклымі няскончанымі гаворкамі, са звыклымі няскончанымі марамі і тую па далёкаму роднаму краю.

### Крыху гісторыі і этнографіі

Пасёлак Медзякова 129 двароў. Большаясьць беларусы, пераехалі сюды ў 1908 годзе з Бабруйшчыны, а менавіта з Парычаў, Сякерычаў, Вякіноў. Мо‘ дзякуючы апошняй назове, амаль палова пасёлку мае прозвішча Вякіноўцы.

Прыехалі: бо прыщіскала безвзямельле, бо маладзейны пан казаў што „ў Сібіры на бярозах калачы растуць“. Першыя гады батракамі працавалі ў старажылаў. Зараз маюць на душу па 6 дзесяцін зямлі, але ня ўмеюць выкарыстаць яе; кожны пай зна ходэцца за 7—10 вёрст ад пасёлку. Улетку зьбіраюць харчы і ў нядзелю на цэлы тыдзень выижджаюць у стэп, і гэтак цалюткае лета. Узімку накорміць жывёлу і—на печ. Мову захавалі надзвычай добра. Гавораць з асаблівасцямі сваёй мясцовасці—„пойдам, будам, гаворам, хочмудзь, здаровы (у сэнсе вялікі), багата (многа)“ і г. д.

Носяць радняныя сарочки і пярэстыя тканыя андаракі. Пяюць „менскія песні—„Сягодня субота, а заўтра нядзеля“, або беларускія песні з новым сібірскім зъместам.

— А што-ж у хмарцы шуміць, гудзе  
Дачка метцы гасцінцу цле.  
А што-ж там за гасцінчык—  
Ды садовае, ды румянае яблычка.  
Ой, ці жыві, ці здарова, мая матачка?

### Ці іначай:

П'ю гарэлку, п'ю вішиёўку.  
П'ю ня ўпіваўся.  
З маладою сібірачкай  
Семь год заліцаўся.  
Памёр сынку, памёр любы  
У нядзельку рана,  
Цела вязудль, каня вядудль,  
Конь галоўку клоніць,  
Маладая сібірачка  
Белы ручкі ломіць.  
Паламіла белы ручкі  
На мівенцы пальцы:

— Ці ня ўвіджу,  
Ці ня ўгледжу  
Такога красаўца?

Ёсьць яшчэ цэлы цыклъ песьняў з нязъмернай тугою па Беларусі, з скаргамі на нядолю і адзіноту. З зваротамі да ветра, да саколіка, галубочки.

Я у сенцах пахаджу,  
Галубочка пабуджу.  
Любы вецер,— братачка,  
Паляці ў край мой!..

5-XI-27 г.

### З штодзённасці

У невялічкім беленым пакоічку на стале кнігі і закураная лямпа, а паабапал спагадлівія, любыя ablіччы. Вось і бабка Карапіха, вядомая знаходка на вёсцы, прыгожая, стройная. Толькі твар, звязаны нязълічонымі зморшчыкамі, съведчыць аб перажытым. Шмат рассказваюць пра яе. „Адзінаю дачкою ў заможных бацькоў гадавалася, краля-краляю. Ажно падышла пара, зажурылася сэрцайка. Палюбіўся красуні-дзяўчыны панскі парабак.

— Ня дурэй, Наста! Бо ніводнага валаска цэлым не пакіну, — сурова прыказаў бацька.

Галасіла, малілася над пястуньняю-дачкою бязъвольная маці. Не паслухала. Зачмуціла розум кахраныне. З хлопцам тым уцякла ў Сібір Настулька. Няпрывычна да нядолі была, а тут, як кажуць: „ні кала, ні двара“. Дзе ні глянь—стэп голы... Владзілі пласцьця-начку, каравёнку купілі, навучыліся і кізяк рабіць. Ды ці мала сълёз змачыла яго, пачнучы бабы ў печы распадльваць, дык раўмя-равуць, не ўгарваецца. Але больш за ўсіх плакала ды смуткавала Настулька, высахла, счарнела ўся. Бывала, выйдзе на ляду, заломіць рукі ды запяе і, здаецца, і жывёліна на нагах ня ўстаіць ды зямля ад жалю-болю таго ўшчэнт паколецца. Кажуць людзі, што і возера генае з сълёз Настулькіных. Думалі—ня выживе. А потым дзеци пайшлі—зьмірылася. Зараз і ўнукаў мае, толькі ў съвята, гадзінкаю вольнай вып'е чарачку—запяе ізноў, аж съцены, аж стэп той ад гора, ад болю захліпваюцца“.

Вось якая простая і сумная гісторыя жаночага жыцця ўспамінаецца мне, калі я гляджу на бабку Карапіху. Вось і зараз, разам з другімі, прышла яна паслухаць весткі з радзімы далёкай. У хаце шумна і весела. На сярэдзіне сівы, сухенічкі, з касматай барадою дзед Дудка, пацешліва разводзячы рукамі, даводзіць:

— „Я-ж ім казаў, людцы мае. Сабраліся ў „земскае“ ды пісар той бэкае нешта пад нос сабе. Я да яго: ты-ж, кажу, чаго людзей падводзіш, сабраў няма-ведама чаго...“

— Так ужо і няма-ведама...—перабівае яго здаравенны хлапец у чырвонай кашулі.

— А ты маўчы, мала кашы еў, каб старэйшых вучыць. Ну і парадкі,—нездаволена ківае галавою дзядок і, адчуўшы зацікаўленасць, кажа далей:

— Ен гэта шмыгае носам ды буркануў:

— „Неабразованасць, слухай. Левалюцыя (рэвалюцыя) гэта...

— „А бажухна мой! Аж нутро схаладзела, ногі закалаціліся. „А людцы-ж мае, закрычаў“ скінулі пана, ані табе бізуна, ні кія, жыві да цешся. Ажна во і нацешыліся, наклікалі бяду-ліху—левалюцыя..."

А мае вы...

— А яны аж заходзяцца з рогату, ну, нехрысьці.

Ці-ж можна над старым чалавекам кіпны стройц?

Пажартавалі... Прачытала аб посьпехах мэліорациі ў Бабруйшчыне. Дзівіліся, успаміналі мінулае. А калі другія пеўні адсыпявалі, роўнія і любыя разыходзіліся яны па хатах. Зыцжалелыя зъліпаліся павекі, а са стала дакорліва паглядаў „Дапаможны плян заняткаў з 3-ма групамі“, „Програмы Гуса“ і адчынены сыштак для каляндарнага пляну штодзённых заняткаў.

#### 5-XI.

#### Новыя перашкоды

Штодня з нецярплюсцю чакала я беларускіх падручнікаў. Распачала заняткі, але іх усё няма. І так крыўдна, так балюча калечыць мне мову дзяцей і сваю. А гэтак цяжка было перамагчы варожасць да беларускіх заняткаў. Памятаю, як скардзіліся бацькі:

„Падабаешся ты нам і норавам і ablіčкам, адно кажуць:

не пахрысьцянску дзяцей вучыць будзеш“.

І колькі слоў патрабавалася, каб пераканаць упартых землякоў, што няхрысьцянская—беларуская мова нічым ня розніцца ад гэтак званай „менскай гаворкі“, якою гавораць і яны самі і дзеци іх. Як цяжка было даводзіць цёмным, няпісменным сялянам неабходнасць переходу школы на родную мову. І як цешылася сэрца, калі маленькія досьледы над моваю дзяцей падтырмівалі мае довады.

А зараз, калі скончана самая цяжкая падрыхтоўчая праца, я зноў ля разьбітага карыта.

У мінулую нядзелью, прыехаўшы з гуртковых заняткаў, начула радасную вестку—„кніжкі прышлі“, і, ня гледзячы на позыні час і страшэнную стомленасць, як звар'яцелая, бегла ў с.-с. ( $1\frac{1}{2}$  вярсты). І словамі ня выказаць усю расчараўванасць, усю злосць, калі заместа патрэбных кніжак я атрымала—25 брошурк аб адчыненні

летний плядоўкі і некалькі экзэмпляраў перакладзенай пра-мы Гуса-Жорсткія кніны для Сібірскай глуши. Ламаючы пальцы, ўсю ноц пісала розныя заявы і лісты. Праходзіць другі тыдзень: кніжок німа. У адчай губляю съядомасць, а што далей! Дзе шукаць спагады і ратунку?

2-XII.

### З апавяданняў дзеда

А мая-ж ты зямлячака, хочаш ведаць, пашто Медзякоў гэтак завецца. Дык слухай, кралечка!

Даўненъка гэта было. Яшчэ бацька мой, царст ~~фу~~ я яму нябесна у Сібір паехаўшы хадаком, прыпісаў нас тут.

Ведама, цяжка было, ды „на бязрыбі і рак—рыба“. Абжыліся, з саману хатку склалі. Бацька ў пастухі да чалданаў згадзіўся. Іначай крыху было тут; стәп ды стәп. Глянеш: кругом пусташ адна, ані чалавека. Усё загубіцца, баяліся ў чортава логава патрапіць. А празывалася гэтак—займка чалданава, што ля ляй настульчынай, чула-ж пра яе. От-жа заможны ён быў чалавек. Але дзе багацьце, там і скнарасць, кажуць: „ад прыбытку галава не баліць“, ды „з багацьцем чалавек не засыпіць“. Вось і баяўся ён, што мо‘ пазай-здросціць хто, урэжа. А яны чалданы тыя—добрая хіжы ня любілі бядноту прышлуую, за пажтва свае зубамі трымаліся. Тым часам, ля самага трахту сядзіба яго стаяла. Ідзе наш брат у хадакі, сабраўшы апошнія медзякі, зморыцца, папросіць прытулку, заначуе. Ды назаўтра ня выйдзе ён з хаты гэтай. Ня выйдзе, бо гасцінны гаспадар пачаставаў сякераю гостраю, а зъярцьвелася дела ў калодзеж съпіхнуў. Гэтак і разжываўся ён, кажуць, у кубелку зарытым медзякі хаваў.

Вось аднаго разу, пад вёсну гэта было, толькі стәп зазелянеўся, бачу: ідуць па дарозе ўдвох, у лапцях, у сывітачках падзёртых з кайстраю праз плячо—ведама свае—хадакі. Ішлі да занярнулі на займку. Пэўна, думаю, заначуюць. Зацягнуўся пад вакно, глянуў: сядзяць дзяды ў куту „чакаюць“, а гаспадары тут-же „уходжаюць“. Завярнуўся я, ды пайшоў пасвітваючи сваёй дарогай. А пасьля рассказываюць: адчаявалі яны, у горніцы на палацах спадзяліся, а гаспадар з жонкаю за дэзвярыма шушкаюць:

„Захропут-то кочаты, что тыя койгадни, поберем топоры и—каны. А цяперыча засынем маласть. Поспееш дельце обделать. Сама-то рыбка в сети зашла“.

А тыя хадакі таксама народ ня дурны, прыслушаліся. Калоцячыся, дачакаліся, калі съціхла ўсё, ды крадучыся на двор, дэзверы

балтом прыткнулі. І як на тое ліха,noch цямнюткая, ані зоркі нідзе. Вобмацкам да прыгуменьня дабраліся, салому знайшлі, паскручвалі жгуты і... падпалі. Ці-ж доўга?! Раніцою, 'шчэ кароў у поле ня гналі, а кожны ведаў, што чалдонава заміка ўся чысьценька з гаспадарамі згарэла. Цалоткі дзень рымліся,—гроши шукалі. Не знайшлі. Зараз ворава на гэнай заміцы. Арахто-небудзь, бач бліскане медзяк, так і дасюль гэта.

Адзін за адным цягнуліся нашы лапатнікі ў Сібір, заміку чалдонаву займалі. Мо' бачыла, камень у яміне на лядзе вялізарны, кажуць, нячыстая ішла ліхадзея, душагубцы гэнага да каменя перайшла. Мо' таму шчасця ня машака, сказана прападае, збожжа сохне. За чужыя грахі і нявінны адкажа. От кажу я сваім: запішамся ў „Камунію“, возьмем коняй Харытонавых, ды паедам у сваю Беларусю.

Бо ці-ж няпраўда:

„Казаў дзень-добра—меў хлеб у торбе,  
а кажыш здрасце, дык маеш трасду“.

Скончыў дзед Максім сваё апавяданьне, крыху пагутарыў і вышаў. Схілілася над гурбай вучнёўскіх сышткаў, выправляючы іх, а руплівая думка бегла далей, бегла да будучыны.

10-XII.

### Успомнілася роднае

Мне сумна сёньня, нязъмерна сумна... Э неба пазіраюць недасягненія ільдзянія зоры, наўкола съцеліца бязкрайны, сънегавы простор. А за многа тысячі вёрст, за Іртышом, Уралам, Волгай, мая радзіма—Беларусь. О, як хочацца і мне ўплесці кветку ў цудоўны вянок яе росквіту, як хочацца лёгкакрылай птушкаю перамагчы адлегласць. У глушки, у адзіноце адцьвітае моладасць, адцьвітуць імкненіні. Бясьсельная і зламаная жорсткім змаганьнем, мо' пакорліва схілю голаву завеям і бурану. А зараз—пульсуе юнацкая кроў, чароўнай лілейй цвіце вера ў перамогу—у будучыну. І толькі часам трывожыць думка, маўклівая і задумная, упартая важу: а можа памылка? І тады нязъмерна хочацца ўцячы туды, дзе любая Сьвіслач, Дняпро, дзе многа глухіх куткоў і мора непачатай працы.

14-XII.

### За працай

Бяскрайняя заледзяnelая шыр. Ледзь заружавеўся небасхіл, залацістым снопам глянулі промені і бліскучымі пэрламі, дыямантамі замітусіліся съняжынкі.

Зімна... Палахліва глянула на градуснік—42, а што далей! І здавалася, не зайсьці, здавалася бясьсельнай і зламанай—у адзін

момант згінеш, згінеш, адчуўши слодыч суровых ільдзяных абнімкаў.

... Шэрая пласнужначка, ніzkія вакенцы, з коміну віецца дымок—гэта школа. І адразу:

— „Зіна Аляксандраўна, дайце сыштак!

— А мне аловак!..

— Мне пяро

— Прамакатку...“

А в мени книжку змените,—крычыць маленькая Хрысьця—украінка.

— „А ў мяне новая хустка“, дадае другая.

І для кожнага з іх патрэбна ласкавае, спагадлівае слова, з ветлівай усмешкай скідаю калматую шапку, вешаю паліто. А навокала дзятва шчыльным пярсыцёнкам, квяцістай съязной атулі.

— А мы чулі: вы ўцякаць зьбіраецся?

— Ды мы ня пусьцім, ня пусьцім!!—гарэзьлівымі пераліўнымі званкамі зьвіняць любыя, добра-знаёмыя галасы.

— Мы дзьверы зачынім!

— Буквар прачытаем! Задачкі рашым!

— Ціха, малыя, ціха... аглушыце!—імкнуся я абараніца ад іх, а ў грудзёх сонечныя праменіні развлісія і на хвіліну робіцца лёгка, радасна.

— Любая крошкі мае!

Вось ля распаленай зялезні малы Валодзька Русіновічаў, бледны, сухі. Нязграбныя палатаныя пімы, падраная сывітка і вядлікі бацькаўскі картуз ды ablaze лая старая хуста, павязаная руплівай матчынай рукой—зусім захавалі шэрыя, жывыя вачанятыкі. А на павеках бліскучымі ільдзінкамі застылі празрыстыя съязінкі.—Бедны Валодзька, як зымёра ён сягоньня, і так штодня, бо ня мае завошта пашыць яму кажушок бацька; за пазычаныя гроши купіў ён апошнюю надзею—самагонны аппарат. „Вось выганю гарэлкі, прадамо“. Няпісменны, пагорблены горам бацька, як пільна ўглядаўся ён на лемантар, калі яго старэйшы сын—яго гордасць і надзея—брудным маленькім пальчыкам выводзіў першае—„мама“.

— Як прыду са школы, пасодзіць бацька ў кут—чытай, і цацюткі дзень прымушае за кніжкай праседзець, і ні на вуліцу, ні з дзецьцемі гуляць ня пушчае, кажа:

— „Раней багатыры вучыліся, а цяпер наша воля—вучыся“.

Часта скардзіца малы Валодзька, і сухі, бледны ён такі.

У клясе ціха...

Пакорліва схіліліся бялявыя, цёмныя галоўкі...

— А ў нас—у Рasei...

Нечакана прарэзвае цішыню неchy галасок і маленькі шасьцігадовы Санька, стала, як дарослы, працягвае прывабнае:

— у Ра-се-i...

— У Беларусі, папраўляе яго Янка Бусел.

— А ён-жа там ня быў, перабівае Мікіта Грабянок і адразу дае:— там цёпла і... яблыкі вялізныя, вялізныя!..

— Дзеци, ціхал!..—нібы прачнуўшыся, прабавала я іх супакоіць.

Але ці лёгка супакоіць вялікае пераліунае блукатаныне кропелек ранній вясною, цудоўную сымфонію палявых музыкаў, калі ружавее даль і зацьвітае першы васілёчак?

— Зіна Аляксандраўна! А вы нам дасьцё книжку, толькі беларускую. Мы пабеларуску вучыцца хочам.

— Мы беларусы,—цягне картаўлівы Алёша і адразу падхватвае дружны хор.

— Беларусы, беларусы!..

Перамога, радасьцы! Штосьці непакоіцца, клякоча ў грудзёх.— так нязмерна хочацца расказаць аб далёкай, роднай Беларусі.

20-XII.

### Самагон загубіў

... Раніца.

Па звычайнаму холадна, няпрытульна. Сяляне выгаварваюць:

— Загубіш сябе! Ці-ж можна з ранняня да вечару без палудню. Аслабнеш, пойдзеш увечары да дому, вецер асіліць, сьпіхне ў гуру, а там і канец. З Сібірам не пажартуеш.

Съпяшаюся ў школу. Насустрач дзяцьба. Усхвалёвана зывініць галаскі:

— Валодзька памёр!..

— Учадзеў!

Сэрда пахаладзела...

Нямеюць словы...

А навокала рахманыя спагадлівия вочки. Пытаюся: дзе?

Разам адказваюць—у хаце!

Мо' не памёр яшчэ—самагонку гналі... Съпяшаючыся задаю працу. Ураз лячу—бягу да дому—там нашатырная соль. Мо' адратуем?

У пімы набіраецца сънег. Рашпілілася, горача. Хутчэй, хутчэй!..

Вось і ў мэты:

Прыгнулася—нізенькія дзъверы.

Чаднае—цяжкае паветра...

Чорныя зацьвілія съцены, заледзяне ліся брудныя цурочки вады.  
А пад зъліннямі абраамі... выцягнуўся на лаве хтосьці незнаёмы,  
сухі, бледны...

— Валодзька!.. хочацца — гукнуць, крыкнуць, а штосьці нязнанае  
съціскае грудзі, прымушае камянець. Сухі, нярухомы ляжыць Ва-  
лодзька. Загостраны тварык, напалову рапшынена вока і... усьмешка.

Маленькія зграбныя ручонкі пакорліва накрыж ляглі на грудзёх,  
хтосьці турботліва зъвязаў ногі тасмой, а руплівая матчына рука ў  
апошні раз апранула любімага сына ў лепшую шэрную кашулю.

Усё гэта адразу адбілася ў вачох і цяжкім каменем съціснула  
грудзі. Кабеціны прапусьцілі мяне наперад. У вачох кругі — зялёныя,  
сінія... Расхрыстаная, успухлая ад сълёз, маці кінулася на шью:

— А мая-ж ды радзімачка, а мая-ж ды крэўная!

А ён жа-ж — да ця-бе...

У—ш-ко-лу ха-дзі-i-ў.

А ён-жа-ж цябе ды гэтак любіў.

А нашая дый вучыцелька  
Па нашаму вуча нас...

І цалуючы, бледныя зъмярцьвелья ручонкі свайго Валодзькі,  
цягнула далей:

— А мой жа ты сыно-ча-а-к,  
Дый на каго пакідаеш нас?  
А мой жа ты галу-бо-ча-а-к,  
Узварухніся, устань!

Колькі муکі, болю ў гэтых простых словах беларускай маці-ся-  
лянкі. Старэйшы сын — адзіны бацькаўскі памочнік.

Галосіць, праклінаючы Сібір, долю, лёс.

— Родная!.. — як хочацца памагчы, адратаваць. Доўга напружана  
слухаю сэрца, прыкладаю люстэрка да вуснаў. Позна... Съмерць  
бязълістасная і магутная. Усхліпваючы з глухім лямантам, расказ-  
вае маці:

— Запарылі крыху, бацька выгнаць меўся; бо дзе ні глянь —  
нястачы ў нас.

І мімаволі погляд упаў на брудны шырокі ложак, дзе на голых  
дошках палохліва туліліся абадраныя, усе ў больках, хваравітыя дзеці.

— Мала — мала — меншы. Старэйшаму сёмы пойдзе. Вучыцца ахвот-  
нік, у школу просіцца. Дык ты яму і кажушок спраў, і пімы купі.  
А ўзяць адкуль, калі і на хлеб няма?

— А мае-ж вы дзетухны... — зноў зацягнула маці, а потым давер-  
ліва прытулілася да мяне. Хацелася суцешыць:

— Галубынъка, супакойцеся, ня трэба. Съязьмі не памагчы...— а слова здаваліся съцілымі, нікчэмнымі, прыкра і балюча было,— прага і бясьсільле—спрадвечныя ворагі.

Шопатам расказвалі бабы:

— 'Шчэ жывы быў, як за грудзі выцягнулі, ды ня ведалі, як ратаўаць. Шапталі над ім, варажылі. А ён, небарака, раз па разу дыхнуў, ды ўжо і съцішыўся.

Увечары, у невялічкім пакоі кооперацыі, седзячы на мяхах пшаніцы, барадатыя дзядзькі прыкурвалі свае люлькі і шчыра спачувалі зьнядоленым бацьком.

— Ня мае чым за труну плаціць Съцяпан Лобан, а Лобаніха аж асіпла галосячы.

— „Прыходзіў ён і да мяне“, моцна расцягваючы слова, кажа Мікола Калускі, і тут-же дадае: — „бледны, калматы. Вочы, як у п'янка. Адно кажа засталося: пакласці кізяку ў печ ды зачыніць уюшку. Калі канаты — дык няхай усім разам“.

Позна зьвярнулася ў свой няпрытульны, халодны пакойчык, нязмерна балела галава. Баялася ўзяцца за аловак, ці за кнігу. Здавалася, ня вытрымаю—звар'яцею. Як балюча і крыўдна адчуць сябе зусім бясьсільнай і непатрэбнай?

— Дзесьді далёка сумуе і плача па сваёй сібірачцы мая матуля. Вось каб зараз на хвіліначку пабачыць; прытуліцца да яе. Я змарылася... усё часцей хочацца ўдячы, забыцца ад дакучлівых, аднастайных заняткаў. І няма больш надзеі ўбачыць сваю радзіму, з кожных днём губляючца сілы, руйнуючца мары мае. Штодня ўночы разгневаны буран прароча блізкі і жудасны канец. Кніжкі прышлі, з першай групай займаюся пабеларуску. У асобнай бел. групе жадаючых 25 чалавек, учора старшыня групы Патап Русіновічай зачырванеўшыся падае мне канварт, разглядаю: вялізнымі крывымі літарамі выведзена пісьмо ў Б. С. С. Р.

Вось яно:

### Пісьмо ў БССР

„Мы пішам у сваю родную Беларусь ад вучанікоў Медзякоўскай школы. Мы ніколі ня чулі пра Беларусь і калі сказалі, што прышли ў беларускую вучыцельніцу, мы згаварваліся ўзбунтавацца, каб ня вучыцца пабеларуску. А старыя казалі, што гэта не па хрысьцянску і трэ' нам рускую вучыцельку. Потым мы прышлі ў школу, новая вучыцельніца стрыгla Саньку і вельмі нам панравілася, і стыдна было сварыцца. Яна нам расказала па Мінску, што гэта за Беларусь. Мы ўбачылі, што гэтак пабеларуску шмат гаво-

раць у нашай вёсцы. 17 верасьня мы пачалі вучыцца на сваёй беларускай мове і крыху навучыліся пісаць і добра чытаць. Пасылаем мы паклон свой Беларусі і ўсім вучнікам і просім у вас адказу. Пісаў вуч. III гр. Патап Русіновічаў". І адразу ўсплылі ўспаміны... Шэраг белых парт, стол ля вакна, невялічкая чорная дошка і шафа, пакой, дзе амаль трэцюю частку займаюць печы: вялікая „руская” і курная чыгунка. Вартайнік дзед Аніська, заусёды брудны і калматы распальвае чыгунку, і шэры дымок гарэзьлівым струменем ласкоча нос і вочы. Ля стала на табурэтцы дзяўчынка, на выгляд ёй нельга даць больш сямі год—гэта славутая Санька. З самага дзяцінства абкрадвае яна медзякоўдаў, і няма змоў з ёю. Колькі разоў калечылі, білі яе, зламалі нагу і, ня гледзячы на гэта, яна жыве і мае пятнаццаць год. Мяне папярэдзілі, каб і я асьцерагалася. А Санька, сустрэўшая на вуліцы, палахліва азіраючыся, прасіла:

— Вучыцца хачу, прымі ў школу.

І маленъкая сухая постаць у лахманох з бруднымі зьбітymі нажонкамі, з калматай галавёнкай, да якой ніколі не дакраналася турботлівая матчына рука (Саня—сірата), успухлы ад сінякоў твар выклікалі жаданыне выратаваць, перавыхаваць дзяўчынку. У той памятны дзень я стрыгla і прычосвала Саньку, а яна дзікім зьвярком, палахліва і недаверліва, паглядала на мяне жывымі вачанятыкамі і здавалася, чакаючы небяспеку, зьбіралася ўкусіць. Якраз тады прышлі старэйшыя вучні, і іх, здаецца, таксама зьдэвілі чалавечыя адносіны да „злодзея“. Гэты выпадак нас зблізіў.

Санька засталася вучыцца. Бацькі і вучні паўставалі супроць гэтага. Два тыдні яна была старанай і пакорлівой. Я пашыла сукенку, вымагала мыцца і прычосвацца. Саня нібыта адзіеца, умовіліся: калі ёй што патрэбна, яна папросіць у мяне, і, бязумоўна, ня будзе красыці. Кожны дзень зьяўлялася новыя запатрабаваныні, Саня прыходзіла за грашыма, адмаўляць не хацелася. У школе бязустанку білася і сварылася. Штодня за яе перажывала я новыя няпрыемнасці, і адчувала сваё поўнае бясьсільле. Пісала ў раён, каб прыстроіць яе ў колектар, але вынікаў няма. Заўчора, бледны, прыбег старшыня сельсавету:

— Саньку Дзікунову п'яны Прахорчык забіў. Прыйехаў ён з Карамайкі да сястры. Бач, а ў вакне шыба выбіта, а ля прыгону Санька крадучыся нешта ў сіта хавае. Ён да яе, за кудлы ўхваціў ды біў, біў... А пасля прывязаў да возу, пагнаў каня. Усьлед за санямі валочыцца Санька ў крыві...

26-XII.

**Каляды**

Вёска гуляе. Нават сівяя дзяды пакінулі сваю печ і самагонам граюць старыя косьці.

У суседа—пастуха Фёдара ўсю ноч курыўся дымок—гналі самагонку новым „расейскім“ апаратам.

— „От жа, з Вяжноў Іван Панасаў прывёз, з сваёй стараны. Тутака і няма гэтакіх“, хваліца дзед Фёдар, прышоўшы да нас і нечакана зацягвае сваяго „гаплюка“.

Калматая шапка зухавата сядзіць на сівой галаве, вочы разгарваюцца і плечы самі па сабе пачынаюць рухацца.

— „Ой ды вышла дзяўчына пагуляць, пагуляць,

Ёй насустрач хлапчына скуль узяўся,

Зачапіла дзеўчына гаплюком:

— Ты на што нялюбы на-вя-заў-ся“...

Мae гаспадары другі дзень, як паехалі ў госьці. У хаце страшэнная халадэча і, прыгнуўшыся да печы, я старанна дзымухаю кізяк, але з гэтага мала карысьці, і ён упарты на ўгарваецца. Дзеду Фёдару, мабыць, шкада мяне, ён дакорліва ківае галавою і кажа:

— „От дзеўкі, нягожа табе. Мусіць і ня ела сягоня?“ і, бачучы маю маўклівую згоду, дадае:

— „От пачакай хвілю. Саломы прынясу, чай загатуем“...

І сапрауды, праз хвіліну ў печы шугае полымя, а крыху пачакаўшы закіпвае чай. Дзед ветліва расказвае пра сваё жыцьцё, пратое, як колісці ля Парычаў у пана лясыніком служыў ды мяждзведзя закалоў рагацінай. Салома дагарэла і сінім агоньчыкам ледзь тлее кізяк... Дзед пашоў дадому, мне трэба ісьці праводзіць ком-самольскі сход і рэпэтыцыю, а з вуліцы чуден п'яны гоман, крэкі. І так ня хочацца адыхаціць ад агню, здаецца бясконца, глядзела-б на бледнасінне полымя і думала, думала... Жудасная рэчаістасць. А зусім нядаўна рабіла на сходцы даклад аб шкодзе і выніках п'янства. І так заўсёды: гаворыш, імкнешся пераканаць. І раптам—горкая расчараванасць і поўнае бясьсільле.

Зайшоў Аляксей, падзяліўся арцельнымі навінкамі. Арцель „Новая жыцьць“ існуе другі год, утварылася з медзякоўцаў, жывуць нішто: маюць трактар, адно гора—самагон. Аляксей—трактарыст, славуны актыўны комсамолец. Разам ідзём у школу. Па дарозе сустракаем Аніську, шырока расставіўшы руکі, ён хістаецца ля плоту і нешта пяе, убачыўшы мяне, асіплым голасам крываць.

— Аляксандраў-на! Ні зва-жай...

Далі... бог... рускую піў!..

7-І—1928 г.

## З штодзеннага жыцьця

Пяць дзён цягнулася раёnnая конфэрэнцыя... Далей доўгая дарога, далей—невялічкія шэрагі плаšыцянкі амаль усе хаваюцца ў белых снегавых гурах.

— Т... п... ру... ру... Пад'ехалі!..—І мой возчык рахмана расчыняе вароты. Скідаю тулуп, съпяшаюся ў хату.

— Аляксандраўна!!—у самым парозе сустракаюць радасныя водгукі. З усіх канцоў пазыбіралася маладая дзетвара глянуць на свою вучыцельку.

— А мы зажурыліся,

засмуткавалі...

— Думалі мо' ня зьвернецеся.

— Аніська дражніўся—кінула вас...

— Малая мае! Колькі чуласьці, спагады ў гэтых калматых цёмных бляявых галавёнках.

Увечары прыходзілі старыя, дзяліліся апошнімі навінкамі. Да-пытваліся: „Мо' што новае ў нас—у Рәсей—чуваць“.

Разам смуткавалі, разам успаміналі пакінуты край.

На печы гаспадараў хлопчык Сыцёпка зацягнуў съмяшлівую песеньку:

Паря па ваду паехаў,  
Паря за вугал задаёў,  
Перадоўка парвалася,  
Паря з возу палядеў.

Прыпейка гэтая надзвычайная папулярная ў май паселку кпіць над замілаваным словам сібірака—паря. У сваю чаргу старажылы вымудраюцца падкалоць і нашых беларусоў, кліучы іх: лапатнікамі, мякіньнікамі або проста—хахламі.

9-І—1928 г.

Паўнюткая школа—і старыя і малыя. Дзе-ні-дзе ветліва ўсьміхаюцца кабеціны, або, падманіўши пальцам, падсолнушкамі пачастуюць. Слухалі ўважна, часамі галовамі ківалі.

— О, бачыш, дарма што маладзенькая...

Рабіла даклад аб 9 студзеня і ленінскіх днёх, а калі скончыла і з вясёлаю гурмою вышла на вуліцу, чамусьці зьдзівілі чароўнай прыгожасцю далёкія недасяжныя зоры, цешыла съвежае марознае паветра. Дадому не зайшла, зъмерзла, зъледзянета ўся. Мімаволі згадзілася пагрэцца ў Карабля Івана, а там заручыны.

Мяне правялі да стала. Радасна абкружылі бабы:

— Вось дзякуем, што зайшла, ня цураешся... Скідалі шапку, частавалі:

— Галубачка, зямлячачка, сірацінка!!—залемантавала п'янаватая крывая Настася. Хтосьці роднаю ласкаваю рукою песьціў валасты. А навокала жаніхова радня, тыповыя украінцы, зъдзіўлены паглядалі на радасную сустречу. Бабы тлумачылі:

— „Наша Менская вучыцелька“. І нечакана гаспадарова маці, надзвычайна прыгожая кабецина, зацягнула моцным высокім голасам:

„На чужыне жывучы,

Будзеш плакаць ідучы“...

Нехта падцягнуў, нехта падышоў памагчы. І чароўныя журботныя гукі роднай беларускай песні кудысьці плылі, зынікалі, штосьці нагадвалі, глушачы рызыкоўную пляску гармоніка, ды съмяшлівия прыказкі сівога свата. Прыціхла моладзь—слухаюць... Эзліваліся гукі, лілася песня аб мінулай долі—нядолі:

— А ў Сібіры ліхі пан—  
Няхай людзям  
Ды ня нам...

І столькі нязъмернага, нявычэрпнага гора, бяздоннай тугі адбівалі ўпалыя, зълінялыя вочы:

„Ой загуду я, загуду  
Пра сваю горку бяду...  
Я ў Сібіры ня буду.  
Ды я ў Сібіры ня буду...  
А ў Сібіры ліхі пан—  
Няхай людзям дый ня нам.  
Ды ў Сібіры варагі,  
Кругом хаты абляглі...

„Ой пайду я ў даліну,  
Шукаючы радзіму...“

і далей:

Я ножкамі не зайду,  
а лятаці не магу,  
ой я лятаці не магу...

— „Аляксандраўна, слухай, табе нашу родную Менскую пяэм“,— зъвярнуўся да мяне запявала.

У глухім куточку Сібіры зъвініць сумлівия наскія песні.

Янка Відук

## Наборшчык

Стаіць над касаю,—  
напяты зрок вачэй.  
Гранёных літараў  
насыпаны пячуркі.  
Рука прывычная,  
скачы спрытней, ямчэй,  
стаўляй у строгасці  
каравая фігуркі.  
Радок адзін,  
радок другі—яшчэ ..  
Шлагатам скручана  
высокая калёнка  
(А за съянной  
гудзе машыны цэх—  
газэтных аркушаў  
друкуюцца старонкі).  
У грудзях—  
едкі пыл,  
сухі ліхтарны бліск;  
Строга-разъмерана  
давераны гадзіньнік.  
Рытмічным поступам  
гадзін не пагубляць  
між скогату  
калёс машынных.  
Стаіць над касаю,—  
напяты зрок вачэй.  
Плытнеюць літараў  
гранёныя пячуркі.  
Рука прывычная,  
скачы спрытней, ямчэй,  
стаўляй у строгасці  
каравая фігуркі.

Юлі Таўбін

## На украінскія мотывы

Казакі, казакі плынуць па Дану  
І песнью пяюць пра сваю старану.  
Пра славуная стэпы, пра шолах дуброў,  
Пра вольныя рэкі і Дон, і Дняпро,  
Байцу́-гайдамакаў караочы меч,  
Прытулак казакаў—раздольную сеч,  
Як мчаўся па краю бушуючы кліч  
І ляхаў карала „Тарасава ніч“.  
І песнью іх рэха удаль панясло,  
І плёскае мерна па хвалях вясло,  
І слухаюць песнью чаро́т і кавыль,  
І слухае стэп чарапунічную быль.  
А я на ўзъярэжжа... ўважаю, стаю  
І хочацца песнью съпляюць мне сваю,  
Каб зноў узвяліца ў нябёсы стралой  
Маркотная песня айчыны маёй.  
Яны-жа ўсё далей плынуць па Дану  
І песнью пяюць пра сваю старану...  
І сонца іх съпіны няшчадна пячэ,  
І Дон нясупынны ціхутка цячэ  
І чую здалёку напеў іхны я  
І словы, бы рокат:  
„Украіна мая...“

Мік. Аляхновіч

## Шляхам гадоў

(Пяць із часопісу „Маладняк“)

Гэй, узвейде сваім крыльлем,  
Арлянты, буйна, бурна,  
На мінульых дзён матіле,  
Над санлівасцю хайтурнай!..

Я. Купала.

У гэтая дні, калі сьвяткуецца пяцігадовы юбілей „Маладняка“, варта ўспомніць шлях часопісу, які, як правільны баромэтр, паказваў жыцьцё і шляхі організацыі.

У нас на Беларусі яшчэ зусім ня вывучана роля таўстых часопісаў („Полымя“, „Маладняк“, апошні час „Узвышша“) у формаванні новай беларускай літаратуры.

Мы добра ведаем, якую ролю адыгралі ў жыцьці расійскай грамадзкасці 40—50 г. г. мінулага сталецыя такія часопісы, як „Отечественные записки“ на чале з Бялінскім, які робіцца кірауніком лепшай часткі тагочаснай грамадзкасці, устанаўліваючы эстэтычныя разуменінні і вызначаючы значэннне новых пісьменнікаў; у 50 г. г. „Современник“ з Чэрнышэўскім і Дабралюбавым на чале — орган радыкальнага заходніцтва.

Пасля Каstryчнікавай рэвалюцыі ў расійцаў іх часопісі „Красная Новь“ быў тым організатарам літаратурных сіл, які накіроўваў іх на шлях служэння рэвалюцыі, вызначаючы актуальныя пытанні літаратурнага жыцьця.

Эразумела, і ў нашых беларускіх умовах роля часопісаў значная.

Часопісы „Полымя“ і „Маладняк“ дапамаглі выявіцца цэламу шэрагу новых здольных поэтаў і пісьменнікаў, вызначылі правільную лінію літаратурнага разьвіцця ад старога народніцкага адраджэнства ўперад да новых моцных паасткав пролетарскай літаратуры.

„Маладняк“ з зімы 1926 г. стаў органам ЦБ „Маладняка“, а пней, зьяўляючыся органам ЦК ЛКСМБ і ЦК КП(б)Б, быў асноўным рупарам організацыі, які знаёміў беларускую савецкую гра-

мадзкасцьць з лепшымі творамі маладнякоўцаў, з асноўнымі ідэолёгічна-формальнымі кірункамі.

У сваім аглядзе мы будзем прытрымоўвацца хронолёгічнага падрэку, лічучы такі агляд больш мэтазгодным, бо ён дае магчымасць наяўна ўбачыць крывую росту часопісу.

### 1923

год быў годам пачатку організацыі, і таму толькі адзін нумар, які вышаў у канцы году, зьяўляецца першай ластаўкай. Часопіс выходзіць як орган ЦК КСМБ. У рэдакцыйную колегію ўваходзяць М. Чарот і А. Ажгірэй (Ан. Вольны).

У гэтым нумары ўдзельнічаюць і старыя нашаніўцы (Купала, І. Гартны, Бядуля) і новыя маладыя літаратурныя сілы, якіх нарадзіў вялікі Каstryчнік.

У вершы „Маладняк“, якім пачынаецца часопіс, М. Чарот кажа:

Дні прышлі—ажно ня верыцца...  
Хто ж адвагі знайдзе, сымеласыці  
З сілай моладзі памерацца?!

Гэты верш, поўны бадзёрасці, энтузіязму, патосу барацьбы, захапляе чытача сваёй глыбокай верай у тое, што

Стары бор з карэннем выламан,  
Сумны шум яго навекі змоўк.

У гэтым вершы сконцэнтраваны ўесь настрой, уесь напрамак часопісу. У ім шчыльна спалучаны думкі і настроі тых пісьменнікаў, якія моцным і разъмераным крокам пачалі ісці ў беларускую літаратуру.

Старшыня ЦВК БССР т. Чарвякоў на старонках часопісу зварачаецца з заклікам да маладых пісьменнікаў: „даліну вёскі ўзорвайце глыбей, і вынікі ад гэтай працы будуць аграмадныя“. Гэты заклік знайшоў належны водгук. Прагледзеўшы ўважліва часопіс за ўсе гады яго існавання, мы ўбачым, што лік новых поэтаў і пісьменнікаў, якія ідуць непасрэдна з вёскі для важнай і адказнай працы будавання беларускай пролетарскай літаратуры, якія вyrасці на старонках часопісу, значны.

Пераходзячы да разгляду зъместу, прыходзіцца спачатку заставацца на вершах.

Старыя пісьменнікі — пісьменнікі-нашаніўцы — чула адазваліся на заклік „Маладняка“. Купала друкуе тут верш „Арлянятам“, верш, які сённяня вы знайдзеце ва ўсіх шматлічных чытанках для нашай школы. У гэтым вершы, поўным глыбокага натхнення, поэта заклікае

моладэй дыхтаваць для новых вякоў нячувалыя ясноты. Ён ужо верыць у тое, што доля беларускіх рабочых і сялян сягоныня расказана ад ланцугоў прыгнёту.

Ц. Гартны сваім вершам „Яна ідзе“ працягвае далей думку Купалаўскага вершу. Ён глыбока верыць, што

І сіла ўжо ніч'я ня спыне  
Да векаў скону  
Яе рашучага разгону.

Яна—гэта Рэвалюцыя—вызваліўшая прыгонную Беларусь, якая шырокімі і цвёрдымі крокамі ідзе на спатканьне, ідзе насустрэч „сусъветнай Комуны“.

Бядуля на „Крылатых машинах“ узьнімаецца высока ўверх для барацьбы з стыхіямі.

Тагачасныя маладнякоўцы ў шэрагу вершаў працягваюць і паглыбліяюць усё тую-ж думку, якая вызначана ў вершы Чарота.

Чарот у вершы „Над калыскай“ дае нам клясычны ўзор калыханкі, якая цалкам ідзе ад народных твораў. Глыбіня матчынай ласкі, якая люлюе сваё дзіця, перададзена з нязвычайнай мастацкай сілай. Гэтую-ж плынь мастацкага фольклёрызму знаходзім і ў вершы Дубоўкі „Ой, ды не звані крыніца“.

Андр. Александровіч, якога сёньня Беларусь ведае, як аднаго з выдатнейшых нашых пролетарскіх поэтаў, у вершы „Я чую кліч“... ужо цвёрда ведае, што сонца волі глянула ў вакно хаты беларускага селяніна; ён ведае, што мінуліся часы, калі з сялянскай працы ласавалі паны. Сягоныня сам працоўны зьяўляеца гаспадаром сваёй працы. „Крывавыя съяды“, „хмары“, „туман“ адышлі ў нябыт. „Беларусі дзеци больш ня будуть ценімі“... І прыдзе час калі: „Сълед мінулай паншчыны будзе толькі сон!..“

Вершы Дудара, Вольнага, Пушчы і Якімовіча зъліваюцца ў агульную ўядымающую сымфонію бадзёрасці, радасці маладога жыцця, цвёрдай веры ў лепшую будучыню.

З гэтага нумару пачынаецца вядомая аповесьць М. Чарота „Сівінапас“; аповесьць аб Грышцы-сівінапасе, які зрабіўся паўстанцам, зрабіўся правадыром сваіх братоў у іх барацьбе з панамі. Па гэтаму твору напісаны сцэнары кіно-карціны „Лясная быль“, якая з такім посьпехам дэмонстравалася ў свой час у нашых кіно-тэатрах.

Барацьба паміж старым і новым у вёсцы пуката адбываецца ў апавяданьні З. Бядулі „У глушки“.

Калі яшчэ сюды дадаць артыкулы: Ігнатоўскага „Бальшавіцкім шляхам“, С. Фрай „На аванпостах“, М. Баравога „Жыцьцё вясковай моладзі ў Заходній Беларусі“ ды Ан. Вольнага „Комсамолія“

(на лісточках з вёскі), то мы будзем мець перад сабой ясны твар часопісу. Часопісу новых, маладых, моцных, бунтарскіх сіл, якія „зарунелі на беларускіх загонах, узораных плугам Каstryчнікаў рэволюцыі“.

Мэта, якая потым у вядомай „Замест дэкларацыі“ („Маладняк“ № 6 за 1925 г.) вызначалася, як

„з асноў сягонынешняга жыцьця вылучыць асновы заўтрашняга і апрануць іх у вопратку мастацкай творчасці, што дзенны вопыт рабочых і сялян — будаўнікоў новага съвету—ажыцьцёвіць у мастацкіх праўдзівых вобразах“

Ужо яскрава намячаецца ў гэтым першым нумары, які, трэба аднаваць, быў вельмі прыхільна спатканы крытыкай.

У наступным

### 1924

годзе вышла чатыры нумары часопісу (№ № 2—3, 4, 5) у трох сшытках. Склад рэдакцыйнай колегі застаецца ранейшы і толькі з № 5 далучаецца яшчэ Мік. Арэхва, тагачасны сэкретар ЦК ЛКСМБ.

У разьдзеле прозы мы маём далейшы працяг аповесці Чарота „Сьвінапас“, якая канчаецца захопам Менску Чырвонай арміяй. Хоць у канцы напісана „канец першай часыці“, але і да гэтага часу далейшага працягу аповесці, які-б паказаў нам Грышку ўжо не ва ўмовах грамадзянскае вайны, а ў пэрыядзе мірнае будаўнічае працы, мы ня маём. А шкада.

З гэтага-ж году пачынаецца друкам аповесць Ан. Вольнага „Два“, цікавая спроба прыгодніцкай романтыкі на беларускай глебе, якая, ня гледзячы на свае некаторыя мастацкія недахопы, карыстаецца вялікай популярнасцю, асабліва сярод вучнёўскай моладзі.

Якуб Колас у сваёй казцы „Што яны страцілі“ ў вобразе гутарак і адчуваючай розных казоляк алегорычна перадае настроі пэўных колаў грамады. На асноўнае пытаньне: што такое шчасце? кожны дае свой адказ, які выплывае з яго адносін да грамады.

З гэтага году на старонках часопісу з'яўляецца прозвішча К. Чорнага. Яго апавяданьне „Дзякую богу, як шклянка“ з жыцьця новай вёскі. Жыцьцё на вёсцы, шчыльная сувязь з ёй, зразумела, былі ў той час асноўнай крыніцай яго творчасці.

Выступае і Андр. Александровіч у якасці прозаіка. Мы маём на ўвазе яго „Палёт у мінулае“ (ад Каліноўскага да нашых дзён). Гісторыя тройкі бойкіх рухавых хлапцуў з заводу, якія вынашли прыладу для вандраванья ў мінулае. На сваім „Паўлюздане“ яны

пазнаюць мінулае жыццё Беларусі. Багушэвіч, геройная барацьба беларускіх паўстанцаў на чале з Кастусем Каліноўскім праходзяць перад іх вачымі.

Жыццё яўрэйскіх рабочых і рамеснікаў, якія побач з беларускімі рабочымі і сялянамі жывуць і працуюць на працягу стагоддзяў, знаходзіла вельмі слабае адбіцце ў беларускай літаратуре. Гэта зусім зразумела. Значная колькасць тэм з свайго жыцця, для распрацоўкі якіх не хапала ў беларускіх пісьменнікаў часу, спрыяла гэтаму. У № 2—3 мы якраз маем першую, праўда, яшчэ слабую, спробу на старонках часопісу адбіць жыццё яўрэяў. Апавяданье „Іцка“ Я. Левіна малюе гісторыю сіраты Іцкі, бацьку якога вяскоўлага шкляра Лейбу забілі балахоўцы.

Вострую патрэбу вёскі ў п'есе, у сцэнічным творы часопіс па мерымагчымасці спрабуе задаволіць. У 1924 г. выдрукаваны „Чаму Янка ў камуну пайшоў“ агіт-жарт у 1 дзеі М. Міцкевіча і „Калі дзяк гаворыць праўду“ антырэлігійны аднáактовы жарт Ан. Вольнага.

З разьдзелу поэзіі трэба ў першую чаргу аднатаўца: „Комсамолія“ Чарота, „Вам“ Купалы, „Вясковец-рабфакавец“ Ц. Гартнага, „З песняў сонца“ Бядулі і „Студэнт“ Дубоўкі. Гэтыя творы ў сёньнешнія дні настолькі вядомы шырокім колам чытачоў беларускай літаратуры, што на іх можна і не застанаўлівацца.

Сярод новых прозывішчаў поэтаў мы бачым Чарнушэвіча (зборнік яго вершаў „Дзіва“ вышаў у 1927 г.) і А. Бабарэку (сучаснага ўзвышшаўскага крытыка), які ў той час таксама пісаў вершы.

Па ранейшаму друкуюцца Александровіч, Пушча і Дудар. Александровіч выступае з урыўкамі з поэмы „Менскі рытм“ як яскрава акрэслены поэта гораду, яго рытмаў і зыкаў. Пушча, захоплены імажынізмам, распрацоўвае вясковыя мотывы. Вершы гэтага часу ўвайшлі ў яго першы зборнік „Раніца рыкае“. У Дудара асноўным мотывам вершаў гэтага часу зьяўляецца мотыў барацьбы („З вершам 1920 г.“, „Поэты рэволюцыі“).

Зьяўляецца на старонках часопісу і першая спроба перакладу. Гэта пераклад вершу расійскага поэты Ціханава „Самі“, які зроблены Ал. Дударом.

Цікава аднатаўца, што ў гэтым годзе мы маем спробу літаратурнай апрацоўкі ўражанняў ад жыцця беларускай вёскі (М. М.— „Вандраваныне па Беларусі“). Але гэты жанр у далейшым (як мы ўбачым) зусім не культиваваўся.

Грамадзка-політычны аддзел тут пабудаваны тэматычна, так № 2—3 прысьвежаны пяцігодзьдзю Комсамолу і вызваленію Бела-

руси, а № 4 і 5 Леніну. Сярод аўтароў артыкулаў спатыкаем прозьвішчы Троцкага, Багуцкага, проф. Ігнатоўскага, проф. Вольфсона, Цвікевіча І. і інш.

Маецца шэраг невялічкіх артыкулаў аб тэатры, хору, беларускай студыі ў Маскве, „Маладняку“ (Грышкі, О. Дылы, Худніцкага і інш.).

Толькі з № 5 зьяўляецца аддзел крытыкі і кнігапісу. Тут Ул. Гайдуковіч разглядае зборнік Журбы „Зааранкі“ і выдрукаваны трывневая рэцензія. Рэзюме зборніку Журбы досыць тэндэнцыйны і аднабокі.

Як бачым, другі год існаваньня вызначаецца пашырэннем тэматыкі часопісу. Зьяўляюцца п'есы, пераклады, крытычна-бібліографічныя агляды. Сваімі артыкуламі часопіс адгукваецца на найбольш харктэрныя праявы тагачаснага грамадзкага і культурнага жыцця.

Гэтыя традыцыі пераходзяць і ў

### 1925

год—трэці год выданьня. У гэтым годзе вышлі №№ 6, 7, 8, 9 у чатырох сшытках. Рэдагуюць № 6 Самахвалаў і Вольны. На № 7 зусім няма адзнакі аб складзе рэдколегіі. На двух астатніх аднатаўана, што часопіс рэдагуе рэдколегія. Склад гэтай рэдколегіі не паказаны. Ранейшая вокладка з малюнкам маладога лесу ўверсе і малюнкам, які харктарызуе зъмест нумару ўнізе, зъмяняецца з № 7 на вельмі ўдалую белую вокладку, аздобленую ўверсе беларускім поясам з значком Кіма.

Лік супрацоўнікаў часопісу павялічваецца. На яго старонках зьяўляюцца новыя прозьвішчы. У дзедзіне прозы з новых імён можна аднатаўаць Зарэцкага, Крапіву, Хурсіка і Мазуркевіча. Бабарэка, які выступаў раней з вершамі, у гэтым годзе дае колькі ўрыўкаў з сваёй аповесці „Мядзежным шляхам“. Друкуецца далейшы працяг аповесці Вольнага „Два“, але ў часопісу яна застаецца няскончанай.

К. Чорны дае цэлую группу апавяданьняў з сялянскага жыцця („Срэбра жыцця“, „Забойства“, „На дарозе“). У гэтих апавяданьнях устасе перад намі цэлая галерэя сялянскіх тыпаў. Псыхолёгічныя разважаньні, тое, што зьяўляецца харктэрным для Чорнага ў пазнейшы час, маюцца ў зародковым стане і тут. „Радасць людзкога жыцця, бясконцнае захапленыне існаваньня“, апавітая глыбокім лірызмам, знаходзіць аўтар у самых, здавалася-б, дробных праявах чалавечага жыцця.

Барацьба старога з новым, перамога гэтага новага—вось асноўныя тэмы твораў М. Зарэцкага, якія былі выдрукаваны ў гэтым

годзе („Як Настулька комсамолкаў зрабілася“, „42 докумэнты“). Апавяданьне „42“ (схема літаратурнай ілюстрацыі) в часоў бандытызму на Беларусі, пабудаванае з асобных дакументаў, як пратаколы, загады, лісты. Тэлеграмы зьяўлецца навіной у беларускай літаратуре. Галоўнае, што аўтар дае сваім дакументам такую мастацкую апрацоўку, што яго героі, як жывыя, выпукляюцца ў гэтым творы.

Недахопы кооперацыйнага будаўніцтва, прымазваньне да грамадзкой працы з мэтай пагрэсъ свае рукі адбіваецца ў апавяданьні Хурсіка „Зарабіў“, якое зрабілася ўжо храстоматыйным творам.

Друкуе сваё апавяданьне „Бранявік“ з эпохі вайны з Польшчай Мазуркевіч. Творы Крапівы, якія дагэтуль друкаваліся толькі ў газетах, пачынаюцца зьяўлецца ў „Маладняку“ („Ну й людзі! ну й суседзі“, „Кляса“).

У поэме-інсцэніроўцы Александровіча „Паўстанцы“ (ёсць асобным выданьнем) малююцца настроі сялян Захадній Беларусі. Напісаная цікава, яна і дагэтуль карыстаецца ў школах значнай популярнасцю.

У дзедзіне поэзіі таксама зьяўлецца цэлы шэраг новых імен: Труса, Падабеда, Туміловіча, Дубовіка, Крапівы, Ярмака. Стары нашанівец Алесь Гурло ўваходзіць у склад аб'яднання, і яго творы таксама пачынаюцца зьяўлецца на старонках часопісу. У гэтым годзе аж 13 поэтаў выдрукавалі на старонках „Маладняка“ свае творы.

Сувязь з Украінай, якая наладжваецца ў той час, прыносіць у часопіс пераклады з украінскай мовы. Друкуюцца вершы Тычыны і Сосюры ў перакладах Пушчы і Дубоўкі.

Некаторыя поэты пераходзяць да буйнейшых твораў. Зьяўлецца поэмы. Тэма „шлюбу вёскі з горадам“ знайшла сваё яскравае выяўленыне ў поэме М. Чарота „Беларусь лапчожная“. Горад і вёска ў іх жыццёвых узаемадачыненнях шырокая разгортваецца ў гэтым творы. Зусім іншую тэматычную ўстаноўку мае поэма Ал. Дудара „Шанхайскі шоўк“. Змаганьне кітайскага пролетарыяту з уцікам ангельскіх імпэрыялістых зьяўлецца асноўнай тэмай гэтай поэмы. Маладнякоўцы спрабуюць выйсці з параданальнага вузлага кола тэм жыцця сваёй краіны, выйсці за нацыянальныя межы. Удалым прыкладам гэтага зьяўлецца поэма Дудара. Дубоўка ў „Там, дзе вазёры“ (адрывак з поэмы) успамінае аб мінульым, але не такім далёкім, жыцці Беларусі.

Разьдзел крэтыкі вызначаецца артыкуламі Бабарэкі „Вясну раздзіла восень“ (да пытанняў аб кірунках у сучаснай беларускай літаратуре) і яго-ж — „Лірыка Міхася Чарота“. Ул. Гайдуковіч дае пашыраныя і аргументаваныя разгляды зборнікаў: Пушчы „Раніца“

рыкае“ і Александровіча „Па беларускім бруку“. У сувязі з 15-гадовым юбілеем Ал. Гурло зъмешчаны арт. Н. Чарнушэвіча „Ал. Гурло, / як поэта і грамадзянін“.

Амаль ува ўсіх гэтых артыкулах праводзіцца падкалваньне старых пісьменьнікаў ці то ў форме процістаўлення маладых старым, ці праста выбрыкаў па адрасу старых пісьменьнікаў, што часам набывала вузка-асабістая непрынцыповая форма, замест прынцыпавага змаганьня „Маладняка“ з старымі адраджэнцкімі традыцыямі.

Сіратліва выглядае адзіны артыкул аб „беларускім мастацтве ў Польшчы“ Касцяровіча.

З артыкулаў аддзелу грамадзка-політычнага (трэба сказаць аддзел вельмі слабы) можна аднатаваць Чарвякова „Ад II да III з'езду Саветаў Беларусі“, Жылуновіча „Будаванье Савецкай Беларусі і роля ў гэтым т. У. М. Ігнатоўскага“ ды Парэчына „Як будзеца Савецкая дзяржава“.

Адзінока на задох № 9 прытулілася адзіная рэцензія М. А. на I том Я. Купалы.

Як бачым, гэты год дае павялічэнье ліку новых літаратурных сіл. Шэраг пісьменьнікаў і поэтаў, вышаўшых на шырокі шлях беларускай літаратуры пачалі сваю сталую літаратурную працу з „Маладняка“. Як бачым, у гэтым годзе маецца поўная адсутнасць аддзелу кнігапісу і драматычных твораў (выключэнне—„Паўстанцы“ Александровіча). Цяпер можна перайсьці да разгляду літаратурнай продукцыі, якая зъмешчана ў часопісу за

## 1926

год. Гэты год вызначаецца паглыбленьнем зъместу часопісу. Пашибраецца лік перакладаў; аддзел кнігапісу, дагэтуль амаль не існаваўшы, набывае вялікае значэнне. У шэрагі супрацоўнікаў уліваецца новая моцная плынь літаратурнага маладняка.

У гэтым годзе вышла 10 нумароў, якія зъмешчаны ў 9 сшытках. Склад рэдакцыйнай колегіі мняеца з нумара ў нумар. У складзе яе былі: Адзінец, Александровіч, Гесэн, Ігнатоўскі і Зарэцкі. Часопіс, які да гэтага году быў органам ЦК ЛКСМБ, становіцца адначасна і органам ЦК КП(б)Б.

Пасля выходу з „Маладняка“ групы „Узвышша“ з № 9 часопіс становіцца органам ЦБ „Маладняка“. Для рэдагаванья вылучаецца рэдколегія ў складзе Чарота, Зарэцкага і Дудара. У гэтым-жа нумары зъмешчана дэкларацыя „Ад Усебеларускага аб'яднання поэтаў і пісьменьнікаў „Маладняк“.

Дэкларацыя аднатоўвае, што, уваходзячы ў чацверты год свайго існаванья, аб'яднаньне

„застаецца той-жэ моцнай, масавай літаратурнай організацыяй, якой была і да гэтага часу. Ускладненая варункі працы, пашырэнне і паглыбленне чарговых задач па будаваньні беларускай пролетарскай літаратуры патрабуюць некаторага перагрупаваньня сіл, некаторае зьмены, рацыоналізацыі мэтадаў працы, але задача цалкам застаецца ранейшая—гэта будаўніцтва пролетарскае літаратуры шляхам творчае працы, з аднаго боку, і, з другога, шляхам выяўлення і організацыі літаратурна-мастакскіх сіл з рабочай і сялянскай масы“.

✓ За гэты год у часопісу зъмешчаны творы 18 пісьменнікаў. З пісьменнікаў, якія ўжо друкаваліся ў „Маладняку“, маюцца толькі Чарот, Чорны, Зарэцкі і Крапіва. Рэшта гэта новыя літаратурныя сілы—Галавач, Барашка, Траецкі, Кавалёнак, Нікановіч, Каваль, Мурашка, Корсік, Чарняўская і Юркевіч, якія з гэтага году ўваходзіць у широкую літаратуру. Наглядаецца і цікавае зъявішча, калі таварышы, вядомыя як поэты (Дудар, Лужанін, Лявонны) спрабуюць, і інады ўдала, свае сілы на апавяданьнях.

Тэматыка ў прозе гэтага году самая рознастайная. Нават абеглы агляд паказвае гэта. Мы маём: жыцьцё дробных шэрых людзей з іх вузкім колам інтэрэсаў (Чорны, Крапіва), зямельнае пытаньне ў вёсцы (Галавач, Каваль), бяднота сялянская (Траецкі), бацькі і дзеці (Зарэцкі), барацьба за вызваленіе (Барашка), унутраныя супяречнасці ў сялянскім жыцьці (Траецкі), барацьба з цёмнымі плямамі ў жыцьці вёскі (Юркевіч), астрожнае жыцьцё ў Заходній Беларусі (Замежны), радасць працы (Нікановіч), жыцьцё і съмерць (Чорны), успаміны аб мінульым жыцьці (Лужанін), жыцьцё іншых нацыянальнасцяў у прыватнасці яўрэяў (Мурашка), прыстасоўваніне да ўлады (Чарот), каханье ў самых рознастайных формах і адценнях. Трэба сказаць, што апошнія тэмэ асабліва пашанцавала. Так у Чарняўскай („Бязьдзетухна“) герояня ня хоча мець дзіця ад нялюбага, за якога яе прымусілі выйсці замуж. Зарэцкі („На чыгуңды“) перадае гісторыю аб інвалідзе вайны, які ў поезьдзе, перапоўненым салдатамі і спэкулянтамі, спатыкаецца з дзяўчынай, якая робіцца яго жонкай і як на другі дзень ён, пасьпейшы усадзіць у поезд жонку, сам застаецца, ня ведаючы ні яе прозвішча, ні месца жыхарства. У Галавача („Бывае і так“) герой, прымазаўшыся да партыі і займаючы адказную пасаду чалавек, спакушае прыбіральшчыцу, захапіўшыся яе маладосьцю, і потым кідае. Лявонны („Бяз крыльляў“) расчыняе старую гісторыю, як дзяўчына

кінутая каханкам з дзіцянём, прымушана, загубіўшы дзіцянё, пайсьці па шляху простытуцыі. Нарэшце, Дудар („Спатканьне“) у досыць романтычнай форме дае спатканьне „рэволюцыянера“ з простытуктай.

Яшчэ шыршае кола тэм знаходзім у поэтаў: ад глыбока інтymных асабовых перажываньняў, якія выплываюць з радаснага ўспрынняцца жыцця, да мотываў барацьбы і перамогі, нашага будаўніцтва. З 33 поэтаў, выдрукаваўшых у гэтых годзе свае творы, аж 21 з'яўляюцца новымі на старонках часопісу. Гэта—Дарожны, Залётны, Звонак, Маракоў, Дуброўскі, Бобрык, Глебка, Лясны, Бандарына, Пфляумбаум, Лужанін, Відук, Фамін, Плаўнік, Кляшторны, Вішнеўская, Ляўонны, Казлоўскі, Маркава і Казлоў, Пачынае друкавацца ў „Маладняку“ і стары поэта Журба (Івашын). Як бачым, на гэты год прыпадае пачатак друкавання ў часопісу поэтэс-маладняковак: Бандарынай, Вішнеўскай і Пфляумбаум. Шэраг поэтаў зъмясьцілі значную колькасць сваіх твораў. Гэтыя вершы ўвайшлі ў іх таго-часны зборнікі ў выданьні „Маладняка“.

У часопісу маецца значная колькасць перакладаў, але ў зъмяшчэньні іх адчуваецца пэўная бясплянавасць. Перакладчыкі перакладаюць тое, што ім падабаецца, зусім ня лічачыся з вымаганьнямі часу і агульнай установай часопісу. Выдрукаваны пераклады з Дж. Лёндана, Лёнгфэлло, Уэльса, Р. Тагора, Байрона, Суінбарна, Шыльлера, Бодлера і А. Мюссэ. У аддзеле грамадзка-політычным выдрукаваны досыць цікавы пераклад з ангельскага артыкулу А. Панненкука „Марксызм і дарвінізм“.

З крытычных і гісторыка-літаратурных артыкулаў можам аднатаўцаць Бабарэкі „З далін на узвышшы“, Глыбоцкага „Аб фальшы камэртонаў“, Васілеўскага „Пісьніяр вясковага адраджэння“ (аб творчасці Крапівы), Дубоўкі „Два гады працы Маладняка“, Цывяткова „Наш селянін, яго прыяцелі і ворагі ў літаратурным адбіцці“ (аб рысах народніцтва на беларускай глебе ў творчасці Сыракомлі).

Маюцца артыкулы, прысьвечаныя музыцы (Дрэйзін „Проблемы нацыянальной музыки“) і майярству (Майзэліс „Шляхі сучаснага майярства“).

На старонках часопісу пачынаюць друкавацца і артыкулы па дасьледаньню беларускага фольклёру Шлюбскага („Русальніца“) і Баркоўскага („Васельны быт беларускага селяніна“).

Грамадзка-політычны аддзел адгукваецца ў сваіх артыкулах на ўсе галоўнейшыя політычныя падзеі гэтага часу. З артыкулаў варта вызначыць Барашкі „Сыцяпан Булат“, Асьмова „Забастоўка ангель-

скіх вуглякопаў“, Ігнатоўскага „Увагі аб вынікаваньні беларускага руху“ і Крывіцкага „Гаспадарчае становішча БССР“.

Аддзел кнігапісу прадстаўлены багата. Тут маюцца ня толькі рэцэнзіі на ўсю маладняцкую продукцыю, але і на творы іншых пісьменнікаў. За гэты час выдрукавана 39 рэцэнзій, з якіх—аб творах мастацкае літаратуры 25, аб зборніках і часопісах—6 і аб кніжках на розныя тэмы—8. Цэнтр цяжару літаратурных спрэчак пераносіцца ў гэты аддзел. Варта толькі ўспомніць рэцэнзіі А. Д. на зборнік Пушчы „Vita“, А. Бабарэкі на зб. Якімовіча „Вершы“ і Я. Ч. на зб. Дубоўкі „Credo“. Гэтыя спрэчкі, абы узаемаадносінах ідэолёгіі і формы, абы соцыяльнай установе творчасці поэты, абы мастацкай каштоўнасці твораў, абы ролі мастацкага твору ў грамадzkім жыцьці, знайшлі тут сваё адбіцьцё. Як бачым, у пару-наныні з ранейшымі гадамі, часопіс значна сягнуў наперад. Згуртаваныне навокала яго шэрагу новых маладых таленавітых сіл, пашырэныне тэматыкі, палепшаныне якасці творчасці, крытычныя адносіны да яе, рознастайнасць зъместу часопісу съведчать гэта.

Адным з узорных нумароў гэтага году па гармонічнасці падбору матар'ялу трэба лічыць № 11 (2).

Як орган ЦБ „Маладняка“ ўваходзіць часопіс у

## 1927

год. Рэдакцыйная колегія, абраная пленумам Цэнтральнага Бюро, працуе і ў гэтым годзе. Часопіс набывае больш рэгулярны характар, хоць у свой час нумары выходзяць са значным спазненінем. Усяго вышла 10 нумароў, якія зъмешчаны ў 9 сшытках. Апошні № 10 датаваны кастрычнікам, так што за лістапад і сінегань часопіс ня вышаў. Тлумачыцца гэта тым, што ў гэты час організацыя перажывала пэўныя крызіс, які выклікаў у канцы 1927 году адыхад старэйшых мададнякоўцаў у группу „Полымя“.

У часопісу выдрукаваны творы амаль усіх сяброў аўтаднанія. З новых сіл выступаюць: Лынкоў (Васілёк), Гародня, Мікуліч і Р-ч.

Амаль усе апавяданні Лынкоў, якія зъмешчаны ў яго кніжцы „Апавяданні“ (вышла ў канцы 1927 г.), убачылі першы раз съвет у гэтым-же годзе на старонках „Маладняка“. Тут выдрукаваны апавяданні „Гома“, „Чыгунныя песні“, „З мінульых паходаў“ („Над Бугам“) і „У мястэчку“. Абы іх (выключаючы „У мястэчку“) досьць падрабязна кажа М. Гарэцкі ў № 6 „Маладняка“ за 1928 г. і таму застанаўлівацца на іх ня варта. Трэба толькі аднатаўцаць, што якраз у Лынкоў мы спатыкаем працягваныне традыцій, намечанай яшчэ у № 1 „Маладняка“ за 1923 г. досьць слабым апавя-

даньнем Левіна „Іцка“, традыцыі апісаньня жыцьця яўрэйскіх рабочых і рамеснікаў. І „Гома“ і „У мястыху“ ідуць усьлед за яго „Гоем“ („Узым“, Бабруйск 1926 г.) Тыя глыбокія ўнутраныя процэсы, якія адбываюцца ў сувязі з рэволюцыяй у патрыархальным побыце mestachkovага яўрэйства, знайшлі сваё яскравае адбіцьцё ў Лынькова.

Спрадвечнае пытаныне „бацькі і дзеци“ адбіваецца ў Галавача. Яго ап. „Дзіве съцежкі“ расказвае, як разышліся съцежкі „кулака і ў той-ж час купца па лесавых справах“ Рудзіна і яго сына пасъля рэвалюцыі.

✓ Васіль Каваль—адзін з яскравейшых нова-сялянскіх пісменьнікаў „Маладняка“ расказвае то аб тэй барацьбе за новае (ап. „Ліпы“) у сучаснай вёсцы, якая зьяўляецца харектэрнай для нашай эпохі, то дае досыць яскравыя замалёўкі сялянскае псыхолёгіі (ап. „Сынег“). Яго глыбока лірычныя вершы ў прозе „Залатыя агні“ прасякнуты псыхолёгіяй сялянства; „мужыцкая душа“, аб якой часта піша Каваль, чуецца тут.

Тэматыка ў парадунаныі з мінульым годам асабліва не вызначаеца. Э тэм мы маём: былыя людзі (Мурашка „Яйдо і сълівы“), забойства з-за алімэнтаў (Р-ч „Алімэнты“), бандытызм (Лявонны „Выпадак“), эротыка адыходзячай маладосьці (Дудар „Пані Лясоцкая“) расчараваныне ў сваіх ідэалах (Траецкі „Бор высякалі“), барацьба з пайамі (Хурсік „Барвянныя бласкі“), бацькава помста (Лявонны „Пад млынны скрып“), грамадзянская вайна (Гародня „У паплавох“).

У часопісу выдрукаваны ўрыўкі з аповесьці Т. Гушчы „У глыбі Палесся“; але, узятыя выпадкова, яны ня робяць належнага ўражаньня.

Можна яшчэ аднатаўца успаміны поэты Ал. Гурло з эпохі Лютаўскай і Каstryчнікавай рэвалюцыі, калі аўтар служыў на эскадронным мінаносцы „Забіяка“.

Разьдзел поэзіі прадстаўлены 31 поэтам. Сярод іх новымі зьяўляюцца: Хадыка, Моркаўка, Росіч, Вечар, Жылка, Г. Брэская, М. Багунец, Хведаровіч і Гладкі. Праўда, Моркаўка і Жылка прышлі на старонкі „Маладняка“ амаль ўжо выяўленымі поэтамі. Першы пачаў друкавацца з 1922 г. („Вольны съцяг“ № 1 (9), другі яшчэ ў 1922 (?) г. выпускі з'яўляецца кніжачкі „Уяўленыне“ і „На ростані“. У вершах гэтага году спатыкаюцца мотывы содыяльныя, нацыянальныя, гарадзкія, прыродаапісальныя, любоўныя і асабовыя.

Па прыкладу мінульых год часопіс зъмяшчае шэраг перакладаў з расійскай (А. Блок, „Дванаццаты“; Бязыменскі, „Партбілет“; Зорыч, „Роўна а чацвертай“), нямецкай (Гейнэ, „Песьні“), ангельскай

(Лёнгфэлло, урыўкі з „Песьні аб Гайаваце“, Уот Уітмен „Песьня пра вольны шлях“, Тагор урыўкі з „Гітанджалі“, Альберт Рыс Вільямс „Уся ўлада Саветам“), харвацкай (Бруно Штэйнэр—верш) і украінскай (Сенчанка, „З запісак“). У свой час мы пісалі („Маладняк“ № 3 за 1928 г.) аб недахопах перакладу „Дванаццаці“ Блока. Што тычыцца рэшты перакладаў, дык трэба аднаташаць, што выбар твораў для перакладаў паразнейшаму самы стракаты і бясплянавы. Як і раней, густ і нахіл перакладчыка з'яўляецца галоўным у падборы перакладаў. Слова рэдакцыі пакуль няма, калі на лічыцца выключэннем перакладу ўрыўку з кнігі Вільямса, які ѿсьм яе мае асаблівай мастацкай вартасці, але патрэбен быў для юбілейнага нумару, ды поэмы Блока „Дванаццаці“, пераклад якой на беларускую мову быў даўно неабходны.

Аддзел „пытањні літаратуры і мастацтва“ складзены па большай частцы выпадкова. Тут поруч з цікавымі артыкуламі маюцца такія, як Куліка „Луі Давід Рыэль“ аб рэвалюцыянэр-французе правадыры канадскіх індыйцаў у іх барацьбе з захопнікамі-ангельцамі, якія ніякай вартасці для беларускага чытача не маюць. З артыкулаў варта аднаташаць Цывяткова „Таварыства філёматоў“, Быкаўца „Літаратурныя організацыі на Украіне“, Касцяпрова „Мотывы барацьбы ў творчасці М. Багдановіча“, яго-ж „Матар’ялы для вывучэння Віцебскай краёвай літаратуры і мастацтва“, проф. Ефімава „Літаратура і клясы“, Проф. Бузука „Увагі аб мове і стылю маладнякоўцаў“, яго-ж „Украінская літаратура пасля Каstryчніка“, Т. Глыбоцкага „Шляхам Каstryчніка“ (аб беларускай літаратуры за 10 год), Дрэйзіна „Бэтговэн“, Шлюбскага „Беларуская політычная карыкатура“ (аб карыкатурах Каганца і Ружанцова) і Баркоўскага „Ленін у беларускай поэзіі“.

Астаповіч у артыкуле „Другі бок мядалі“ ставіць цікавае пытањне аб нашым літаратурным маладняку, а Калядны („Маладая сучаснасць“) разглядае продукцыю провінціяльных філій „Маладняка“. Вось амаль усё, што зъмешчана ў часопісу ў гэтай дзедзіне.

Артыкулы грамадзка-політычнага характару можна падзяліць на дзве групы: пытањні бягучай політыкі і сучаснага жыцця (Каплан, Парэчын і Курцік) і гістарычныя нататкі з эпохі 1863 г., 1905 г. (Баркоўскі, Волмар, Шлюбскі). Як бачым, не багата.

Зусім дрэнна стаіць справа з кнігапісам. Гэты аддзел часопісу, які павінен дапамагчы чытачу разабрацца ў кніжнай продукцыі, якая выпушчаецца нашымі выдавецтвамі на рынак, і які ў папярэднім годзе адыхрываў такую значную ролю ў часопісу, у гэтым годзе гэтай мэты не дасягае. За ўесь год зъмешчана ўсяго 19 рэцензій. З іх

толькі 4 на творы мастацкае літаратуры, 6 на альманахі і часопісы і рэшта на самыя рознастайныя кніжкі, якія ніякага дачынення да агульнага шляху часопісу ня маюць. Цікава аднатаваць, што на артыкул Касьпяровіча ў № 6 за гэты год, які вышаў асобным адбіткам, у № 9 дадзена спэцыяльная рэцензія. Надрукавана рэцензія на „Труды Ленинградского общества экслибрисов“ у той час, калі ўсіх асоб на Беларусі, якія цікавяцца экслібрисам, можна пералічыць па пальцах. З твораў расійскай літаратуры гэтага часу не знайшлося больш выдатных і характэрных, чымсі „Колокол“ Еўдакімава.

З агульнай досыць шэрай масы нумароў гэтага году выдзяляецца № 10, прысьвечаны Кастрычнікавай рэвалюцыі.

Новае Часовае Кіраўніцтва, абранае сходам Менскай філіі, горача прынялося за працу. Примаюцца крокі да рэгулярнага выхаду часопісу у новым

## 1928

годзе. З № 1 часопіс выходзіць, зъянніўшы формат, вокладку і склад рэдакцыйнай колегії. У склад рэдколегіі ўваходзяць Галавач, Каваль, Моркаўка, Мурашка і Хурсік. Пасьля Усебеларускай конферэнцыі адбываюцца некаторыя зьмены. У склад рэдколегіі ўваходзяць Галавач, Каваль, Моркаўка, Ліманоўскі і Звонак. З № 10 у складзе рэдколегіі бачым Іл. Барашку. Часопіс набывае рэгулярныя характар і акуратна выходзіць штомесячна. Новыя сілы, якія згрупаваліся навокала часопісу, значна ўзмацняюць яго працу.

Разглядаючы разьдзел прозы, мы знаходзім у ім творы аж 20 пісьменьнікаў. Тут маюцца прозывішчы Мурашкі, Галавача, Хурсіка, Лынькова, Барашкі, Кавалі, Нікановіча, Труса, Мікуліча, Звонака, Відука, Росіча і Вечара. Зъяўляюцца новыя для часопісу прозывішчы Максіма Гарэцкага, Салагуба, Гараўскага, Рэздольнага, Пальчэўскага, Губарэвіча і Баранава.

Цікава аднатаваць, што і ў гэтым годзе (як і ў 1926 г.) частка поэтаў (Вечар, Відук, Звонак і Трус) спрабуюць свае сілы ў творах апавядальнага характару.

З гэтага году ў часопісу з'яўляюцца рэчы вялікага памеру. Гэта аповесьць Р. Мурашкі „У іхным доме“. Каротка зъмест яе наступны. Вольга Аляксееўна Маліноўская, дачка былога абшарнікай пасьля доўгіх вандраваньняў па съвету жыве ў сваім маёнтку, які чамусці застаўся за ёй. Адыходзіць маладосьць. Кранаюць сэрца ўспаміны мінулага, таго, што здаецца больш ня вернецца. Яе запра-

шаюць прыняць удзел у спектаклі, які адбудзеца ў блізкім сяле. У часе рэпетыцыі яна спатыкаеца з Сяргеем, пятнаццацігадовым піонерам, сынам загадчыка Нардому, комуніста Ліпненскага. Яна робіць заходы, каб распаліць у хлопчыка пачуцьцё. Гэта ёй удаеца. У другім пляне разгортываеца жыцьцё яе брата, які жыве з пакаёукай і нават спрабуе згвалдіць сваю сястру. Гэта яскравы паталёгічны тып, тып дэгенэрата. У стане разгубленасці ён канчае жыцьцё самагубствам. Гэтым часам Вольга Аляксееўна атрымоўвае ліст ад сваёй сяброўкі мінульых год Натачкі, якая, праз агульных знаёмых даведаўшыся аб ёй, запрашае яе кінуць усё і ехаць. Вольга Аляксееўна ўпთайку прадае маесасць і выїжджае. На новым месцы яна сходзіцца з хэўрай „былых людзей“, нэпманаў, шпіёнаў. Новае жыцьцё ўладна зацягвае яе. Аднак хутка ўсё выкрываеца, і гэта шумавіньне апныяеца на лаўцы падсудных. Гаспадарка ўптаіку прададзеная кулаку, была адабрана, і на яе частцы цяпер жыве былая пакаёўка, згвалчаная панам. А Вольга Аляксееўна на далёкіх Салавецкіх выспах марыць аб мінульым.

Асноўная тэма, распрацоўваемая аўтарам, гэта „іх дом“, гэта ўнутраная эміграцыя, якая, застаўшыся тут у СССР яшчэ імкненцца зрабіць штосьці, каб пашкодзіць нашаму будаўніству. Трэба сказаць, што Мурашы тут больш удаеца адмоўныя персанажы. Так, Вольга Аляксееўна, тып жанчыны драпежніцы, абмалёвана ім надзвычайна ўдала. Цэлая галерэя наведвальнікаў Натачкі: нэпман Адогаў, поэта Непакоеў, інжынэр Балясаў, „залатая моладзь“—Русабай і Бацубаеў ды і сама Натачка пададзены яскрава.

Горш з тыпамі становічымі. Яны ў яго ў гэтым творы дадзены досыць скэматычна. Можа гэта тлумачыцца тым, што ў аўтара на першым пляне стаіць паказ „іхняга дому“.

Соцыяльная каштоўнасць твору ў тым, што ён амаль у першы раз закранае ў беларускай літаратуре проблему ўнутранай эміграцыі. Паказвае, добра адціняючы належныя месцы, усю нікчэмнасць гэтых людзей. Варта адзначыць падкрэсліваныне аўтарам сыгналізацыі з боку старэйшых пакаленняў аб нашых дзеяцях.

У галіне сюжэтнай пабудовы аўтар далёка сягае наперад. Разгортваныне падзеі у двух плянах, цікавыя композыцыйныя прыёмы прывабліваюць чытача.

Апавяданье Мурашкі „Прыгранічны манастыр“ зьяўляеца спробай прыгодніцкага апавядання. Прывём таямніцы ўдала распрацаваны ў гэтым творы. Наогул, трэба зазначыць значны поступ наперад Мурашкі за апошні час. Выступіўшы з сялянскай тэматыкай у сваім зб. „Стрэл начны ў лесе“, ён у наступных творах значна

пашырыў ня толькі сваю тэматыку, але і прыёмы апрацоўкі літаратурнага матар'ялу.

З твораў Хурсіка, зъмешчаных у гэтым годзе, зразумела лепшым зъяўляецца „Пільнікі“. Тут аўтар паказвае шлях беднага вясковага хлопца Васілія, які прымушаны ісьці на працу да прыватнага гаспадара пільні. Калі яму піла псуе руку, гаспадар праз бацькоў падсылае гроши, каб ён ня скардзіўся ў саюз. Нарэшце, яму пасъля бальніцы ўдаецца застацца на дзяржаўнай пільні. Уласнік пільні скарачае яго каханку Агатку. Помсьцячы за сябе і яе, ён падпальвае пільню. Гэтае апавяданьне ўдалося аўтару; тут зусім непадфарбаваным праходзіць перад вачыма чытача жыцьцё бацькоў Васілія, пасвойму жадаючых сыну шчасця. Паказаны і Васіль з яго імкненнем да працы. Два другіх апавяданьні „Зымірок“ і „Янка з Падлесься“ пабудаваны на прынцыпе апавяданьня трэцяй асобы. У першым Зымірок расказвае аўтару аб сваім змаганьні ў Чырвонай арміі, адносінах з бацькамі, нешчаслівым каханьні, у другім Янка з Падлесься апавядае завозьнікам у млыне аб сваім побыце ў Чырвонай арміі і жыцьці дома на адрезанай ад кулакоў зямлі, якія спалілі яго хату.

Галавач у ап. „Дасужая“ паказвае характэрны для нашага часу тып дзяўчыны Надзі. Дачка селяніна-бедняка, яна, горача і шчыра працуочы ў Комсамоле, добіваецца права паступіць на рабфак, дзе, ня гледзячы на голад і холад першых год вучобы, упартая барокаецца за веды, каб з імі зноў пайсъці на дапамогу вёсцы. У ап. „Кнак“ дадзены напоўжартлівы, але праўдзівы абрэзок сялянскага побыту, як з-за папяровых мікалаеўскіх грошай распалася вясельле. Апошняе ап. „Суседзі“ з эпохі бандытызму цікава сваёй спробай паказаць шлях селяніна-заможніка Хвілімона ад незадавален'ня ўладай да актыўнага бандытызму.

Романтыку нядаўнага мінулага, героічную барацьбу беларускіх сялян з навалай драпежнікаў-паноў, падае Іл. Барашка ў ап. „Дар за дар“. Барацьба атраду Рыгора Галоты з карным атрадам польскіх уланаў, аддача свайго жыцьця за лепшую будучыну братоў добра паказана аўтарам.

„Наўздангон за доляю“ і „Крыніца“ Каваля зъяўляюцца цаглы-блізкім яго асноўных мотываў вясковага жыцьця. Абуджэньне вясковай жанчыны, актыўны яе ўдзел у грамадзкім жыцьці—вось тэма першага апавяданьня. Глыбока лірычныя, шчырыя, непазбаўленыя біографічнага элемэнту замалёўкі вясковага побыту—зъмест другога.

Нікановіч, які зъяўляецца таксама сялянскім пісьменнікам, у сваіх апавяданьнях („Сылёзы веснавыя“, „К прасцягам новага“,

„Аднаго разу вечарам“) распрацоўвае паасобныя моманты сялянскага побыту. Вось хоць-бы імкненне да пераходу на колектыву нае зямлякарыстаныне („К прасціціам новага“). Недахопам твораў звязулецца адсутнасць пэўнага сюжэтнага стрыжню. Часта твор звязулецца спалучэннем асобных лірычных абразкоў ды некаторых малюнкаў і адчуваньняў бяз пэўнае тэматычнае ўстаноўкі. А гэта, калі пачынае рабіцца правілам, бязумоўна, будзе недахопам.

Тэматыка рэшты твораў вызначаеца сваёй разнастайнасцю. Перад вачыма чытача праходзіць грамадзянская вайна (Мікуліч), простытуцыя (Трус), жыццё рабочых у капіталістычных краінах (Раздольны), шпіяняж (Пальчэўскі, Баранаў), трагедыя лішняга чалавека (А. Звонак), рэлігійныя супярэчнасці (М. Гарэцкі), жыццё бяспрытульных (Губарэвіч), нечаканае спатканыне (П. Росіч), турэмнае жыццё ў Зах. Беларусі (Салагуб), зрада брата—мотыў Каіна (Відук), колізія паміж грамадзкім і асабовым (Лынкоў), уцёк з Польшчы ў Сав. Беларусь (Вечар), каханыне (Відук), апрацоўка народных легенд (Мікуліч).

З поэтаў, спрабуючых свае сілы ў гэтым жанры, можна аднатаць Ал. Звонака і Відука. Можа гэта тлумачыцца тым, што гэта ўжо ня першыя іх спробы але іх апавяданыні стаяць вышэй за апавяданыні Вечара і Труса.

Але, калі мы можам хваліцца значным пашырэннем тэматыкі, то ў галіне формы прозаічных твораў аеаблівых дасягненняў няма. Апавяданыне ад трэцій асобы, адступленыні, ня ўвязаныя з творам, няўменыне мотываваць дзею, пэўныя схэматызм герояў, бясфабульнасць ящчэ займаюць пэўнае месца.

Да разьдзелу літаратуры можна аднесці і пададзеная М. Касцяровічам апавяданыні і вершы старога беларускага пісьменніка К. Каганца.

У разьдзеле поэзіі спатыкаем прозвішчы Моркаўкі, Хадыкі, Лявоннага, Маркавай, Вечара, Івашына, Пфляумбаум, Фаміна, Хведаровіча, Бобрыка, Плаўніка, Туміловіча, Маракова, Кляшторнага, Бандарынай і Нюрына. Э новых для часопісу імён тут маюцца Шушкевіч, Жаўрук, Казлоўскі, Губарэвіч, Салагуб, Таўбін, Хадкевіч, Сабаленка і Гаўрук. Як і ў галіне прозы, і тут мы маєм спробу больш буйных палодцен. Гэта поэма А. Звонака „Загай“, яшчэ не закончаная друкам, і легенда Туміловіча „Зарэка“. Колькасць мотываваў значная. Маюцца мотывы нацыянальныя, філёзофскія, працы, асабовыя, прыродаапісальныя, любоўныя, грамадзкія, соцыяльныя і літаратурныя (у Шушкевіча).

З гэтага году ўпяршыню ў часопісу, ды, здаецца, і ў беларускай літаратуре, зьяўляюцца пародыі Стаяна на Ал. Дудара, Дубоўку і Сашэўскага.

З № 10 уведзены новы аддзельчык гумару „На парнаскіх съцежках“. Пры належнай увазе з боку нашых поэтаў гэты куток гумару абяцца быць цікавым.

Непараўнальна лепш стаіць справа з перакладамі. Пачынае адчуваецца рука рэдакцыі. У сувязі з юбілеем Л. Талстога дадзена апавяданье „Аляксейка Гаршок“, у адзнаку прыезду М. Горкага Песьня аб сокале“. Азнаямленыне чытачоў з украінскай поэзіяй праводзіцца паразнейшаму; тут маюцца пераклады з Тычыны, Сосюры, Масэнко. Зьяўляюцца пераклады і з яўрэйскага поэты І. Харыка.

Пытаныням літаратуры і мастацтва прысьвежаны артыкулы Гарэцкага „Беларуская літаратура пасля „Нашае Нівы“, яго-ж „Колькі слоў аб творах і мове М. Лынькова“, проф. Бузука „Аб беларуска-украінскім літаратурным пабрацімстве“, Сельваноўскага „На подступах да гегемонії“ (аб расійскай пролетарскай літаратуре), А. Гародні „Ці есьць у нас нэобуржуазная літаратура?“, Аляхновіча „На шляхах беларускай пролетарскай літаратуры“, яго-ж „Аб наших перакладах“, Васліеўскага „Пад аховай роднай песні“ (аб Баршчэўскім), Касцяпрова „Карусь Каганец“, яго-ж „Латвійская літаратура“, яго-ж „Мастацтва Латвіі, Эстоніі, Літвы“, Стакхода „Да 8 гадавіны съмерці А. Гаруна“, П. Р. „Барацьба за якасць“, Пранкуса „Літоўская літаратура“, Замбрзыцкага „На прасторах жыцця“ Т. Гушчы“, Барашкі „Уладар мастацтва слова“ (аб Талстом) і Бобрыка „Партрэт на магілу“ (аб М. Дубовіку).

Адчуваецца і большая плянавасць у аддзеле кнігапісу, які зъмяшчае 36 рэцензій. Эякіх—19 на творы беларускай мастацкай літаратуры, 6—на часопісы і зборнікі, 5—на творы украінскай літаратуры, 2—на кніжкі па літаратуре і мастацтву і толькі 4 можна аднесці да групы іншых.

Як бачым, 1928 г., які дарэчы яшчэ ня скончыўся, зьяўляецца паваротным пунктам у гісторыі часопісу. Лепшыя дасягненьні 1926 г., году найбольшага росквіту часопісу, ня толькі дасягнуты але ў некаторых частках: павялічэныне ліку артыкулаў на літаратурныя тэмы, зьяўленыне пародый, рэцензій на украінскія выданні, пераход да буйных палоцен—нават іх перасягнулі.

Больш 4000 старонак зъмяшчаюць у сабе 36 сшыткаў, якія да гэтага часу выйшлі ў сьвет. Значны шлях прайшоў часопіс. Прэперыоды ўздыму і заняпаду сваёй творча-літаратурнай лініі, прэ-

хвалі прыліву і адліву літаратурных сіл, часопіс цьвёрда праводзіць лінню гуртаваньня новых таленавітых сіл, якіх парадзіў Каstryчнік.

Варта застанавіцца яшчэ крыху на мастацкім афармленыі часопісу. Аднэй з асноўных задач часопісу ў першыя гады выданья была дапамога культурнаму ўзьдыму вясковай моладзі, асьвятленыне жыцьця комсамоліі вёскі і гораду, азнаямленыне вёскі з беларускай літаратурай.

Таму зусім слушна, што нумары 1923 і 1924 г.г. маюць значную колькасць малюнкаў і ілюстрацый. Ніяма ніводнага твору, які-б ня быў аздоблены шэрагам малюнкаў для лепшага разумення сутнасці зъместу. Шэраг заставак і канцовак упякняюць старонкі часопісу і робяць яго прыямнейшым для вока малападрыхтаванага чытача. Магчыма для таго, каб сваім мастацкім афармленнем прывабіць да беларускага кніжкі новыя шырокія колы спажыўцаў.

Аднак, ужо пачынаючы з 1925 г., ЦК ЛКСМБ пачынае выдаваць спэцыяльна для вясковага моладзі часопіс „Малады Араты“ (выходзіў на працягу 1925 і 1926 г.г.). Якраз у гэты часопіс быў перанесены цэнтр вагі выхоўваньня вясковай моладзі, і таму ўсе мастацкія аздобы і малюнкі, якія раней былі ў „Маладняку“, пераходзяць на старонкі „Маладога Аратага“. Пачынаючы з 1925 году, „Маладняк“ пачынае выходзіць зусім без малюнкаў; толькі інады ў сувязі з юбілеем даюцца партрэты пісьменнікаў і грамадзкіх дзеячаў. Напрамак часопісу таксама крыху зъмяняецца. Ён пачынае орыентыравацца на іншае кола чытачоў. Партыцы і комсамольскі актыў, вясковая і гарадзкая інтэлігенцыя, студэнцтва, слухачы розных тэхнікумаў і курсаў — вось асноўнае кола чытачоў часопісу, пачынаючы з 1925 г.

Вышэй намі былі разгледжаны асноўныя лініі літаратурнага разьвіцця часопісу. Мільгом мы зазначалі на недахопы грамадзка-політычнага аддзелу. У ім зъмяшчаліся артыкульчыкі газэтнага харектару, месца якім толькі на старонках газэты, але не часопісу. Інады вялікія памерам артыкулы зусім не пасуюць да агульнага напрамку часопісу, носяць выпадковы харектар і зъмешчаны невядома чаму.

Толькі пачынаючы з селетняга году, часопіс становіцца на належныя рэйкі. Пытаныні культуры, пытаныні культурнага будаўніцтва займаюць месца ранейшай шматтэмнасці і распыленасці. І якраз гэта зъяўляецца правільнай установкай часопісу, бо пытаныні экономічнага будаўніцтва высьвяляе ў нас „Савецкае будаўніцтва“, актуальныя пытаныні політычнага жыцьця знаходзяць сабе месца на старонках „Бальшавіка Беларусі“, пытаныні гісторыі

занялі належнае месца ў „Полымі“. Зразумела, што не паўтарэннем ужо сказанага (хоць, гэта інады добра,—*repetitorum est mater studiorum*—казалі калісі старадаўнія рымляне), але высьвятленню проблем культурнага будаўніцтва, надзвычай актуальных у нашых умовах, павінна быць дадзена належнае месца.

Не замыканьне ў вузкае кола (а іншым яна быць ня можа) сваёй літаратуры, яе жыцця, а широкае азнямленне з жыццём іншых літаратур, у першую чаргу літаратур бліжэйшых да нас суседзяў, становіць другую яскравую адзнаку часопісу новага часу.

Апошняе, на што варта звярнуць увагу—гэта патаненне часопісу. Часопіс, які раней каштаваў 6 руб. на год, з новага 1929 году, застаўшыся паранейшаму штотысячным, будзе каштаваць толькі *трэћы рублі*. Гэтыя крокі да широкай дэмократызацыі, дэмократызацыі ў лепшым сэнсе гэтага слова, характарны для часопісу. Набліжэнне да чытача, тое, што „Маладняк“ робіць сваімі выступленнямі, пачынае праводзіцца і па другой лініі, па лініі магчымасці набыць чытачу, нават пры малых матар'яльных сродках, добраякасную літаратурную продукцыю.

„Маладняк“ шмат новых бадзёрых твораў, уздымаючых вершаў даў у скарбніцу беларускай літаратуры. Амаль ува ўсіх дзіцячых чытанках, літаратурных выпісах для нашае школы, літаратурных зборніках, прысьвечаных тэй ці іншай тэме, вы знайдзяце творы маладнякоўцаў.

Правядзенне цвёрдай ідэолёгічнай лініі, барацьба з хістаньнямі некаторых сяброў, рэзкая, але сяброўская крытыка магчымых не-здаровых ухілаў, падняцьце літаратурнай кваліфікацыі сяброў, аб'яднаньня—чарговыя задачы часопісу.

Традыцыі мінулых год—друкаваньне драматычных твораў, зъмяшчэнне літаратурно-апрацаваных уражаньняў ад навакольнага жыцця, паглыбленне і павялічэнне аддзелу кнігапісу—павінны захавацца і на далейшы час.

Больш хуткае рэагаванье на творы беларускага прыгожага пісменства ў выглядзе артыкулаў, аглядаў, рэцензій павінна заніць належнае месца.

Заклік народнага поэты Беларусі Я. Купалы, зъмешчаны ў № 1 за 1923 г., які я паставіў эпіграфам, як бачым, зъдзяйсьніеца.

„Маладняк“ буйна ўзрос на нашых літаратурных загонах і ніякія сілы не перашкодзяць яго росту.

Як-бы ў адказ старому жыцьцю, узъняцца над якім заклікаў Купала, ужо ў № 10 за сёлетні год малады поэта Ізраіль Плаўнік піша:

Мы ствараем жыцьцё сягоныня,  
Каб у ім збудаваць свой рай...  
Ты маліся сівому „Ягове“,—  
Нас-жа кліча другая зара!..

Цьвёрда і ўпэўнена ўсё ўперад і вышэй ідзе Ўсебеларускае аб'яднаныне поэтаў і пісьменнікаў „Маладняк“ і разам з ім на шляху змаганыня за беларускую пролетарскую літаратуру ідзе адзін з старэйших беларускіх літаратурных часопісаў нашага часу „Маладняк“.



# Некаторыя дакумэнты з гісторыі „Маладняка“<sup>1)</sup>

## № 1

Рэзолюцыя сходу Менскай філіі „Маладняка“ 9-XII—1927 году.

(Прынятая аднаголосна. Прысутнічала 17 сяброў)

1. Ня гледзячы на формальнае існаваньне ЦБ, як кіраунічага органу „Маладняка“, праца ў інтарэсах організацыі ім фактычна спынена.

2. У выніку політыкі ЦБ апошніх часоў, „Маладняк“, як літаратурная адзінка, сваё пірэдніе і моцнае месца ў літаратуры, як барацьбіта за рэвалюцыйную, за пролетарскую літаратуру, страціў.

3. Шэраг памылак з боку ЦБ у справе організацыі маладых літаратурных сіл (заняпад часопіса „Маладняк“, няуважлівія адносіны да літаратурнага афармлення маладзейшых сяброў аўтанданія) давёў організацыю да поўнага развалу.

4. Большаясьць ЦБ (М. Чарот, М. Зарэцкі, А. Дудар, А. Александровіч) з верасня месяца г. г. началі выказваць занадта дваствыя адносіны да „Маладняка“, намер кінуць організацыю на волю жыцьцёвой стыхі і ўтварыць новую літаратурную адзінку. Фактычныя паводыны з боку азначанае часткі ЦБ, як: незвязаныя на сходы філіі, зрыў цэлага шэрагу сходаў Менскай філіі, на якіх ставіліся даклады аб часопісе „Маладняк“ і ЦБ, пэўная тэндэнцыя і фактычнае нежаданьне працуваць у „Маладняку“, заявы фактычна яшчэ ня вышаўшых з організацыі: „мы нікага дачыненія ня маєм да „Маладняка“,—рабіце, што хочаце“,—склалі ў апошні час становішча надалей немагчымае.

5. З прычыны таго, што ў сучасны момант ЦБ фактычна ня існуе, таксама як пералічаныя таварыши перасталі фактычна быць і сябрамі аўтанданія, сход Менскай філіі даручае ініцыятыўнай групе (П. Галавач, Іл. Барашка, С. Хурсік, Р. Мурашка, Арк. Моркаўка, Вас. Каваль і Е. Пфляумбаум) узяць на сябе часовая кірауніцтва ўсім аўтанданінем і лічыць адзіным выйсцем з становішча грунтоўную рэорганізацыю „Маладняка“ праз скліканыне ўсебеларускай конфэрэнцыі аўтанданія, стоячы на ідэолёгічнай пляцформе, у аснове якой застаюцца ранейшыя пункты погляду „Маладняка“ на літаратуру.

6. Новаабранаму часовому кірауніцтву даручаецца праз належныя мерапрыемствы—правядзеніе практичнай работы па афармленню, рэорганізацыі аўтанданія да скліканыя конфэрэнцыі, а таксама даручаецца прыняць належныя крокі да нормальнага выйсця часопісу „Маладняк“.

1) Выдрукаваныя дакумэнты вельмі яскрава харектарызуюць пачатак сучаснага перыоду „Маладняка“.

## № 2

**Да ўсіх акруговых філій Усебеларускага Аб'яднаньня Поэтаў і  
Пісьменьнікаў „Маладняк“**

Дарагія таварыши!

Апошнімі часамі ў „Маладняку“ склалася надта цяжкае становішча. Цэлы шэраг выхадаў з аб'яднаньня і адколаў груп скончыўся тым, што большасць Ц. Бюро (Александровіч, Дудар, Зарэцкі і Чарот), ня бачачы іншага выйсця з зацяглага крызісу, паразылі далучыўшася да новае літаратурнае організацыі „Полымя“. Застаочыся юрыдычна ў „Маладняку“ і ў яго кіруочым штабе— Ц. Бюро, памяненая група фактычна пакінула кіраваць аб'яднаннем. „Маладняк“ вапніўся на няпэўным раздарожжы перадліквідацыйнае цэнтры. Перадліквідацыйнае, бо апошнія тыдні ў лідераў організацыі вынікла ўдалая, па іх разуменьню, думка: зьліквідаваць „Маладняк“—стэрэйшае літаратурнае аб'яднанье на Беларусі.

У выніку гэтае дзеяйнасці ЦБ, уся праца, як выхаваўчая, а таксама і організацыйная, спыллася, часопіс заняпала, кніжніца ледзь-ледзь дыхала. Жыцьцё організацыі, як жыцьцё чалавека перад недалёкай смерцю, кацілася праста па інэрцыі—ніжай і ніжэй да нямінучай пагібелі.

Менская філія „Маладняка“ некалькі разоў выносіла на сваіх сходах пастановы аб заслуханыні дакладаў ЦБ і часопісі „Маладняк“, каб такім парадкам адшукаць шляхі на аднаўленыне некалі моцнага, бадзёрага „Маладняка“. Але голас Менскай філіі заставаўся „гласом вопіющага в пустыні“, лідры маўкліва бойкотавалі сходы, ухіляючыся ад дакладаў і кіраваньня працай і рыхтуючы дэкларацыю аб ліквідацыі „Маладняку“.

Лічачы, што рух па інэрцыі можа спыніцца на сёньня, дык заўтра і каб папярэдзіць дэкларацыю ЦБ аб „самазьліквідаванын“ аб'яднаньня, астатнія часткі ЦБ разам з некаторымі сябрамі Менской філіі склада з сябе ініцыятыўную группу, якая ўсклада на свае плечы ўвесці цяжар гісторычнае адказнасці—вывесці організацыю з „мёртвага штылю“. На сходзе Менской філіі 9-XII, на які дакладчыкі ад ЦБ і часопісі не зявіліся, ініцыятыўная група зрабіла даклад аб становішчы і ўнесла свою пропанову. Пропанова была ўхвалена аднаголосна. На гэтым-же сходзе было абрана і часовая кірауніцтва „Маладняком“ у складзе сяброў: І. Барашка, П. Галавач, В. Каваль, Арк. Моркаўка, Р. Мурашка, Пфляумбаум і С. Хурсік, якому дадзены паўнамоцтвы на кіраваньне працай да склікання Усебеларуское конфэрэнцыі, што маеца адбыцца ў самым хуткім часе.

Ад імя часовага кіраунічага органа „Маладняка“ яго сакратарыят пропануе ўсім філіям абгаварыць склаўшае становішча па рэзюмоўскі, прынятай Менской філіяй.

Свае меркаваныні і выводы неабходна надаслаць часовому кірауніцтву на ранейшы адрес ЦБ „Маладняка“.

Да Усебеларуское конфэрэнцыі філіям трэба падрыхтавацца стала, усебажора, каб агульнымі сіламі адшукаць шляхі развязвіцца, на якіх павінны зьдзейсніцца організацыйныя і выхаваўчыя задачы Беларуское Пролетарскае Літаратуры.

Сакратарыят Часовага Кірауніцтва Усебеларускага Аб'яднаньня Поэтаў і Пісьменьнікаў „Маладняк“ {  
І. Барашка.  
П. Галавач.  
Р. Мурашка.

Сінегань 1927 году.

**№ 3**

**Ліст Магілеўскай філіі Цэнтральному Бюро „Маладняка“, адбітак—усім акруговым філіям**

Дарагія таварышы!

Апошнія падзеі ў „Маладняку“ (адыход часткі сяброў ЦБ ад выхаваўчай працы, іхная індэфэрэнтнасць да аўяднання наогул, і, нарэшце—канчатковы разрыў з „Маладняком“) не маглі не адбіцца на працы акруговых філій і гурткоў „Маладняка“. Для нас не сакрэт, што гэта праца, як організацыйная, так і творчая, у апошнія часы звялялася да друкавання прымітыўных „вершыкаў“ (Полацак), выдання трафарэтных, слабых альманахаў (Віцебск), а ў большасці—да „приятнога ничегонедзялания“ (Гомель, Бабруйск).

У сувязі з гэтым, вынікае бязумоўная неабходнасць склікання ўсебеларускай маладнякоўской конфэрэнцыі, якая-б вызначыла віткі далейшай працы над самавыхаваннем і творчым разывіццём маладых поэтаў і пісьменнікаў. Магілеўская філія „Маладняка“, якая пакуль што застаецца пэўнай прынцыпам аўяднання, старэйшага ў Беларусі, чакае гэтай конфэрэнцыі, і з свайго боку зварачаеца да ўсіх філій і Часовага Кіраўніцтва—у Менску—з заклікам усямерна садзейнічаць правядзенню гэтае конфэрэнцыі і яе паспяховай працы.

Адначасова просім менскіх таварышоў больш стала паведаміць нас аб прычынах выхаду сяброў ЦБ з аўяднання, каб мець шырэйшае ўяўленыне аб сапраўдным стаНЕ „Маладняка“, як літаратурнай організацыі.

Ці ліквідавацца, ці захоўвацца традыцыі рэволюцыйнага аўяднання—будзе відаць пасля конфэрэнцыі.

3 студзеня 1928 г.

**№ 4**

**Ліст Полацкай філіі Менскай філіі „Маладняка“**

Полацкая філія „Маладняка“ цалкам падтрымлівае пропанову Аршанская філія аб скліку конфэрэнцыі.

Мы глыбока абураны тым, што на нашы патрабаванні ня было адказаў. Даручаем скліканне конфэрэнцыі Менскай філіі.

Жыў „Маладняк“ і будзе жыць!

19 сінняня 1927 г.

**№ 5**

**Ліст Віцебскай філіі Часоваму Кіраўніцтву**

Дарагія таварышы!

Віцебская філія згодна з рэзолюцыяй Менскай філіі ад 9-XII 1927 г., і гэтым даводзіць да ведама Часовага Кіраўніцтва наступнае:

1. Філія застаецца на пляцформе „Маладняка“ і будзе і надалей праводзіць на яе аснове сваю працу.

2. Філія признае права Часовага Кіраўніцтва праводзіць працу па скліканню конфэрэнцыі і выданню часопісі „Маладняк“.

3. Філія патрабуе склікаць Усебеларускую Конфэрэнцыю не пазней лютага м-ца гэтага году.

4. Філія лічыць у даных умовах правамоцным органам Аб'яднання толькі Усебеларускую Конфэрэнцыю, і здзеля таго адмаўляе ў праве Часоваму Кіраўніцтву „правядзенне практичнай работы па афармленню рэорганізацыі Аб'яднання“.

## № 6

### Пастанова сяброў „Беларускай Літ.-Мастацкай Камуны“, прынятая ў часе Ўсебеларускага сходу 30 красавіка 1928 г.

Мы, большасць сяброў „Беларускай Літаратурна-Мастацкай Камуны“, азнаёміўшыся ў час звяедзу з лініяй, якая дагэтуль праводзілася кіраўніцтвам „Камуны“ як вонкі, гэтак і ўнутры згуртаванья, констатуем:

1. Што для „Беларуское Літаратурна-Мастацкае Камуны“ магчымы толькі наступныя асноўныя ўстаноўкі:

а) літаратура, зьяўлюючыся важнаю зброяю клясавае барацьбы, павінна быць рашуча апанавана пралетарыятам;

б) для гэтага неабходна, каб яна адбівала жыцьцё гораду і вёскі з пролетарска-клясавае кропкі гледжаньня; неабходна змагацца ў першую чаргу за новы змест літаратуры, за новую тэматыку;

в) паколькі форма вынікае са зместу, паколькі немагчыма новы змест уліваць у старую форму, патолькі неабходна энэргічнае шуканыне новае формы, якая адпавядала-б новай тэматыцы і новаму бурнаму бурнаму тэмпу разъвідзяя савецкае краіны;

г) неабходна самая рашучая барацьба з расткамі нова-буржуазнай літаратуры і з прасочваньнем у пролетарскую літаратуру антыпролетарскіх настроў, што ў апошні час усё больш і больш выразна наглядаецца ў беларускай літаратуры;

д) усё вышэйадзначанае можа быць дасягнена беларускімі пролетарскімі пісьменнікамі ня йнакш, як шляхам саме інтэнсіўнае вучобы і самакрытыкі.

2. Тым часам поўнічнае лінія, якая праводзілася да гэтага кіраўніцтвам Беларуское Літаратурна-Мастацкае Камуны, ня была хоць колькі-небудзь выразнай; нават, наадварот, мела хістлівы, няясны характар. У публічных выступленнях дапушчаны цэлы шэраг памылак, дзякуючы якім увесе час затушоўвалася клясавая пролетарская лінія, якую згуртаванье павінна было-б праводзіць. Замест таго, каб супрацоўніцтва з пролетарскім згуртаваннемі — „Маладняком“ і „Полысем“, ідэолёгічна самымі білэzkімі да „Комуны“, Бел. Літ.-Маст. Комуна, захопленая гурткоўшчынай, будавала сваю поўнічку на асабістых разрахунках з паособнымі пролетарскімі пісьменнікамі, галоўным чынам з Цішкам Гартным, Алесем Дударом, Глыбоцкім і інш. і тым самым ліла воду на Узвышаўскі млын. Прынцыповая пытаныня літаратурае тэорыі і практикі ў працягу больш паўгода існаванья „Бел. Літ.-Маст. Камуны“ не распрадаўваліся і ніякай пляцформы згуртаванье дагэтуль ня мела.

Унутры згуртаванья пануюць інтыры, сябры „Камуны“ прынцыповая спрэчкі абраўтаюць у склоку і ў выпадку разнагалосіцца між сабою абзываюць адзін другога кулакамі, разложенімі элементамі і г. д. Гэтая склока зайшла так далёка і набыла такі брыдкі характар, што аб прымірэнні сяброў між сабою ня можа быць і гутаркі.

3. У той-же час мы констатуем, что сярод іншых літаратурных згуртаваньняў найбольш правільную лінію заняло беларускае аб'яднаныне пролетарскіх пісьменьнікаў „Маладняк“ (уступіла ў ВОАПП), якое выразна выправіла сваю лінію пасля конфэрэнцыі—17 лютага г. году, як у галіне правядзення літаратурнае політыкі партыі наогул, гэтак і ў прыватнасці ў адносінах да шуканынай пісьменыніка ў галіне формы, якія сучаснае кірауніцтва „Маладняка“ вітае. Аздараўленыне „Маладняка“ знайшло свой яскравы адбітак у акце выключэння з шэрагаў гэтага згуртаваньня такога выразнага прадстаўніка нова-буржуазнае плыні ў літаратуры, як Уладзімер Жылка, а гэтак сама і Ал. Валошку (Ф. Кунцэвіча). Даёлі гэтага ніякіх прынцыповых разнагалосій з „Маладняком“ у нас німа і быць, пры сучасным становішчы, ня можа. У той-же час вялізная задача, якая стаіць перад беларускай пролетарскай літаратурай, задача дасягнення гегемоніі пролетарскай літаратуры ў мастацкай творчасці, асабліва ў сучасны, надзвычайна адказны момант, калі клясавая дыферэнцыя сярод беларускіх культурных дзеячоў увагуле і пісьменнікаў у прыватнасці ідзе асабліва шпаркім тэмпам, гэтая задача вымагае як найбольш сцілага згуртаваньня сіл беларускіх пролетарскіх пісьменнікаў, якое магчыма толькі ў шэрагах „Маладняка“—складанай часткі як Ўсесаюзнага Аб'яднання Асоцыяцый Пролет. Пісьменнікаў.

4. Даёлі гэтага ў сучасны, надзвычайна адказны момант мы пастанаўляем:

а) Ліквідаваць „Беларускую Літ.-Маст. Камуну“.

б) Тым сябрам яе, якія гэтага жадаюць,—групуно ўступіць у склад беларускага аб'яднання пролетарскіх пісьменнікаў „Маладняк“.

в) Заснаваць ліквідацыйную камісію ў складзе прадстаўнікоў організацыі і ўстаноў, прадугледжаных статутам, а таксама і прадстаўнікоў ЦБ „Маладняка“.

г) У склад ліквідацыйнае камісіі абраць т. т. Відука і Броўку, і даручыць ёй скончыць свою працу не пазней 5-га мая г. г.

д) Прызнаць неабходным перадаць усю маемасць „Беларускай Літаратурнай Мастацкай Камуне“, увесе яе грошовы акты ў і пасыў, а таксама і каштарысныя асыгнаваныні беларускаму аб'яднанню пролетарскіх пісьменнікаў „Маладняк“.

## Кнігапіс

Тры аповесьці З. Бядулі

**Зымітрок Бядуля.** „Салавей“. Аповесьці. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва. Менск 1928 г. Стар. 332. Цана 2 руб.

У зборнік уваходзяць тры аповесьці: „Салавей“, „Тры пальцы“ і „Дзесяць“.

Зъмест аповесьці „Салавей“ наступны. Сымон, прыгонны пана Вашамірскага, вельмі здольны хлапец, калісь, будучы малым, пасьвіў панскага статка і выучыўся съпявача салаўём, брахаць сабакам і падрабляць галасы. Аднойчы ён выпугаў каня, на якім сядзеў панскі цівун. Цівун з'віхнуў сабе нагу. За гэты ўчынак Сымона ловяць і вядуць у маёнтак. Пан Вашамірскі толькі звярнуўся з Парыжу. У сваім маёнтку пан з'організаваў студыю, дзеялі чаго выпісаў з Парыжу балетмайстра, рэжысёра. Набраў з прыгонных артыстых. Вясковых дзеяўчат перарабілі ў Тэрапсыхор, Паліній ды інш., а шляхетны дух убівалі ў іх бізуном пад кіраўніцтвам ксяндза Марцэвіча.

Сымон за свае артыстычныя здольнасці спадабаўся пану Вашамірскому і папаў у студыю. Пан ганарыўся сваім Салаўём, які з гэтага часу сталі зваць Сымона; нават вазіў паказваць сваёй матцы, якой спадабаўся за мявукальне катом.

Цесна Сымону ў палацах. Аднойчы супроць волі пана ён вырваўся на волю да сваёй каҳанай Эсци; за гэта ён быў закуты ў кайданы, але кайданамі ня стрымаеш імкненьне да волі. У яго зараджаецца протест супроць панскага ўцеку. На вечары, куды яго прыводзяць па загаду пана, каб ён сыпяваў салаўём на ўцеху яснавядомым паном, ён кажа: „не хадыць панскім салаўём“. І Сымон бяжыць ад пана ў лясы, дзе нікто яго ня зловіць. Каля яго зьбіраюцца акторы, якіх пан перарабіў на дваровых, а замест тэатру стаў захапляцца каньмі. Салавей плачвае пану, і нават ня толькі пану, але і ўсім паном. І часам ад съпеваў сапраўднага салаўяны дрыжэлі ад страху „яны тады чакалі непажаданага госьця“...

Галоўная тэма аповесьці—апісаныне прыгоннага часу. Яна распадаецца, вядома, на шмат іншых падтэм, як, напр., жыцьцё сяляні, праўда, гэтае жыцьцё паказана вельмі мала, больш увагі ададзена жыцьцю паноў, жыцьцю прыгонных у якасці артыстых. У нашай беларускай літаратуре тэма аб прыгоне бадай што не зачэплена.

Чырвонай істужкай праз усю аповесьць праходзяць мотывы сцяяльныя. Самадурнае панства і зусім бяспраўнае сялянства, якім пан што хоча, то і зробіў таму варту пану кіўнудзь, і хуткай

Мэтаморфоза: з балярын-дваровыя з адрэзанымі касамі. Баліваньне і фантазыі адных, цяжкая праца другіх і г. д.

Побач з гэтым разгортваеща мотыў каханьня. Сымона шчыра кахае Зося; але-ж на іх шляху стаіць пан і яго „гіцаль“ Макар. Так і ня прыйшлося ажаніць Зосю з Сымонам, як думала Зосіна маці. Зося забівае Макара, а сама вар'яце. Сымон застаецца адзін. У аповесьці ён зьяўляецца галоўней дзеяній асобай. У маленстве ён пасьвіў статка, і вось тут ён наўчыўся разумець прыроду, наўчыўся подрабляць голас пад голас жывёл і людзей. У гэтых дзіцячых годы яго жыцьцё вельмі падобна да жыцьця Сымона Музыкі (поэма „Сымон Музыка“). Я. Колас.

Тып Сымона ў аповесьці „Саваў“ выведзены ў станоўчых рысах. Зося выведзена больш цымна, ды мы, уласна кажучы, мала чаго аб ёй ведаем. Вельмі добра, як адмоўныя тыпы, пададзены пан Вашамірскі, ксёндз Марцэвіч. Пан Вашамірскі ня лічыць прыгонных за людзей, а таго робіць з імі што хоча. Якія чаны, такія-ж і падпанкі...

Композыцыя аповесьці нескладаная. Уступ—як-бы лірычныя звойні гутара. Потым сама аповесьць, дзе галоўнае дзеяньне разгортваеща ў сувязі з жыцьцём Сымона, але-ж, акрамя галоўнага Сымона, ёсьць падпарадкаваныя стрыжня, ёсьць падпарадкаваныя яму роўналежныя, гэта жыцьцё пані Вашамірскай, пана, актораў, адносіны паміж Зосій і Сымонам.

З боку формальнага нічога новага сказаць немагчыма. Мова як у іншых творах З. Бядулі лёгкая, простая, насычаная парадунаньнямі. У аповесьці пабудавана на прыё-

ме антытэзы: беднасць—багацце, цяжкая праца—дарэмны хлеб і г. д.

У прошлелгасць Сымону, тыпу актыўнаму, які змагаецца, выведзены другі тып, тып пасыўны— Тамаш у аповесьці „Тры пальцы“.

Вельмі добра йграе Тамаш на скрыпцы. Аднойчы запрасіў яго йграць да сябе пан Чарнецкі. У гэтых момант у пана прарапаў мяшшок з мукоў; пан абвінаваціў у гэтым Тамаша, які нічога ня ведаў. На допыце паліцыянт, каб выведаць, ці ён браў муку, хоча прыціснуць яму дзявярмі пальцы, тыя пальцы, якімі Тамаш так добра йграў на сваёй скрыпцы. Тамаш признаецца ў tym, чаго ён не рабіў. У хаце, калі і жонка на яго накінулася, ён адрубае сабе гэтыя пальцы, якіх пашкадаваў, і вар'яце. Як бачым, зъмест гэтае аповесьці жудасны — трагічнага характеру. Гэта працяг тых жудасна-трагічных тэм, аб якіх мы ў свой час пісалі („Маладняк“ 1928 г. № 2).

І гэтая аповесьць мае сацыяльную тэму. І ёй, як і ў папярэдній, свавольства пана, якога падтрымоўвае ўлада, і, з другога боку, бяспраўе Тамаша. Сваім пасыўным протестам Тамаш напамінае другі тып, які ёсьць у нашай літаратуре. Я разумею Лявона з драмы „Раскіданае гняздо“—Купалы. Абодвы яны протэстуюць, але гэты протест пасыўны, актыўна змагацца яны не змаглі.

Апошняя аповесьць „Дзесяць“. Тэма яе сучасная. Пісьменнік узяў вёску „Глухі Бор“—глухую вёску, у якой раней што хацеў, то і рабіў пан, але прыйшла рэвалюцыя. Сяляне ў адзнаку помсты разбурылі панскі маёнтак, узялі зямлю сабе. Нядоўга пажылі бяз пана, прышлі немцы, а з імі разам зъявіліся пан, за немцамі

палякі. І ўрэшце не далёка ад іх прыйшла мяжа, якая падзяліла Беларусь. З гэтага моманту пачынаецца пэрыод упартасе працы.

У бытлым маёнтку організуецца комуна, у якой шчыра працуе былы партызан Міхась; ён ліквідаваў сваю няпісменнасць, піша ў газету, вядзе працу, у якой дапамагаюць комсамольцы і піонёры. Атрымаў зямлі і Борух, якому на трэба ўжо гандляваць і зьбіраць грошыкі, каб мецьмагчымасць жыць; зямля пракорміць—толькі працай. За гэтыя дзесяць год Міхась, а разам з ім і ўся вёска, прашлі вялікі шлях: „адлучыны—да электрычнасці, ад старадаўніх сажі—да трактара, ад царскага нявольніцтва—да жыцця ў комуне“.

Трэба сказаць—гэта аповесць самая няўдалая ў гэтым зборніку. Чытаеш, і здаецца, аўтару не хапала альбо матар'ялу, альбо часу. Нельга сказаць, што аповесць вышла нікудышнай, як адзначае Глыбоцкі („Полымя“ 1928 г. № 1), не, але-ж аўтар не скарыстаў як сълед матар'ялы, і некаторыя

тыпы вышлі тэндэйцыйнымі, як, напрыклад, Міхась; у гэтым тыпе адчуваецца аўтарская надума насьць.

Наогул зборнік каштоўны. Эпоха прыгону ў нашай мастацкай літаратуры адбіта вельмі і вельмі слаба. Аповесць „Салавей“—вялікі крок уперад. І што можа быць агульнага паміж добрымі салодкімі панамі Дуніна-Марцінкевіча і панам Вашамірскім? Нават калі-б мы ўзялі творы разглядаемага намі аўтара, хаця-б тэмую яго „Адплата пану“. Мы заўважаем вялікую розніцу. „Салавей“ падкупает нас сваёй праудзівасцю, маляўнічасцю адбіцца тыпай прыгожасцю апісання. Дзякуючы гэтаму яна апошнія часы звярнула на сябе ўвагу. Як нам вядома, „Салавей“ друкуецца на яўрэйскай мове, а гэтак сама пракладаецца на расійскую і украінскую.

Зборнік прывабіць да сябе чытача, і мець яго ў наших бібліотэках, чытальнях, клубах на толькі пажадана, але-ж і неабходна.

І. В.

## Літаратурныя навіны

\* 28 лістапада споўнілася пятая гадавіна існаванья нашага аб'яднання „Маладняк“.

\* За апошні час у выданні БДВ выйшлі з друку наступныя кніжкі Ц. Гартнага: „Урачыстасць“ (выданье другое) і „Трэскі на хвалах“ (другое выданье).

\* Выйшла з друку другім выданнем у БДВ поэма Я. Коласа „Новая Зямля“.

\* Я. Колас падрыхтаваў да друку другі том поўнага збору твораў. Том першы твораў Я. Коласа вышаў з друку ў двух кніжках.

\* Выходзіць з друку ў БДВ зборнік літаратурна-крытычных нарысаў Т. Глыбоцкага пад агульнай назвай „Пра літаратурныя справы“.

\* Максім Гарэцкі здаў у БДВ крытычна-дасыльную працу аб творчасці сучаснага складу маладнякоўцаў. Кнішка мае выйсці з друку ў самым хуткім часе.

\* Белдзяржвыдавецтва друкуе першы зборнік прозы маладнякоўца Янкі Відука „Затока ў бурах“.

\* Беларускі літаратар Бр. Тарашкевіч (засуджаны польскім урадам на процэсе „Грамады“) працуе ў турме над перакладам на беларускую мову „Пана Тадэуша“ Адама Міцкевіча.

\* 1 лістапада ў клубе К. Маркса, у Менску, адбыўся літаратурны дыспут на тэму „Чаго мы чаекаем ад нашага пісьменынка“. Дыспут сабраў поўную залю слухачоў і прайшоў вельмі жаваў.

\* 5 лістапада, у дому Культуры, у Менску адбыўся вялікі літаратурна-музычны вечар, наладжаны шэфтаварыствам Працасьветы.

У літаратурнай частцы вечару прымалі ўдзел Я. Купала, Я. Колас, Чарот (урыўкі з уступу да новай поэмы „Асінаград“), П. Трус, А. Дудар, Ал. Гурло, М. Хведаровіч, Александровіч, Грамыка і З. Бядуля.

Уступнае слова аб росквіце беларускай літаратуры зрабіў на вечары З. Ф. Жылуновіч.

\* 28 кастрычніка Менская філія „Маладняка“ наладзіла ў Белпэдтэхнікуме літаратурна-музычны вечар.

Чыталі творы Салагуб, Барашка, Маракоў, Каваль, Шушкевіч і Ліхадзіеўскі.

Даклад аб творчасці „Маладняка“ і надыходзячым пяцігодзьдзі зрабіў Мік. Аляхновіч.

Музычная частка была выканана запрошанымі студэнтамі Белмуэтэхнікуму.

## З Ъ М Е С Т

Стар.

<b>ІІ. Галавач.</b> —Пядь наших год . . . . .	3
<b>М. Лынкоў.</b> —Андрэй Лятун (апавяданье) . . . . .	8
<b>А. Звонак.</b> —Загай (поэма) . . . . .	20
<b>М. Нікановіч.</b> —Кацярына (апавяданье) . . . . .	34
<b>В. Гараўскі.</b> —Дэлегат (этуд) . . . . .	41
<b>Ал. Салагуб.</b> —Восенні у вастрозе (верш) . . . . .	43
<b>Вал. Маракоў.</b> —* * * (верш) . . . . .	44
<b>Янка Бобрык.</b> —Ноч над Менскам (імпрэсія) . . . . .	45
<b>Б. Мікуліч.</b> —Тэма і варыяцыі (апавяданье) . . . . .	46
<b>М. Хведаровіч.</b> —* * * (верш) . . . . .	57
<b>І. Плаўнік.</b> —Вячэрня мэлёды (верш) . . . . .	58
<b>З. Бандарына.</b> —Шуміць тайга (урыйкі з даенініку) 1927—28 г. . . . .	60
<b>Я. Відук.</b> —Наборшчык (верш) . . . . .	80
<b>Ю. Таўбін.</b> —На украінскія мотывы (верш) . . . . .	81
<b>Мік. Аляхновіч.</b> —Шляхам гадоў . . . . .	82
<b>Некаторыя дакументы з гісторыі „Маладняка“</b> . . . . .	103
<b>Кнігапіс. І. В.</b> —„Тры аповесьцы З. Бядулі“ . . . . .	108
<b>Літаратурныя навіны</b> . . . . .	111